



ПАСВЕДЧАННЕ  
АСОБЫ ДЛЯ...  
ЖЫВЁЛЫ



ДЭПУТАТ  
У МАБІЛЬНЫМ  
І САЦСЕТКАХ



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

21 ЛЮТАГА 2020 г.  
ПЯТНІЦА  
№ 35 (29149)

9-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ  
САМАКІРАВАННЕ**  
ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫПАРЫШКА І ДЭПУТАТАў МЯСЦОВЫХ САВЕТАў



## ЦЫТАТА ДНЯ



**Андрэй ХУДЫК,  
міністр прыродных  
рэсурсаў і аховы  
навакольнага асяроддзя:**

«Беларусь можа ганарыцца тым, што стаяла каля вытокаў захавання і прымянення папуляцыі еўрапейскага зубра. Сёння ўжо перад намі іншыя пытанні, у тым ліку рассялення, рэгулявання папуляцыі і нават захавання чысціні пароды. Некаторыя папуляцыі зуброў разрасліся настолькі, што тэрыторыі, дзе яны пражываюць, не здольныя забяспечыць ім дастатковую кармавую базу. Выращаць ўзніклыя пытанні трэба разам. Важна, каб прынятыя рашэнні дазволілі забяспечыць доўгатэрміновае захаванне зубра як віда».

## Буслікі прапісаліся ў гімназіі



Фота: Анатоля КЛЯШЧУК

Напярэдадні Міжнароднага дня роднай мовы фотакарэспандэнт «Звязды» Анатоль КЛЯШЧУК завітаў у сталічную гімназію № 14 — навучальную ўстанову, у якой усе прадметы выкладаюцца па-беларуску, тут выключны моўны асяродак. З часу ўтварэння гэтай установы ў ёй пануе роднасная, амаль сямейная атмосфера, склаўся цікавыя традыцыі. Напрыклад, шматгадовы праект «Падарожжа Бусліка ў сям'ю». Учора тут прайшоў конкурс па беларускай мове і літаратуры «Буслік-2020» для вучняў сярэдніх класаў, а сёння для вучняў, бацькоў і настаўнікаў адбудзецца дыктоўка. Перад заняткамі прайшла інтэрактыўная акцыя пад назвай «Смак роднай мовы» — гімназія сустракала настаўнікаў і вучняў цукеркамі, да якіх былі прымацаваны малюнкi і іх назвы — па-руску і па-беларуску.

## КОРАТКА

• Падборку стыкераў да Дня роднай мовы падрыхтавала МЗС.



**УСЁ ПА ПРАТАКОЛЕ!**

• Цана золата дасягнула максімуму за сем гадоў.  
• Тэма 90-годдзя з дня нараджэння Караткевіча знойдзе адлюстраванне ў праграме Дня беларускага пісьменства.  
• Памёр Лары Тэслер, стваральнік функцыі «капіраваць» і «ўставіць».



• Дзяржатамнагляд пачаў праверку гатоўнасці БелаЭС да завозу ядзернага паліва.

### На слыху

## Каранавірус не стане «чорным лебедзем»

Чым адгукнецца COVID-19?

Удзельнікі чарговага пасяджэння праекта «Экспертнае асяроддзе» — «Каранавірус: эканоміка страху» ў прэс-цэнтры БелТА спрагназавалі, якія змены адбудуцца на сусветнай прасторы з-за сітуацыі з COVID-19.

### БАРАЦЬБА ЗА РЫНКІ

На думку аналітыка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў (БІСД) Аляксея Аўдоніна, ЗША, еўрапейскія краіны могуць выкарыстоўваць сітуацыю з каранавірусам, каб аргументаваць сваё імкненне змяніць прысутнасць кітайскіх кампаній на нацыянальных рынках. Паралельна ідзе канкурэнцыя за Афрыку. «Можна казаць аб тым, што цяпер пачаўся этап барацьбы за афрыканскі кантынент. Многія прадпрыемствы, і еўрапейскія, і амерыканскія, пераводзяць свае вытворчасці з Кітая ў Афрыку. Гэта працягвалася на працягу апошніх пяці-сямі гадоў», — нагадаў аналітык.

У той жа час Кітай сам даўно і актыўна працуе на афрыканскім рынку. Пры гэтым, як звярнула ўвагу старшы выкладчык кафедры міжнародных адносін Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Юлія Абуховіч, у Афрыцы цэняць уклад кітайскіх кампаній у сваю эканоміку і наўрад ці адмовяцца ад далейшага супрацоўніцтва. Разам з тым яна не выключыла, што на хвалі падзей з COVID-19 адбудзецца некаторае перапамеркаванне рынку.

СТАР. 4

### Дэмаграфія


## «У нас было чатыры Алы Пугачовы»

Сярод спонсараў перапісу-2019 — прадпрыемствы, футбалісты і айцішнікі



Колькасць жыхароў Беларусі (на 4 кастрычніка 2019) скарацілася да 9 413 446 чалавек. Гэта прыкладна на 41 тысячу менш, чым па папярэднім уліку. Нацыянальныя статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь прадставіў першыя даныя перапісу насельніцтва, які праходзіў з 4 да 30 кастрычніка мінулага года.

СТАР. 4



# МАЗы сярод пірамід

Пакет пагадненняў, двухбаковае супрацоўніцтва, адкрыццё пасольства ў Мінску і вопыт у будаўніцтве льодовых палацаў — чым запомніцца візіт Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў Егіпет

На другі дзень афіцыйнага візіту беларускі лідар разам з егіпецкім калегам Абдэль Фатахам ас-Сісі азнаёміўся з ходам будаўніцтва новай адміністрацыйнай сталіцы Егіпта, якая ўзводзіцца за 45 км на ўсход ад Каіра і ў народзе завецца Новым Каірам.

Абдэль Фатах ас-Сісі сустрэў Аляксандра Лукашэнку каля комплексу Al Masa Capital, на тэрыторыі якога знаходзіцца найбуйнейшы ў Афрыцы кангрэс-цэнтр, 14 прэзідэнцкіх віл, 60 гасцінічных апартаментаў і гатэль Al Masa Royal Palace. Менавіта тут гэтымі днямі прайшло першае пасяджэнне беларуска-егіпецкага Савета дзелавога супрацоўніцтва і выстава сумесных навукова-тэхнічных праектаў, перспектывных навуковых распрацовак, высокатэхналагічнай прадукцыі і буйнагабарытнай тэхнікі МТЗ, МАЗ, «Амкадора», «Бабруйскаграмаша», Мінскага матарнага завода.

Касля паўгадзіннай гутаркі кіраўнікі дзяржаў паехалі аглядаць аб'екты новай адміністрацыйнай сталіцы. Канцэпцыя гэтага маштабнага праекта была прадстаўлена некалькі гадоў таму. Егіпецкія ўлады распрацавалі яго, каб вырашыць праблему перанаселенасці Каіра: паводле прагнозных ацэнак, насельніцтва горада да 2050 года можа дасягнуць 40 мільёнаў жыхароў. Цяпер у Каіры пражывае амаль 10 мільёнаў чалавек, у агламерцыі — звыш 20 мільёнаў.

Як распавялі кіраўніку беларускай дзяржавы, праект рэалізуецца па прынцыпе «разумны горад будучыні». У новай сталіцы створаць адміністрацыйны і фінансавыя цэнтры Егіпта. Тут размесцяцца асноўныя дзяржаўныя ўстановы, пасольствы, прадстаўніцтвы міжнародных арганізацый і замежных кампаній. У горадзе пабудуюць больш за 20 жылых раёнаў на 6,5 мільёна чалавек, вялікі парк і штучныя азёры, каля дзвюх тысяч устаноў адукацыі і буйны тэхнапарк, больш за 600 бальніц і медцэнтраў, новы міжнародны аэрапорт і хуткасную чыгунку да Каіра.

Спачатку прэзідэнты наведалі горад культуры і мастацтваў. Тут будуюцца бібліятэка, некалькі тэатраў, выставачныя залы, музеі і галерэі, а таксама кафэ і рэстараны. Адкрыццё горада павінна супаць з пераездам у новую адміністрацыйную сталіцу



Фота БелТА

органаў дзяржаўнай улады ў 2020—2021 гадах.

## БЕЛАРУСКІ ДОСВЕД У АФРЫЦЫ

У Новым Каіры прэзідэнты наведалі і горад спорту. Тут Аляксандру Лукашэнку паказалі басейн і льодовы палац, якія будуцца, пацікавіўшыся ў яго беларускім вопытам узвядзення падобных аб'ектаў. На думку кіраўніка беларускай дзяржавы, у спартыўным комплексе можна абсталяваць шматфункцыянальную разборную пляцоўку, каб арэну маглі выкарыстоўваць пад розныя гульнявыя віды спорту і правядзенне відовішчых мерапрыемстваў. Прэзідэнт Беларусі ўпэўнены, што ў Егіпце можна развіваць і хакей. «Егіпет знаходзіцца ў такой зоне, дзе хакей на лёдзе можна развіваць. Мы калісьці ў Эміратах стваралі першую пляцоўку», — сказаў ён.

Лідары таксама азнаёміліся з ходам будаўніцтва парламенцкага комплексу і ўрадавага раёна, дзе ўзводзіцца будынак Кабінета міністраў. Пазней тут пабудуюць яшчэ дзесяць комплексаў, у якіх размесцяцца 34 міністэрствы. Плануецца, што ўрад і міністэрствы пераедуць у новыя офісы ў сярэдзіне гэтага года.

Парламенцкі комплекс будзе складацца са службовых, адміністрацыйных і дапаможных памяшканняў (галоўны будынак Палаты прадстаўнікоў, мячэць, медыцынскі цэнтр, паліцэйскі ўчастак, офіс загса, ахоўны цэнтр, будынак для прыёму грамадзян, паркінг і

гаражы). Егіпецкія парламентарыі плануюць пераехаць сюды сёлета.

Перад ад'ездам у аэрапорт Аляксандра Лукашэнкі і Абдэль Фатах ас-Сісі вярнуліся да комплексу Almaz Capital, каб азнаёміцца з выстаўкай сумесных навукова-тэхнічных праектаў. Прэзідэнта Егіпта пазнаёмілі з беларускімі распрацоўкамі ў ваеннай, медыцынскай, прамысловай і машынабудаўнічай абласцях. Затым кіраўнікі дзяржаў наведалі экспазіцыю з прадукцыяй беларуска-егіпецкай вытворчасці: грузавікамі МАЗ, трактарамі МТЗ, тэхнікай «Амкадора», «Бабруйскаграмаша» і Мінскага матарнага завода.

## НА ДОБРУЮ ПАМЯЦЬ

Падчас перагавораў Прэзідэнт Егіпта Абдэль Фатах ас-Сісі Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку зрабіў падарунак — егіпецкі меч. Як растлумачылі кіраўніку беларускай дзяржавы, дзяржальна мяча зроблена з рэдкага афрыканскага дрэва, інкруставанага меддзю.

Аляксандр Лукашэнка падарыў калегу Каран. А яшчэ — сумесную фатаграфію з адным з работнікаў Светлагорскага ЦКК егіпцянінам Федзі Халілем, які ўжо каля сямі гадоў жыве з сям'ёй у Беларусі. Кіраўнік дзяржавы пазнаёміўся з ім, наведваючы нядаўна гэтае прадпрыемства. «Мы цябе там успомнім. І нават прэзідэнту ас-Сісі пра гэта скажу. Абавязкова пра цябе раскажу», — паабяцаў егіпцяніну ў Светлагорску беларускі лідар. І абяцанне выканаў.

Паводле БелТА.

## Бізнес-форум

# V ТЫДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА: паказаць і навучыць

Штогод саюз юрыдычных асоб «Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва» пры падтрымцы Міністэрства эканомікі, Дэпартаменту па прадпрымальніцтве, Беларускага фонду фінансавай падтрымкі прадпрымальніцтва і рэгіянальных бізнес-асацыяцый праводзіць Тыдзень беларускага прадпрымальніцтва. Гэта вельмі значная падзея ў эканамічным і грамадскім жыцці краіны.

У праграму тыдня ўвойдуць семінары, канферэнцыі, выступленні топ-менеджараў і бізнес-лідараў краіны, сустрэчы бізнесу і ўлады, правядзенне пасяджэнняў саветаў па развіцці прадпрымальніцтва, а таксама панэльныя дыскусіі і круглыя сталы, удзельнікі якіх разгледзяць актуальныя пытанні і прыярытэтныя кірункі развіцця прадпрымальніцкай дзейнасці ў краіне.

У рамках Тыдня беларускага прадпрымальніцтва, які пройдзе з 24 лютага да 1 сакавіка, ва ўсіх рэгіёнах краіны будуць праведзены акцыі з выступленнямі ўласнікаў бізнесу перад навучэнцамі і студэнтамі, а таксама наведванне пачынаючымі прадпрымальнікамі офісаў, прадпрыемстваў сфер вытворчасці і паслуг, бізнес-інкубатораў і тэхнапаркаў.

Падчас форуму пройдуць міжнародны семінар «Інтэлектуальная ўласнасць у сучасным свеце: новыя выклікі», канферэнцыя, прысвечаная развіццю сельскіх тэрыторый у Беларусі, а таксама другі форум «ІТ-краіна, лічбавізацыя і аддаленая работа — вядучыя тэндэнцыі развіцця эканомікі. Роля бізнесу і дзяржавы ў гэтых працэсах». Адным з найважнейшых мерапрыемстваў стане другі рэспубліканскі дзелавы форум «Развіццё прадпрымальніцтва ў Беларусі: стратэгія і тактыка». Ён адбудзецца 26 лютага ў Нацыянальнай бібліятэцы.

У працы форуму возьмуць удзел прадпрымальнікі з усіх рэгіёнаў краіны, кіраўнікі і прадстаўнікі рэспубліканскіх, рэгіянальных і галіновых аб'яднанняў прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў, буйнога, сярэдняга і малага бізнесу, пераможцы Нацыянальнага, рэгіянальных і міжнародных конкурсаў у сферы прадпрымальніцкай дзейнасці, індывідуальныя прадпрымальнікі.

Таксама ў форуме паўдзельнічае дэлегацыя агульнарасійскага грамадскага аб'яднання «Дзелавая Расія» на чале з яго прэзідэнтам Паўлам Цітовым. Падчас мерапрыемства чакаецца падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Рэспубліканскай канфедэрацыяй прадпрымальніцтва і гэтым найбуйнейшым у Расіі аб'яднаннем несываіннага бізнесу, прадстаўленым у 82 рэгіёнах Расійскай Федэрацыі. Запланавана рэалізацыя шэрагу сумесных дзелавых праектаў.

Запрошаны прадстаўнікі еўрапейскага і кітайскага бізнесу.

Старшыня Вышэйшага каардынацыйнага савета Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзімір КАРАГІН лічыць, што бізнес-клімат у краіне развіваецца. «Аднак развіваецца ён не заўсёды паслядоўна: нешта палепшыцца, нешта пагоршыцца. Мы б хацелі больш дынамікі ў становачым развіцці. Па індывідуальных прадпрымальніках, па суб'ектах гаспадарання, па самазанятасці, па рамесніках і па агра-, экатурызме колькасць удзельнікаў расце», — адзначыў старшыня канфедэрацыі.

Сяргей КУРКАЧ.

## ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

### Брытанія ўводзіць бальную міграцыйную сістэму



Вялікабрытанія запусціць новую сістэму ацэнкі прафесійных якасцяў мігрантаў у балах для павышэння ўзроўню замежнай рабочай сілы ў краіне. «Мы пакладзём канец свабоднаму перамяшчэнню мігрантаў, адноўм контроль над нашымі граніцамі... шляхам увядзення ў Вялікабрытанію новай міграцыйнай сістэмы, заснаванай на балах», — заявіла міністр унутраных спраў Прыці Патэл. Новая сістэма пачне дзейнічаць з 1 студзеня 2021 года. Кандыдатам будуць налічвацца балы ў залежнасці ад адпаведнасці шэрагу крытэрыяў. Працоўную візу атрымаюць толькі мігранты, якія набралі мінімум 70 балаў.

### У выніку стральбы ў нямецкім Хану загінула 11 чалавек

У ноч на чацвер невядомы атакаваў дзве кальяныя і букмекерскую кантору ў Хану. Былі забітыя дзевяць чалавек, яшчэ чацвёра паранены. Сярод пацярпелых і забітых шмат этнічных курдаў. Забойца дзейнічаў у адзіночку. Пазней меркаваны нападнік быў знойдзены мёртвым у сябе дома, побач было выяўлена цэла яго маці, паведаміў міністр унутраных спраў федэральнай зямлі Гесэн Петэр

Бойт. Паліцыя зыходзіць з таго, што забойца быў адзін і дзейнічаў з праваэкстрэмісцкіх памкненняў, паведаміла газета Bild. Па некаторых звестках, падазраваны пакінуў пісьмовае прызнанне і відэатлумачэнне сваіх дзеянняў. Паводле інфармацыі тэлеканала N-TV, у іх ён выказвае думку, што пэўныя народы падлягаюць знішчэнню. Канцлер Германіі Ангела Меркель адмяніла паездку ў нямецкі Гале ў сувязі са стральбой у Хану, яе пастаянна інфармуюць аб ходзе расследавання.

### У ДТЗ пад Манрэалем сутыкнуліся 200 машын

У канадскай правінцыі Квебек адбылося масавае ДТЗ. Каля 200 аўтамабіляў сутыкнуліся на хуткаснай шашы ў раёне населенага пункта Ла-Прэры — паўднёва-заходняга прыгарада Манрэалю. У ДТЗ трапілі, у прыватнасці, больш за 10 грузавікоў, бензавоз, а таксама рэйсавы і школьны аўтобусы, у якіх знаходзіліся людзі. Па папярэдняй ацэнцы, каля 50 аўтамабіляў не падлягае аднаўленню. Загінулі два чалавекі — яны былі заблакаваныя ў разбітай машыне. Яшчэ 60 чалавек атрымалі раненні, у 20 з іх — сур'ёзныя траўмы, перадае СВС. Як адзначыў тэлеканал СТВ, машыны пачалі біцца на ўчастку трасы, які не абаронены ад ветру з ракі Святога Лаўрэнція. Моцныя парывы прынеслі снег і стварылі нулявую бачнасць. Сутыкненні транспартных сродкаў адбываліся на хуткасці 90—100 кіламетраў у гадзіну. Таксама адзначаецца, што шаша ў гэтым раёне не лічыцца небяспечнай. Буйныя аварыі тут не адбывалася па меншай меры апошнія 20 гадоў.

### Открытое акционерное общество «Агролизинг» осуществляет свою деятельность с 2006 года, входит в состав банковского холдинга ОАО «Белагпромпбанк»

Телефон: + 375 17 272 00 00. Информация по специальным лизинговым программам на сайте: [www.agroleasing.by](http://www.agroleasing.by). График проведения личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц директором ОАО «Агролизинг», его заместителями и главным бухгалтером ОАО «Агролизинг».

Ф. И. О.	Должность	Проведение приема		
		День	Время	Место
Янчук Дмитрий Степанович	Директор	Каждый второй вторник месяца	16.30 – 17.30	Каб. 31
Плакса Татьяна Алексеевна	Заместитель директора	Каждая первая среда месяца	16.00 – 17.00	Каб. 30
Самохин Владимир Владимирович	Заместитель директора	Каждый третий четверг месяца	16.00 – 17.00	Каб. 14
Микулич Татьяна Александровна	Главный бухгалтер	Каждая четвертая среда месяца	16.00 – 17.00	Каб. 29

Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31. УНП 190738158



## ЛІДСКІ ЗАМАК, ГЕРБ І РУЧНІК...

Культурная сталіца Беларусі 2020 года атрымала свой лагатып

Як расказалі ў аддзеле культуры Лідскага райвыканкама, лагатып створаны самімі лідчанамі. Многія ўстановы ўносілі свае прапановы ў конкурсны адбор. У выніку быў зацверджаны лагатып, які прадстаўляе некалькі адметнасцяў горада. Па-першае, гэта славыты Лідскі замак.

На другой выяве герб горада, на якім залаты леў суседнічае з залатымі ключамі. Дарэчы, сімвал Ліды — адзін з найстарэйшых у Беларусі.

Не абышлі дызайнеры і тую асаблівасць горада, як ручнік з элементамі беларускага мастацтва. Мясцовыя майстры ўзнавілі старажытны від ткацтва, некалькі гадоў таму ўнесены ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі.

Ці застанеца лагатып культурнай сталіцы 2020 года і надалей гарадскім брэндам, пакуль невядома. Затое дакладна вызначана, як ён будзе працаваць сёлета. Ла-

гатып з'явіцца на сувенірнай і друкаванай прадукцыі, на афішах і ў турыстычных даведніках. Ён будзе суправаджаць усе культурныя святы і мерапрыемствы ў горадзе. Лагатып урачыста прадстаўлены на святочнай цырымоніі адкрыцця акцыі «Ліда — культурная сталіца Беларусі» 21 лютага. Увогуле, сёлета ў рамках акцыі плануецца правядзенне больш чым трох тысяч мерапрыемстваў.

Маргарыта УШКЕВІЧ.

**У**цэнтры эмблемы — выява замка, а дакладней, дзве яго вежы. З левага боку размешчаны герб горада, а ўнізе белы, нібы павуцінка, ручнік. Каляровы малюнак суправаджаецца надпісамі: «Ліда. 2020. Культурная сталіца Беларусі».

## Нестандартны падыход

### Зверыць час... з Багдановічам

Мінскі гадзіннікавы завод «Луч» выпусціў лімітаваную калекцыю гадзіннікаў «Мова». Яе стварэнне прымеркавана да Міжнароднага дня роднай мовы. У аснову канцэпцыі пакладзены верш Максіма Багдановіча «Зорка Венера».



— Было шмат ідэй. У выніку мы спыніліся на адным з самых вядомых вершаў беларускай класікі, — кажа арт-дырэктар Мінскага гадзіннікавага завода «Луч» Іван

**КРАЎЧЭНЯ.** — «Зорку Венеру» ведае кожны беларус, а Максім Багдановіч займае ключавое месца ў нашай літаратуры. Важна і тое, што менавіта Багдановіч — адзін са стваральнікаў беларускай літаратурнай мовы. Сваёй работай мы хочам выказаць падзяку паэту, а таксама паказаць, як яго спадчына можа быць увавоблена ў такой, здавалася б, паўсядзённай рэчы.

Кожны год калекцыяй «Мова» Мінскі гадзіннікавы завод імкнецца падкрэсліць унікальнасць і адметны асаблівасці беларускай мовы. Так, напрыклад, летась яна налічвала дзве мадэлі — мужчынскі і жаночы аднастрэлачны, на цыферблатах якіх былі спалучэнні літар «дж» і «дз».

Надзея НІКАЛАЕВА.

Сёлета калекцыя «Мова» прадстаўлена дзвюма мадэлямі. На цыферблате кожнай намалювана зорнае неба. Гадзіннікі адрозніваюцца колерам цыферблата, а таксама пакрыццём: на мадэлі з сінім небам яно храміраванае, на другой — з чорнага хрому. «Зорны» цыферблат дапаўняе латуневы корпус і раменьчык з натуральнай скуры. Усяго ў продаж паступіла 400 экзэмпляраў.

Унікальнымі гадзіннікамі робяць першыя радкі верша Максіма Багдановіча «Зорка Венера», якія выгравіраваны на адваротным баку корпуса.

## Блізкая ўлада

### ПАЧУЮЦЬ І ДАПАМОГУЦЬ

Традыцыйна па суботах аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам праводзяцца прамыя лініі ў мэтах павышэння эфектыўнасці работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб, выкаранення фактаў бюракратызму і цяганіны, паператворчасці, а таксама для аператыўнага рашэння праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у людзей.

Тэлефонныя лініі ў суботу 22 лютага з 9.00 да 12.00 правядуць:

- намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама КЛЕЦ Андрэй Анатолевіч. Тэл. 8 016 221 31 21;
- першы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама МАЦКЕВІЧ Алег Сяргеевіч. Тэл. 8 021 222 22 22;
- кіраўнік спраў Гомельскага аблвыканкама КЛІЧКОЎСКАЯ Алена Уладзіміраўна. Тэл. 8 023 233 12 37;
- намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама ПРАНЮК Віктар Францавіч. Тэл. 8 015 273 56 44;
- кіраўнік спраў Магілёўскага аблвыканкама ВАРОНІН Рыгор Аляксандравіч. Тэл. 8 022 250 18 69;
- намеснік старшыні Мінскага аблвыканкама МАРКЕВІЧ Іван Станіслававіч. Тэл. 8 017 500 41 60;
- старшыня Мінскага гарвыканкама СІВАК Анатоль Аляксандравіч. Тэл. 8 017 222 44 44.

### ад адходаў, баршчэўніку і пластыкавай упакоўкі

ліку дзесьці ўжо поўнаасцю (у тонах), аднак на міні-палігонах такога ўліку няма, што адбіваецца на агульнай стацыйнасці цвёрдых камунальных адходаў (ЦКА), — заўважыў Аляксандр Корбут. — Летась аб'ём выбраных з адходаў другасных матэрыяльных рэсурсаў склаў каля 23 %. За дзесяць гадоў ён такім чынам павялічыўся на 12 %.

Неабходны кардынальныя рашэнні, бо большую частку адходаў усё ж закупаюць у зямлю. Нават у Брэсце, дзе ёсць смеццэперапрацоўчы завод і дзе ўжо пачалі вымаць з адходаў арганіку, каля 45 % смецця ўсё роўна адпраўляецца на палігон. Каб вывозіць на звалкі менш адходаў, неабходна будаўніцтва смеццеспальваючых заводаў, у тым ліку ў райцэнтрах.

Штогод у Беларусі вырабляецца 280 тысяч тон палімерных адходаў, з якіх 140 тысяч — упакоўка. Пры гэтым асобна сабрана летас было толькі 97 тысяч тон, а 65 % адходаў пахавалі на палігонах. Краіне патрэбна 200 мільёнаў адзінак аднаразовага посуду штогод. З іх 70 мільёнаў кубачкаў, 23 мільёны лыжак, 20 мільёнаў відэльцаў і 19 мільёнаў нажоў.

Прадпрыемствы канцэрна «Беллеспаперапрам» ужо сёння вырабляюць бяспечную біяраскладальную прадукцыю: папяровыя пакеты, латкі для яек і іншае. Сярэдні і малы бізнес павінен прапанаваць свае паслугі, каб нарасіць аб'ёмы такіх вырабаў, упэўнены намеснік міністра.

Ірына СІДАРОК, фота аўтара.

## АЧЫСЦІЦЬ ЗЯМЛЮ

Да 2022 года плануецца цалкам закрыць усе міні-палігоны, бо яны не адпавядаюць ні эканамічным, ні экалагічным патрабаванням. На змену ім пабудуюць 30 рэгіянальных палігонаў. А з 1 студзеня 2021-га ў краіне забароняць выкарыстанне ў аб'ектах грамадскага харчавання аднаразовых пластыкавых кубкаў, талерак, стаканцаў, палачак для размешвання напойў і кантэйнераў для захоўвання прадуктаў. Новаўвядзенні агучыў Аляксандр КОРБУТ, намеснік міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.

У межах рэалізацыі мерапрыемстваў па навадзненні парадку на зямлі летась было рэкультывавана 345 выведзеных з эксплуатацыі аб'ектаў захавання і 206 адпрацаваных унутрыгаспадарчых кар'ераў. Знесена 427 нягодных для эксплуатацыі будынкаў сельскагаспадарчага прызначэння. У абарот уведзена 18 тысяч гектараў зямлі. У выніку мерапрыемстваў па знішчэнні

баршчэўніку яго колькасць зменшылася на 25 % (ад інвазіўнай расліны вызвалена каля 900 гектараў).

Пазбавіліся ад 12,5 тысячы несанкцыянаваных звалак на тэрыторыі краіны. 2000 вінаватых асоб прыцягнуты да адказнасці на суму 605 тысяч рублёў.

— На палігонах нам удалося арганізаваць улік захаванняў адходаў, у тым



## Надвор'е

### Атлантыка прынесла бяснежжа

Ападкі ў выглядзе мокрага снегу яшчэ будуць, але ён адразу растане

Вось і не прыйшла да нас у гэты сезон кліматычная зіма, не лёс ёй роднай, не лёс. Усё той жа мокрый снег з дажджом і парывісты вецер чакаюцца ў нашай краіне ў выхадныя, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

Цяперашняй зімой цёплая Атлантыка з рэгулярным пастаянствам адпраўляе цыклёны на абшары паўночных мораў, перакрываючы тым самым доступ халоднага паветра ў паўднёвыя шыроты. Атлантычныя паветраныя масы будуць падаграваць атмасферу ў большасці краін Еўропы. Наша краіна не выключэнне. У апошнія дні паветра праграваецца як у красавіку. У выніку ў многіх раёнах на гэтым тыдні фіксуецца рэкорды тэмпературы. Паўсюдна растуць снег. Зімой ужо нават не пахне...

І сёння чакаецца пераменная воблачнасць, а тэмпература ў разгар дня ад плюс 3 да 9 градусаў цяпла. Заўтра, у суботу адаб'ецца ўплыў вільготных і цёплых паветраных мас, якія ссоўваюцца да нас з тэрыторыі Заходняй Еўропы. Будзе воблачна з праясненнямі. Месцамі па Беларусі пройдуць кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. Уначы дзе-нідзе магчымы слабыя туман і галалёд. Вецер прагназуецца паўднёва-заходні ўмераны, а ў дзённыя гадзіны, пераважна па паўночна-заходняй частцы краіны, парывісты. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 2 градусаў да плюс 3 градусаў, удзень — 2—8 цяпла.

Аднак 23 лютага надвор'е ў нас сапсуецца. На большай частцы Беларусі чакаецца моцны парывісты вецер заходняга напрамку. Будзе пераважаць воблачнае надвор'е. Часам будуць выпадаць ападкі ў выглядзе мокрага снегу, які будзе пераходзіць у дождж. Тэмпература паветра ўначы складзе ад нуля да плюс 5 градусаў, удзень — 2—8 цяпла.

Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у пачатку наступнага тыдня будзе таксама ветрана. На тэрыторыю краіны прыйдзе чарговы атмасферны фронт, таму імаверна мокрый снег з дажджом. Тэмпература паветра ўсё гэтак жа будзе вышэй за кліматычную норму, а да сярэдзіны тыдня і вецер супакоіцца.

Сяргей КУРКАЧ.

## Спорт

### Раўбічы ў сёмы раз прымаюць этап Кубка свету па фрыстайле

У гэтыя выхадныя, 22 і 23 лютага, рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па зімовых відах спорту «Раўбічы» ў чарговы раз стане пляцоўкай правядзення этапу Кубка свету па фрыстайле. У спарторніцах прымуць удзел 70 спартсменаў з дзевяці краін.



Фота Ганны САНІКОВІЧ.

Падтрымаць беларускіх спартсменаў можна абсалютна бясплатна, уваход на трыбуны вольны. Для зручнасці балельшчыкаў з Мінска ў «Раўбічы» і назад будуць курсіраваць спецыяльныя аўтобусы. Рэйсы са сталіцы да месца спарторніцтваў будуць арганізаваны па прыгарадным аўтобусным экспрэсным маршруце № 449Э «ст. м. Барысаўскі тракт» — «Раўбічы». 22 лютага аўтобусы будуць адпраўляцца ад станцыі метро «Барысаўскі тракт» з 12.50 да 20.10. З Раўбіч — з 13.30 да 21.00. 23 лютага грамадскі транспарт будзе курсіраваць радзей. У Раўбічы аўтобусы будуць адпраўляцца з 12.50 да 16.30, а назад у Мінск — з 13.30 да 17.10.

### Праграма двух дзён спарторніцтваў:

- 22 лютага:**  
14:00 — кваліфікацыя  
17:00 — цырымонія адкрыцця  
19:00 — фінал

### 23 лютага (спарторніцтва па сінхронных скачках):

- 11:00 — пачатак  
14:00 — кваліфікацыя  
15:00 — фінал

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

# Каранавірус не стане «чорным лебедзем»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Дэкан факультэта міжнародных адносін БДУ Віктар Шадурскі заклікаў не перабольшваць уплыў ЗША і іх саюзнікаў на сусветны рынак. «Свет значна шырэйшы, чым Злучаныя Штаты. Трэба разумець, ёсць маса краін, якія чакаюць кітайскія інвестыцыі, кітайскай прысутнасці», — сказаў ён, назваўшы ў іх ліку і Беларусь. Складана ўявіць, што яна, маючы на сваёй тэрыторыі індустрыяльны парк «Вялікі камень», будзе зацікаўленая ў тым, каб скараціць прысутнасць Кітая на сваім рынку, дадаў эксперт.

## ДРАЙВЕРЫ І СІМУЛЯКРЫ

Некаторыя эксперты паспелі ахрысціць COVID-19 «чорным лебедзем» сусветнай эканомікі — сітуацыяй, развіццё якой цяжка прагназаваць на магчымыя сур'ёзныя негатыўныя наступствы. «Трэба разумець, што гэта ўжо не пра Кітай. Сітуацыя для яго не «чорны лебедзь». Яна пралічаная, КНР на яе рэагуе», — адзначыў аналітык БІСД Антон Дударонак. На яго думку, «чорным лебедзем» каранавірус застаецца для свету ў цэлым. «Калі краіны здолеюць аб'яднацца, вырашыць гэтую праблему на ўзроўні калектыўных намаганняў, тады яна перастане быць «чорным лебедзем» для планеты», — дадаў аналітык.

Яго пункт гледжання падтрымлівае Юлія Абуховіч. «Прагнозы рабіць рана. Сітуацыя абсалютна непрадказальная», — адзначае эксперт. Па словах Юліі Абуховіч, усё залежыць ад таго, ці прыйдзе свет да разумення, што каранавірус — агульная праблема і яе трэба вырашаць, не паддаючыся паницы. Сусветная супольнасць аказалася не гатовай разам змагацца з COVID-19. Такое меркаванне выказаў дырэктар Цэнтра праблем еўрапейскай інтэграцыі Юрый Шаўцоў. «Цяпер перыяд, калі сусветныя цэнтры сілы сканцэнтраваны на сабе», — канстатаваў эксперт.

Разам з тым сітуацыя некалькі адрозніваецца ад той, што склалася ў 2003 годзе, калі адбылася ўспышка атыповай пнеўманіі SARS. Тады вірус пачаў распаўсюджвацца не ў такіх шматмільённых гарадах. Ухань — пяты па велічыні горад Кітая. Гэта адзін з эканамічных цэнтраў, там знаходзяцца ключавыя вытворчыя базы. Як падкрэсліў Антон Дударонак, наогул увесь паўднёвы ўсход Кітая — гэта 80 працэнтаў ВУП краіны.

«Важна дадаць узаемасувязь гэтай падзеі з рэакцыяй інфармацыйнага поля, эканомікай і рынкамі. Мы можам казаць, што назіраем тыповую мадэль так звананага сімулякра, якая была апісана Жанам Бадрыярам, — заўважыў Аляксей Аўдонін. — Фактычна гэта фарміраванне нейкай сімуляцыі з дапамогай медыя. Вірус быў раскручаны



Фота БелТА.

з дапамогай медыя, міжнародных СМІ і аказаў моцнае ўздзеянне на сусветную эканоміку. Пандэміі, якія былі да гэтага ў Кітаі, не мелі такога моцнага ўздзеяння на глабальныя медыя. Падзея рэгіянальная, а мае міжнародны маштаб».

КНР, магчыма, і страціць у гэтым годзе з-за эпідэміі ў эканамічным росце. Аднак тэмпы развіцця кітайскай эканомікі ўсё роўна будуць пераўзыходзіць іншыя краіны. Прычым з'яўляцца дадатковыя драйверы, напрыклад, у сферы найноўшых тэхналогій, анлайн-адукацыі.

## СТАЛЁВАЯ РЭАКЦЫЯ

Каментуючы становішча спраў з каранавірусам COVID-19, нават афіцыйныя асобы дапускаюць супярэчлівыя, залішне эмацыянальныя заявы. Такімі назіраннямі падзяліўся Антон Дударонак. Па шасціўзроўневай шкале папярэджанняў Сусветнай арганізацыі аховы здароўя аб пандэміі сітуацыя з каранавірусам знаходзіцца на чацвёртай стадыі. «Тэндэнцыя да пераходу да пятай, калі эпідэмія, супастаўная з кітайскай, з'явіцца ў іншай дзяржаве, мы не назіраем, — адзначыў эксперт. — Кітай адекватна рэагуе, прымае меры па абмежаванні распаўсюджвання віруса. Цяпер гэта надзвычайная сітуацыя ў галіне грамадскай аховы здароўя, але эпідэміі ў глабальным маштабе няма». У той жа час эксперт СААЗ на форуме ў Давосе агучыў страшную лічбу — пры горшым развіцці падзей заразіцца на каранавірус могуць дзве траціны насельніцтва Зямлі. «Гэтая супярэчнасць паказвае, што цяпер шмат эмоцый, асобнага фактару ў заявах, у тым ліку афіцыйных чыноўнікаў», — канстатаваў Антон Дударонак.

Ён звярнуў увагу на максімальную інфармацыйную адкрытасць Кітая ў барацьбе з каранавірусам. У перспектыве гэта адыграе станоўчую ролю ва ўрэгуляванні сітуацыі, лічыць аналітык БІСД. У барацьбе з распаўсюджваннем каранавіруса ўлады Кітая паказалі прыклад жорсткай, сталёвай рэакцыі.

Такое меркаванне выказаў дэкан факультэта міжнародных адносін БДУ Віктар Шадурскі. Эксперт адзначыў, што кітайскае кіраўніцтва пайшло на беспрэцэдэнтныя меры па каранцінных мерапрыемствах, каб спыніць вірус.

## ПАГРОЗА І МАГЧЫМАСЦЬ

Кіраўнік Беларуска-кітайскага даследчага цэнтра «Пояс і Шлях» (у структуры Цэнтра сістэмнага аналізу і стратэгічных даследаванняў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі) Вадзім Сугак канстатаваў, што «выяўляецца нейкі расізм, няхай і ў латэнтным стане, у дачыненні да кітайцаў». Эксперты падкрэслілі, што Беларусь у гэтым сэнсе паказала станоўчы прыклад, яна была першай краінай, якая накіравала ў Кітай гуманітарную дапамогу. Беларускі бок разумее, што для кітайскіх партнёраў быў важны ўжо сам факт такой сяброўскай падтрымкі.

Вадзім Сугак нагадаў, што ўсе заявы наконт таго, што каранавірус згубны толькі для прадстаўнікоў азіяцкіх народаў, ужо абвергнутыя. «Версія з этнавірусам вельмі добрая для таго, каб атрымліваць падпісчыкаў на разнастайныя каналы», — сказаў кіраўнік цэнтра «Пояс і Шлях». Таксама ён крытычна адказаў і аб іншых чутках, у прыватнасці з нагоды лабараторыі, з-за якой нібыта адбылася ўспышка COVID-19 ва Ухані. Насамрэч яна знаходзіцца ў 20—30 кіламетрах ад горада. «Ёсць такая кітайская прыказка: у каменя, які ляціць уніз, ёсць тысячы прычын не дасягнуць дна. Так і тут: ёсць тысячы прычын, каб абгрунтаваць тое, чаго няма, — рэзюмаваў эксперт. — Ёсць такі кітайскі іерогліф, які абазначае крызіс. Прычым у ім змяшчаецца як пагроза, так і магчымасць. Кітаязнаўцы часта спасылаюцца на такую кітайскую практыку: калі ў іх узнікаюць складанасці, яны мабілізуюцца і вельмі паспяхова пераадоўляюць такія крызісы».

Захар БУРАК.

# «У нас было чатыры Алы Пугачовы»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Асноўная прычына (скарачэння — «Зв.») — знешняя міграцыя. Гэта датычыцца тых асоб, якія больш за год працуюць за мяжой. І адпаведна яны выязджаюць з сем'ямі», — паведаміла Іна МЯДЗВЕДЗЕВА, старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэта. Назіраецца ў Беларусі і натуральнае змяншэнне насельніцтва.

У гандарным складніку лідзіруюць жанчыны. Асобы прыгожага полу складаюць амаль 54 працэнта.

Горад Мінск упэўнена пераадолеў двухмільённы рубаж па колькасці жыхароў, дадала насельніцтва і Мінская вобласць. З усёй краіны прыраслі толькі гэтыя два рэгіёны. Больш і больш беларусаў жадаюць стаць сталічнымі жыхарамі. Прычыны зразумелыя — едуць туды, дзе большыя заробкі, прывабныя ўмовы пражывання.

Дарэчы, гараджане складаюць 77,5 працэнта жыхароў краіны, астатнія — сяляне. «Фактычна сёння ідзе рух у бок раёнаў, якія прылягаюць да абласных гарадоў, — падкрэсліла Іна Мядзведзева. — Людзі пераязджаюць жыць ці працаваць з горада ў сельскую мясцовасць. Калі глядзець па Мінскаму раёну, мы разумеем, што тыя ж Копішча, Бараўляны — гэта фактычна горад».

Упершыню перапіс насельніцтва праводзіўся на прасторы СНД без папяровых носьбітаў. Прайсці апытанне можна было трыма шляхамі: праз інтэрнэт, на стацыянарных, мабільных участках і на даму. Усяго паўдзельнічалі ў перапісе 95 працэнтаў жыхароў. З іх 22 працэнта выкарысталі інтэрнэт-платформу, 28 выбралі стацыянарны або мабільны ўчастак, 48 працэнтаў апыталі на даму, два працэнта адмовіліся ад перапісу.

«Што датычыцца тых, хто адмовіўся, асоб, якіх не засталі дома, паводле міжнародных стандартаў інфармацыя аб дадзеных асобах бярэцца з адміністрацыйных крыніц», — сказала старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэта.

Падыходы, якія выкарыстоўваліся падчас перапісу, добра сябе зарэкамендавалі і карыстаюцца попытам у замежных калег-сацыёлагаў з Расіі, Таджыкістана, Узбекістана, а ўпраўленне нацыянальнай статыстыкі Вялікабрытаніі запытала ў беларусаў інтэрфейс інтэрнэт-перапісу.

Паводле праграмнага забеспячэння перапісачка некалькі разоў немагчыма, нават пэўныя памылкі з узростам выпраўляліся. «У нас было чатыры Алы Барысаўны Пугачовы. Зразумела, што мы іх вычышчалі. У нас было каля 100 чалавек з узростам у 121 год. Мы гэтаму не верым і падымалі па рэгістры насельніцтва кожнага чалавека, які перапісаўся. Аказалася, што людзі рабілі памылкі, — удакладніла старшыня Белстата. — Хтосьці прыдумваў нешта ад сябе. Па гучанні нейкіх прозвішчаў, імён, імён па бацьку мы разумелі, што такога не можа быць, гэта выдумка. І мы такія рэчы выдалялі».

Па папярэдніх даных, падчас перапісу на аднаго чалавека патрацілі 57 цэнтаў у эквіваленце. У апытанні 2009 года гэта сума склала 1 долар 53 цэнта. Прычым сродкі з рэспубліканскага бюджэту сярод затрачаных — толькі 28 працэнтаў. Астатнюю суму выдаткавалі спонсары, сярод якіх Парк высокіх тэхналогій, Беларуская калійная кампанія, Сусветны банк, Мінскі трактарны завод і нават уладальнік брэскага «Дынама».

Пасля першага верасня Белстат апублікуе больш падрабязную інфармацыю па сацыяльна-дэмаграфічных характарыстыках насельніцтва.

Марыя ДАДАЛКА.

## Навука

# УКОЛ ДЛЯ АВЕЧКІ

Вучоныя БДУ распрацавалі ўнікальны біяпрапарат «Біферон-МРС».

Ён не мае айчынных і сусветных аналагаў і з'яўляецца ўніверсальным сродкам для прафілактыкі імунадэфіцытных, стрэсавых станаў і лячэння інфекцыйных захворванняў дробнай рагатай жывёлы — коз, авечак і іншых. Распрацоўка належыць калектыву навукова-даследчай лабараторыі біятэхналогіі біялагічнага факультэта БДУ.

Сёння вірусныя інфекцыі з'яўляюцца адной з найбольш сур'ёзных праблем у ветэрынарыі. Узбуджальнікі хвароб трапляюць у арганізм жывёл рознымі шляхамі: праз пашкоджанні вонкавых пакрываў, сліззістыя абалонкі, з кармамі і г. д. «Біферон-МРС» змагаецца з любымі тыпамі вірусаў: пнеўманіі, яшчурка, хваробы Найробі і іншымі. Выкарыстан-

не біяпрапарату сумесна з іншымі ветэрынарнымі сродкамі дазваляе знізіць аб'ём спажывання антыбіётыкаў, скараціць колькасць рэцыдываў і працягласць захворвання. Ветэрынарны сродак зніжае смяротнасць пагалоўна на 75 % і памяншае выдаткі на лячэнне на 82 %.

Вытворчыя выпрабаванні паказалі прафілактычную эфектыўнасць прапарату на ўзроўні 90 % і лячэбную — на ўзроўні 88 %. «Біферон-МРС» таксама можна выкарыстоўваць у якасці ўзмацняльніка вакцын, гіперімунных сываратак, супрацьпаразітарных і супрацьбактэрыяльных прапаратаў.

Сродак мае зручную для прымянення ін'екцыйную і кропельную лекавую форму. Цяпер «Біферон-МРС» знаходзіцца на дзяржаўнай рэгістрацыі ў Беларускім дзяржаўным ветэрынарным цэнтры.

Надзея НИКАЛАЕВА.

### РУП «Інститут недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже автомобиля GAZ-2752 ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

Лот № 1: GAZ-2752, кузов (рама) № 27520050163382 / X9627520050087257, г. в. – 2005, цвет – серебристый. Адрес: г. Гомель, 8-й пер. Ильича, 30. Начальная цена с НДС – 2247,12 бел. руб. Задаток – 112,36 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 банковских дней с даты проведения открытого аукциона после предъявления Победителем аукциона (Претендентом на покупку) Продавцу копии платежного документа, подтверждающего оплату стоимости услуги и стоимости затрат Организатора аукциона. 2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании договора купли-продажи. 3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить стоимость услуги и стоимость затрат Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 10 банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 1000,00 белорусских рублей.

Аукцион состоится 26.03.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Продавец: ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ», 220037, г. Минск, пер. Твердый 1-й, д. 8, ком. 405, тел. 8 (017) 364-65-11. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSB2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 26.03.2020. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 24.03.2020 в 11.00. Контактные лица для осмотра Объекта: Бражний Александр Владимирович, тел.: 8 (0232) 530496, 8 (029) 3584360, Михолап Алексей Юрьевич, тел. 8 (0232) 530451

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-59 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by



**Мы...**

**Паасобку? Ці разам?**

Можа, гэта з узростам, але ж вечарам, калі сон не ідзе, на памяць прыходзіць рознае — і сумнае, і смешнае.

Пачалося яно са звычайнай аб'явы: кіраўніцтва жыллёва-камунальнай гаспадаркі заклікала жыхароў выйсці на суботнік, на весці парадак у дварах ды пад'ездах. Прачытаў і, шчыра кажучы, не надта задумаўся.

А ўвечары, помню, падымаюся на свой паверх (лямпачка ці тое перагарэла, ці нехта скраў) і ўвесь час на штось натыкаюся. На сваёй пляцоўцы — не паверыце — на пакінутыя некім... габлі.

Атрымаўшы імі па лбе, хоць нехаць падумаў, што дзікуны мы пакуль у побыце. Так, скуркі ад бананаў у вокны ўжо не выкідваем, не высыпаем смецце пасярод вуліцы, але ж ад гэтага адышлі недалёка. Дастаткова зірнуць на дзверы пад'ездаў, на пакарабачаныя паштовыя скрынкі, на размаляваныя сцены...

І ў дварах не многа лепш: то папатаваныя клумбы, то плясочніцы як сабачыя туалеты, то зламаныя дрэўцы...

Карацей, пасля такога вось роздзума я цвёрда вырашыў прыслухацца да заклікаў камунальнай службы — прыняць удзел у суботніку. А значыць, назаўтра ж, прыхапіўшы венік і анучку з вядром, рушыў за парог кватэры.

Пачаў з прыборкі нейкіх скрынак на лесвічнай пляцоўцы і амаль адразу пачуў гучныя крокі. Думаў, што падмога ідзе, і памыліўся: гэта адзін з суседзяў спяшаўся ў краму (зранку, што называецца, «трубы гарэлі»). Але ж ля мяне прыпыніўся, спытаў: «Гэта што — ты бардак тут развёў?»

Я ад нечаканасці аж заікацца стаў: як можна, маўляў, такое падумаць?! Я ж па аб'яве... Парадак наводжу... «А табе што — больш за ўсіх трэба?» — спытаў сусед.

І тым самым, ну вядома ж, сапсаваў мне настрой, але адступіць не было куды: я стаў зрываць са сцяны каракулі нейкага «мастака», які да непрыстойнасці перайначыў песню «Наш Борка — бабнік»...

Сцерці заставалася апошняе брыдкае слова, калі з кватэры вышэй выйшла маладзіца з дзяўчынкай. «Мама, ты казалася, што на сценах пісаць нельга, — залапатала малая. — А дзядзька вунь піша...»

Не паспеў я рот адкрыць, каб запярэчыць, як мама раптам выдала: «Дзядзя дрэнны. Пагразі яму пальчыкам: ну-ну-ну». — «Гэта не я, — хацеў растлумачыць ім. — Гэта нехта іншы...» — «Не трэба, — шматзначна падміргнула мне жанчына. — Гэта — з мэтай выхавання». — «Добра, болей не буду», — паабяцаў я ў адказ і ўбачыў, як тут жа на верхняй пляцоўцы «намалявалася» бабуля. «Паглядзіце на яго, — заклікала тая ўголас, — ён — не будзе! Ды ведаем мы такіх! У крыві ў вас крэмазць! На нешта лепшае вы не здатныя...»

Вось гэтага нервы ўжо не вытрымалі, я падумаў, што сусед

і праўда меў рацыю: мне трэба зусім не больш. А ў выніку...

У тых цяпер ужо далекаватыя гады вясновы суботнік у нашым доме так і не адбыўся. Але ж гэта — палова бяды! Бяда, калі не адбудуцца наступныя, бо тады мы ніколі не навядзём належнага парадку ў сваім пад'ездзе, сяле ці горадзе, мы па-ранейшаму будзем адчуваць сябе людзьмі часовамі на гэтай зямлі, якім няма для чаго аб'ядноўвацца і няма, як быццам, аб чым клапаціцца разам. Ці не так?

**Мікалай Глеб,**  
*аг. Падлессе, Ляхавіцкі раён.*

**КАХАННЕ  
3 ВЫПРАБАВАННЕМ**

Не так даўно мы з мужам адзначылі 30-годдзе сумеснага жыцця. З гэтай нагоды гасцей не збіралі — пасядзелі сваёй сям'ёй, павячэралі. Потым мужчыны сталі гуляць у шахматы, а мы, жанчыны, — прыбіраць са стала, мыць посуд. «Пашанцавала вам з мужам, — сказала тады нявестка (яна першы год у нашай сям'і). — Такое ўражанне, што вы ні разу не пасварыліся... Ну, па сапраўдному: з біццём посуду, з заявай на развод...» — «Чаго не было, таго не было, — засмяялася я. — Развесціся нам ніколі не хацелася. А вось не пажаніцца — гэта, здаецца, маглі»...

Карацей, давалося ўспомніць мінулае.

Мы з Мішам пазнаёміліся ў хімічэстах: ён туды прынёс касцюм, я яго прыняла. Забіраць ён прыйшоў назаўтра, у канцы рабочага дня, і праводзіў мяне дадому. Аб чым тады размаўлялі, ужо не ў памяці, але з ім было вельмі цікава — настолькі, што я не магла дачакацца раніцы і новага спаткання.

Міша прызначыў іх амаль кожны вечар. Мы з ім хадзілі ў кіно, у парк, на канцэрты заездных артыстаў, у выхадныя часам ездзілі на пікнікі за горад... І рассталіся ўсё цяжэй і цяжэй, бо хацелася быць разам.

Здавалася б, ніякіх перашкод — заява ў загс і кропка. Да гэтага ўсё ішло, прычым досыць хутка... То ў Мішавай мамы быў дзень нараджэння, і ён сказаў, што найлепшым падарункам была б я сама, калі б прыйшла... І я чамусьці згадзілася. То потым мой бацька сабраўся на дачы заліваць падмурак пад веранду, а Міша прызваў, што ўмее замешваць бетон...

Мы з ім гаварылі пра вяселле. Але ж нека пасля работы (як зараз помню, у пятніцу) схадзілі ў кіно. Міша праводзіў мяне, мы трохі пастаялі ў пад'ездзе, а потым я (была не была!) запрасіла яго зайсці на чай. І было ж куды: мая бабуля пасля выхаду на пенсію пераехала жыць у вёску, я засталася гаспадыняй у яе кватэры. Усё там было маленькае — адзін пакойчык (хоць і з балконам), куханька, ванна разам з прыбіральняй — але ж асобнае і як бы маё.

Дык вось: Міша тады ўпершыню пераступіў парог вітальні. Я запрасіла яго ў пакой, сказала, каб быў як дома... Што хаваць, мне хацелася, каб ён асвойтаўся, каб убачыў, як чысьценка там, як прыгожа...

У яго, праўда, былі іншыя жаданні. Ён адмаўляўся ад пачастунку, не адпускаў мяне на кухню, але я ўсё ж пайшла. І — галоўнае — хвілін на дзесяць яго пакінула, а вярнулася і, можна сказаць, не пазнала. Майго любімага — як падмянілі! Нейкі разгублены стаў і нібы не са мной: то з рук не выпускаў, а то сеў насупраць і маўчыць... Потым кажа: «Дадому пара».

А мне тады што — трымаць яго, казаць, што мог бы і застацца?..

Назаўтра, з самай раніцы, ён, праўда, пазваніў, сказаў, што захварэў — прастыў. Пытаюся, можа, прыехаць, прывезці мёду з малінай?.. Кажа: «Не трэба». І голас пры гэтым, як быццам нармальны — ні табе насмарку, ні кашлю не чуваць.

Два дні мы вось так пражылі — суботу з нядзелай. Я месца сабе не знаходзіла. А паралельна, каб хоць трохі супакоіцца, стала яшчэ большы бляск дома наводзіць: перабіраць усе палічкі, перамываць посуд, адзенне — адкрыла ўрэшце дзверы на балкон і... усё зразумела.

Мая бабуля вельмі сябрвала з суседкай Аронаўнай, шмат дапамагала ёй, бо тая цяжка хварэла. І калі ўжо зусім перастала хадзіць (нават у прыбіральню), сын зрабіў ёй адмысловае крэсла. У сядзенні звычайнага драўлянага (са спінкай і падлакотнікамі) выразаў дзірку, пад якую (і зноў жа на спецыяльна прыладжаную палічку) ставіўся дзіцячы гаршчок з накрыўкай. Хворай пры патрэбе заставалася зняць яе і з ложка пералезці ў крэсла...

Дык вось, з'язджаючы ў Ізраіль на так званае ПМЖ, сям'я Аронаўны, шмат што пакідаючы на ўспамін сваякам, не забылася пра сяброў-суседзяў. Бабулі (наколькі я ведала) дастаўся гадзіннік з зязюляй і чайны сервіз... І яна ж, як выглядала, на ўсякі выпадак (ні памперсаў для дарослых, ні спецыяльных вёдер-туалетаў тады не было, здаецца) забрала і сяброўчын «стульчак». «Нашто ён табе?! — па тэлефоне і ледзь не плачучы пыталася я ў бабулі. — З-за яго мяне хлопец кінуў...» — «Ну і радуйся, — «сучешыла» тады яна, — бо грош чана таму хлопцу! Дурыла нейкі... Спалохаўся... Уцёк... Знайшоў з-за чаго!»

Бабуля, ну вядома ж, праўду казалася, але мне ад яе было не лягчэй, бо Міша і праўда баязліва збег. Яно ж так выглядала?

А на самай справе ў панядзелак раніцай ён з'явіўся і сказаў, каб я ўзяла з сабой пашпарт. Ён, маўляў, пра ўсё дамовіўся: нас распішучы (хоць сабе і сёння). А значыць, мы будзем разам! І тады перажывём усё — і добрае, і дрэннае...

Вось такая была прапанова рукі і сэрца, вось такі ўспамін праз 30 гадоў.

**Вольга Р.,**

*г. Мінск.*

**Рубрыку вядзе  
Валяціна ДОЎНАР.**

**АД ЯЕ Ж чарговае і шчырае:**  
«Пішыце», бо ўсе «вясёлыя і праўдзівыя гісторыі з жыцця чытачоў» на старонках «Звяды» не проста друкуюцца, — яны ўдзельнічаюць у конкурсе на найлепшую будучы падвезены на пачатку наступнага года. Журны — і вялікае чытацкае пад старшынствам спадарыні Соф'і Кусянковай з Рагачоўшчыны, і маленькае рэдакцыйнае на чале з першым намеснікам галоўнага рэдактара спадарыняй Наталляй Карпенкай — працуе. Пераможцаў чакаюць прызы.

**Неасабісты суб'ектыў**

**«Ах, якія словы:  
«Калі ласка!..»**



**А далей (хай даруе Пятрусь Броўка) — «калі ласка» — гэта не «каляска»...**

НА гэтым тыдні пра родную мову — канешне ж, беларускую, як жа інакш? — не гаварыў толькі лянвію. Няхай сабе і не на мове, але пра яе — так заўсёды ў дваццатых чыслах лютага бывае, бо 21-га Міжнародны дзень роднай мовы, як-ні-як. У школах у абавязковым парадку адмысловыя святы праводзяцца, дый не толькі ў школах — абласнога і раённага маштабу мерапрыемствы ладзяцца. Усе такія харошыя, самі сабе падабаемся, самі з сябе цешымся: паглядзіце, маўляў, як родную мову шануем. Яна ў нас такая найкаштоўнешая, так мы яе беражом, каб што з ёй не здарылася, што, бы дарагую крохкую рэліквію, выцягваем яе на свет божы толькі аднойчы на год, у канцы лютага. Дзівімся, далікатна пагладжваем, а пасля зноў яе ў шуфлядку, у далны кут, ды хусцінкай якой прыкрыць... Ведаем, што гэтую каштоўнасць мае, ганарымся нават гэтым спадцішка, а людзям расказваць пра тое — навошта? Хай ляжыць сабе ў куточку. Яно так спакойнай і надзейнай, раптам калі сапраўды жыццёва неабходнай стане — тады і дастанем — бліскучую, непапсанаваную, іржой не паедзеную. Не нам, дык спадчыннікам, можа, спатрэбіцца...

ВЫБАЧАЙЦЕ за такі здэклівы тон Вакурат у дзень, калі сапраўды пра мову прынята гаварыць найлепшыя цёплыя словы — і я ведаю дакладна: большасць гэтых слоў сапраўды шчырыя. Але мяне ва ўсім патоку шматлікай калямоўнай інфармацыі («Звезда», канешне, убаку не засталася, круглы стол цікавы з навукоўцамі правяла, які некаторыя парталы ў поўным аб'ёме сабе перадрукавалі) найбольш зачэпіла і ўразіла адна невялікая гісторыя, якую прачытала на форуме ў сацыяльных сетках. Яна пра маленькую дзяўчынку пяці гадоў, якая ходзіць у садок. У садку некалькі разоў на тыдзень выхавальнікі размаўляюць з дзеціцамі па-беларуску. Дык вось, калі да малой выхавальніца звярнулася: «Палінка, сядай, калі ласка», дзіця кінулася ў плач: «Я не каляска!»...

І смех і грэх, усміхнецца хтосьці з чытачоў. А як па мне, дык смяцца тут зусім няма з чаго. Калі абстрагавацца ад нейкіх дэталей, сітуацыя выглядае так. Дзіця, якому год да школы, у сталіцы незалежнай дзяржавы не разумее на дзяржаўнай мове базавых слоў, якія нават іншаземцы, едучы ў тую ці іншую краіну, вучаць у першую чаргу... Вось вам і дзень, і тыдзень роднай мовы і іншыя культурна-масавыя мерапрыемствы.

ПРЫГАДАЎСЯ загаловак у газеце, які гадоў дваццаць пяць назад вельмі па маладосці ўразіў і абурыв: «Мама, падай гадзіннік». Журналіст паважанага выдання адкрыта здэкваўся з мовы, на якой тады спрабавалі гаварыць ва ўсіх установах адукацыі, таленавіта ёрнічаў пра тое, што гарадскія дзеці мову не разумеюць, гавораць на ёй няправільна (замест «гадзіннік» вымаўляюць «гадзільнік»), і бацькі абурваюцца, і навошта і каму гэта трэба, ды няхай гэта мова як ляжала ў шуфлядцы, так і ляжыць... Мінула дваццаць пяць гадоў, шмат змянілася і ў грамадскай думцы, і ў стаўленні да беларускай мовы, яна становіцца моднай сярод адукаванай

моладзі, яна цяпер нават у Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі прапісана як адзін з важных фактараў, што гэтую самую бяспеку вызначаюць. Але мала што змянілася ў галовах тых людзей, якіх у дзіцячым садку спрабавалі навучыць слову «гадзіннік» і дзеці якіх не ведаюць сёння, што такое «калі ласка».

І не трэба тут зноў разважаць пра тое, што патрэбна дзяржаўная падтрымка, што людзі павінны ведаць пра запатрабаванасць мовы ў далейшым жыцці — толькі тады яны будуць калі не вучыць па-беларуску сваіх дзяцей, дык хоць бы не перашкаджаць кволым спробам тых жа выхавальнікаў у садку навучыць дзяцей базавым пачаткам гэтай мовы, асновам беларускага вымаўлення. (А выхавальнікам тут можна толькі паспачуваць, бо калі большасць дзяцей мову чуюць толькі ад іх і ўспрымаюць як замежную, дык чаму і як іх можна навучыць? Прыклад з «каляскай» тут вельмі паказальны.) Пры чым тут, выбачайце, дзяржава і запатрабаванасць? Што, мала дзіцячых кніг на мове выдаецца? Яркія, з прыгожымі малюнкамі, яны прадаюцца не тое што ў кожнай кнігарні — у кожным газетным шапіку. Дзіцячыя часопісы з'явіліся новыя — нядаўна хроснай дачцэ падарыла адзін такі з гісторыяй пра катой — не маглі малую адарваць, так цікава ёй было. Мульцікі па-беларуску агучаныя ў сёціве, фільмы дзіцячыя — пампуй не хачу. Тэсціраванне па-беларуску здаваць — калі ласка, тваё права... Чаго яшчэ трэба? Валявога рашэння: маўляў, ад заўтра ўсе гавораць па-беларуску? Дык зноў жа заверашчым: нельга так, дзеці замест «гадзіннік» будуць «гадзільнік» казаць і мову зусім паважаць перастануць. Няхай лепш у шуфлядцы, некранутая, непапсанаваная, паляжыць, можа, калі-небудзь і прыдасца...

АДНОЙ дзесяцігадовай дзяўчынкай з рускамоўнай сям'і на Новы год я падарыла календар, у якім на кожны з сёлетніх 366 дзён напісана беларускае слова, прычым слоўцы цікавыя, адмысловыя, ды яшчэ з малюнкамі. Малая «завісла» над календаром на дзве гадзіны. Маці дзівілася: нават смартфон яе так надоўга не зацягвае. Пасля Аліна падышла да нас з календаром у руках і звярнулася да маці: «Мама, это же так интересно. А почему мы по-белорусски не разговариваем? Мы ведь белорусы...» На твары маці былі і разгубленасць, і непаразуменне. Потым, ачомаўшыся, выціснула з сябе, крыху збянтэжыўшыся, але па-беларуску, без памылак і без акцэнта: «Добра, калі хочаш, будзем размаўляць. Я табе абяцаю»... Мы з таго часу не бачыліся і не сазвонваліся, я так і не пацікавілася, ці выканала яна сваё абяцанне. Спадзяюся, што так, бо Алінка — дзяўчынка ўпартая, а мама ж ёй паабяцала.

НАШЫ дзеці — лепшыя і разумнейшыя за нас. Закон прыроды, так было спрадвечна. Не трэба хаваць для іх мову, якую ўсё яшчэ па звычцы лічым роднай, «на пасля — раптам спатрэбіцца». Яна патрэбна ім ужо сёння. Дзеля чаго? Чытайце Канцэпцыю інфармацыйнай бяспекі — вельмі актуальны на сённяшні дзень дакумент.

**Алена ЛЯЎКОВІЧ.**

## ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении электронных торгов на понижение

Управляющий в деле о банкротстве ООО «ДФДС-Транс» (УНП 690243839) – ООО «Ассесор» – организатор торгов извещает о проведении торгов в электронной форме на понижение.

Публичные торги в электронной форме на понижение будут проведены 23.03.2020 г. в 09.00 на электронной торговой площадке: [torgi.gov.by](http://torgi.gov.by).

### К реализации предложены следующие лоты:

1. Грузовой бортовой тентовый автомобиль «Рено Маскот» 120.50 (рег. знак. АК 5495-5) 2006 г. в., кузов VF654ANA000027779, цвет белый, б/у. **Начальная стоимость – 3500,00 бел. руб.** Место нахождения предмета торгов: Минская область, п. Привольный, ул. Мира, 36.

2. Полуприцеп бортовой тентовый «ВИЛТОН» NS 3S (рег. знак. 8069 AA-5) 2012 г. в., кузов SUDNS30000035047, цвет серый, б/у. **Начальная стоимость – 16 600,00 бел. руб.** Место нахождения предмета торгов: Минская область, Узденский район, аг. Слобода, цех по переработке древесины.

3. Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 931020 3010 (рег. знак. 6909 AA-5) 2009 г. в., кузов Y3M93102090000026, цвет синий, б/у. **Начальная стоимость – 2600,00 бел. руб.** Место нахождения предмета торгов: Минская область, Смолевичский район, п. Октябрьский, ул. Колтвеа, 97.

4. Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 931010 3011 (рег. знак. А 9040 А-5) 2011 г. в., кузов Y3M9310110B0000244, цвет синий, б/у. **Начальная стоимость – 2800,00 бел. руб.** Место нахождения предмета торгов: Минская область, Смолевичский район, п. Октябрьский, ул. Колтвеа, 97.

5. Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 975830 (рег. знак. А 4102 А-5) 2007 г. в., кузов Y3M97583070002667, цвет бордовый, б/у. **Начальная стоимость – 2700,00 бел. руб.** Место нахождения предмета торгов: Минский район, п. Колодищи, ул. Культурная, д. 7 – автобаза Минкультуры.

6. Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 975830 3016М (рег. знак. А 9283 А-5) 2006 г. в., кузов Y3M97583060001759, цвет красный, б/у. **Начальная стоимость – 3200,00 бел. руб.** Место нахождения предмета торгов: Минская область, Смолевичский район, п. Октябрьский, ул. Колтвеа, 97.

7. Грузовой седельный тягач МАЗ 544069 (рег. знак. АВ 9916-5) 2007 г. в., кузов Y3M54406970000830, цвет бордовый, б/у. **Начальная стоимость – 5900,00 бел. руб.** Место нахождения предмета торгов: Смолевичский район, п. Октябрьский, ул. Первомайская, 1.

8. Грузовой седельный тягач «Рено Премиум» 430.19Т (рег. знак. ОА 7219-5) 2012 г. в., кузов VF624GPA000053293, цвет красный, б/у. **Начальная стоимость – 35 300,00 бел. руб.** Место нахождения предмета торгов: Минская область, Узденский район, аг. Слобода, цех по переработке древесины.

У всех транспортных средств имеются внешние дефекты (коррозия, деформация, критический износ шин, отсутствие деталей). При инструментальном контроле, диагностике, разборке возможно выявление скрытых дефектов и неисправностей. Для установления фактического состояния транспортного средства рекомендуется личный осмотр. Контактные телефоны организатора торгов – 80295691972, 80296070514.

Для участия в торгах необходимо в срок по 22.03.2020:  
1. Зарегистрироваться и подать заявку на участие в торгах по выбранному лоту на сайте [torgi.gov.by](http://torgi.gov.by).  
2. **Счет для внесения задатка:** Республиканское унитарное предприятие «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь», УНП: 190318109, ОКПО: 37533622, р/с: BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ», БИК: BELBY2X.

Задаток за лот блокируется со счета зарегистрированного пользователя, который хочет принять участие в торгах в момент нажатия кнопки «Подать заявку». Участник может отозвать свою ставку (разблокировать задаток) только при условии, если его ставка «перебита» другой более высокой ставкой другого участника. При этом информация о сделанной ставке такого участника остается в системе и сохраняется в протоколе торгов.

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной стоимости предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательном расчете за приобретение предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту при его согласии на покупку по начальной цене, увеличенной на 5 %. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель Торгов обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный сбор. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение пяти дней с даты проведения торгов. Победитель торгов в течение 15 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость приобретаемого лота за минусом внесенного задатка. Имущество приобретается на условиях 100 % предоплаты. Покупатель обязан за свой счет принять приобретаемое имущество, в том числе осуществление вывоза, хранения, погрузочно-разгрузочных работ. На Покупателя возлагается обязанность по переоформлению (в ГАИ, военкомате), снятию и постановке на учет приобретаемого имущества за свой счет.

## Извещение о проведении 6 марта 2020 года повторных торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5»

Предмет торгов
«Здание весовой АБЗ «Заславль» общей площадью 29,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/С-122807 (составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание весовой АБЗ «Заславль» с навесом 1, забором а1, металлическим ограждением площадки для стоянки автомобилей а2, асфальтная площадка на АБЗ «Заславль» а3, технологическая площадка по хранению и обработке материалов а4)
Сведения о земельном участке: площадь – 2,2169 га, кадастровый номер – 623650100001005211
Местонахождение – Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17/1
<b>Начальная цена – 1 790 445,60 бел. руб. с учетом НДС</b>
Сумма задатка – 179 000,00 бел. руб.

**Продавец имущества:** ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4–253.

**Организатор торгов:** государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

**Условия торгов:** победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также при необходимости иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBY2X, УНП 190398583 в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежного документа о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 6 марта 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.02.2020 по 04.03.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

**ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»** (организатор аукциона) по поручению Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-Транс» (продавец) информирует о снятии с аукционных торгов лота № 8: **грузовой седельный тягач MAZ-MAN 543268** (рег. знак № AM 3093-3), инвентарный номер № ВЛ006957 (по бух. учету), год выпуска – 2006, **назначенных на 25.02.2020 г.**, опубликованных в газете «Звезда» от 23.01.2020 г. **Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.**

 **Центр Промышленной Оценки**

- Организация аукционов
- Оценка всех видов имущества

### Извещение о проведении повторных электронных торгов

<b>Организатор аукциона</b>	ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5
<b>Продавец</b>	ОАО «БПХО», г. Барановичи, ул. Фабричная, 7
<b>Оператор ЭТП</b>	ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 46
<b>Адрес ЭТП</b>	<a href="http://www.ipmtorgi.by">www.ipmtorgi.by</a>

**Предмет электронных торгов**  
(имущество реализуется одним лотом)  
Местоположение – **Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, 13Б/3, 7**

**База транспортного цеха** в составе: база транспортного цеха (127,9 кв. м, 110/С-102621, составные части и принадлежности: металлический склад, забор и кабельная линия КЛ-0,4 квВ от РП скважины № 4 до РП кузницы), **благоустройство базы транспортного цеха** (385,4 кв. м, 110/С-116630, составные части и принадлежности: площадка), **трубопровод напорный от ВК-22Б до здания кузницы** (18,9 м, 110/С-112929), **канализационная сеть от базы транспортного цеха до КК-114** (40,6 м, 110/С-115510)

**Начальная цена с НДС 20 % – 29 462,40 бел. руб.** (снижена на 40 %)

**Сведения о земельном участке:** предоставлен продавцу, пл. **0,0684 га**, на праве аренды (срок действия по 22.08.2046) для обслуживания базы транспортного цеха. Ограничения (обременения) – охранные зоны сетей и сооружений теплоснабжения (пл. 0,0247 га). Расположен в свободной экономической зоне «Брест»

**Задаток 10 %** от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»

<b>Срок подписания договора купли-продажи</b>	<b>20</b> (двадцать) рабочих дней после электронных торгов
---	--

**Условия оплаты предмета электронных торгов**

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение **30 (тридцати) календарных дней** после заключения договора купли-продажи

**Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: [www.ipmtorgi.by](http://www.ipmtorgi.by)**

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить продавцу затраты по оценке и оплатить организатору торгов установленное вознаграждение в размере 3 % от итоговой цены продажи предмета электронных торгов в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звезда» от 12.12.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения аукциона

**Дата и время начала и окончания электронных торгов**

Начало торгов: **10.03.2020 в 11.00.**  
Окончание торгов: **10.03.2020 в 12.00.**

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

**Дата и время окончания приема заявок**

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по **09.03.2020 до 17.00** на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу [www.ipmtorgi.by](http://www.ipmtorgi.by)

**Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06.**  
E-mail: [auction@cpo.by](mailto:auction@cpo.by)

 **Центр Промышленной Оценки**

- Организация аукционов
- Оценка всех видов имущества

### Извещение о проведении электронных торгов

<b>Организатор аукциона</b>	ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
<b>Продавец</b>	ОАО «КУПАЛИНКА», Минская обл., г. Солигорск, ул. Заслонова, 58
<b>Оператор ЭТП</b>	ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. Адрес ЭТП: <a href="http://www.ipmtorgi.by">www.ipmtorgi.by</a>

**Предмет электронных торгов**

**Кругловязальная машина «Mayer@Cie»**, тип 559/FS-2.0, инв. № 4307 (бывший в употреблении).

Местонахождение: Минская обл., г. Солигорск, ул. Заслонова, 58.  
**Начальная цена (с НДС 20 %) – 82 752,00 бел. руб.**

**Задаток 10 %** от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) перечисляется на счет **BY60BLBB30120191021390001001**; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долларах США (USD) – **BY76BLBB30120191021390001004**; в евро (EUR) – **BY33BLBB30120191021390001002**; в российских рублях (RUB) – **BY22BLBB30120191021390001006** в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

<b>Срок подписания договора купли-продажи</b>	<b>10</b> (десять) рабочих дней после электронных торгов
---	--

**Условия оплаты предмета электронных торгов**

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение **30 (тридцати) календарных дней** после заключения договора купли-продажи

**Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: [www.ipmtorgi.by](http://www.ipmtorgi.by)**

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить продавцу затраты на их проведение и оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 4 % в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов без объяснения причин снятия

**Дата и время начала и окончания электронных торгов**

Начало торгов: **03.03.2020 в 11.00.**  
Окончание торгов: **03.03.2020 в 12.00.**

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

**Дата и время окончания приема заявок**

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по **02.03.2020 до 17.00** на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу [www.ipmtorgi.by](http://www.ipmtorgi.by)

**Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06.**  
E-mail: [auction@cpo.by](mailto:auction@cpo.by)

## Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта (микрорайон «Ольшанка-2») в городе Гродно 24 марта 2020 года

№ лота	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Площадь земельного участка (га)	Кадастровый номер	Начальная цена, руб.	Сумма задатка, руб.	Ориентировочная сумма расходов по подготовке кадастровой документации, руб.	Условие продажи и целевое назначение земельного участка
1*	Право аренды земельного участка сроком на 50 лет	Микрорайон «Ольшанка-2», позиция по генплану № 95	0,1565	44010000001010956	35 528,46	3555,00	4641,38	Строительство многофункционального здания по индивидуальному проекту 2-3-этажное переменной высоты (с отделением связи, помещениями финансового назначения, встроенной котельной)

\*- земельный участок имеет ограничения.  
Победитель аукциона обязан:  
в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-исследовательских работ и разработать строительный проект на строительство объекта;  
приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 1 года – гражданину;  
осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.  
В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре аренды будут предусмотрены штрафные санкции.  
Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости».  
При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:  
1. Копии платежных поручений о внесении **задатка** за подачу заявления на расчетный счет BY24 АКВВ 3012 0000 4181 0400 0000 в Гродненском областном управлении № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК АКВВВУ2X, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное пред-

приятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении. **Юридическое лицо:** доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных документов. **Физическое лицо:** паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.  
2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона.  
3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, возместить расходы по подготовке документации для проведения аукциона.  
4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектом.  
**Аукцион состоится 24 марта 2020 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.**  
Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с **8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 24 февраля по 18 марта 2020 года.** Телефоны для справок в Гродно: **(0152) 72-05-37, 72-00-10.** Адрес сайта: [www.grodno.gov.by](http://www.grodno.gov.by), [gcn.by](http://gcn.by)

**ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора  
ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК»  
(Продавец) проводит торги по продаже  
следующего имущества предприятия**

**Лот № 1 на общую сумму 3307, 96 бел. руб., в том числе 551,33 руб. НДС** в составе: аккумулятор EUROSTAT 6СТ-190 – 2 шт., бензопила MS361(шина и цепь 37 см. защит.) – 1 шт., болт с гайкой 12x38 – 15 шт., болт с гайкой 14x34 (Лемех 013332) – 1 шт., быстроразъемное соединение муфты разрывная – 1 шт., вилка 50-4605100Б – 2 шт., выпрямитель сварочн. инверторный ELAND MMA-2000 220В/4 кВт – 1 шт., гайка 80-1701045 – 1 шт., гайка А04.02.020-01 – 4 шт., гайка 70-3003032 – 7 шт., генератор 14 В 1000 ВТ (с доп. выводом) – 1 шт., держатель 30x100 – 2 шт., диск тормозной армированный 85-3502040-08 – 4 шт., диск тормозной МТЗ-1221 85-3502040-02 – 2 шт., долото 053090 – 8 шт., долото 063090 – 12 шт., домкрат гидравлический ЗТ 2181 – 1 шт., дрель ударного действия В GSB 21-2 RCT 1300 Вт в кейсе – 1 шт., заточной диск ПКК-0107010 – 1 шт., камера 24.3519010-01 тормозная – 1 шт., комплект агронавигатора для замера полей – 1 шт., компрессор ECO AE 501 – 1 шт., круг отрезной 230x1,6 – 7 шт., крышка РТС 25.Г-12.11.003 – 1 шт., лапа 01.00.012-01 – 1 шт., лапа Н.043.06.501 – 29 шт., лемех 073004 – 4 шт., лемех 073005 – 4 шт., лента 70-4202100 – 2 шт., манжета 2,2-45\*65\*1 – 8 шт., манжета 240-1007020-Б – 16 шт., машина ручная электрическая сверлильная аккум. – 1 шт., металлорукав (=110 L=390) 533602-1203024 – 1 шт., микроволновая печь – 1 шт., нож KRONE 139888 – 30 шт., нож KRONE 139889 правый – 10 шт., нож ПКК 0100180 – 12 шт., огнетушитель порошковый закачной ОП-8(э) – 6 шт., палек 50-4605076 – 3 шт., ПКК 0107010 диск – 1 шт., ПКК пластина 0100600 – 1 шт., ПКК пластина 0100610 – 2 шт., подшипник 16.01.002 – 9 шт., подшипник 1680207 – 2 шт., подшипник 1680208 – 2 шт., подшипник 180312 – 1 шт., подшипник 205 – 1 шт., подшипник 7212 – 2 шт., подшипник 7509 – 1 шт., подшипник 7514 – 1 шт., подшипник 7515 – 1 шт., прерыватель 57-3777-02 – 1 шт., прибор «Алкотест-203» – 1 шт., прокладка колпака 260-1003109 (паронит) – 2 шт., прокладка крышки БЦБ 260-1003108 (паронит) – 2 шт., прокладка ТО-185 14.00.007 EE133 – 8 шт., пуско-зарядное устройство стац. «Калибр ПЗУ-0,8/3,6С» – 1 шт., РВД DN-12/2SN-S24 DKM-1010 – 2 шт., резак пропановый РЗП-02М (до 20 мм, ф 9 мм) – 1 шт., ремень ЗНВ-2886 – 1 шт., ремень А-1180 – 3 шт., ремень А-3550 – 2 шт., рессора 060703 – 2 шт., рукав 680-4607140-12 – 1 шт., рукав для газовой сварки и резаки ф 9,0 мм (бухта 50 мм) 40,0 пог. м., скоба 2650610 – 15 шт., стеллаж 1000x400x2100 – 1 шт., тиски слесарные Т-180 ПБ – 1 шт., топливopровод (длинный) 1221-1101345 – 1 шт., травокосилка бытовая – 1 шт., трубка подвода топлива от ТННД к ФТОТ 245-1104180-А1-03 – 1 шт., трубка подвода топлива от ТННД к ФТОТ 245-1104180-А1-04 – 1 шт., трубка подвода топлива от ТННД к ФТОТ 245-1104180-А1-06 – 1 шт., трубка подвода топлива от ТННД к ФТОТ 245-1104180-А1-07 – 1 шт., трубка подвода топлива от ТННД к ФТОТ 245-1104180-А1-09 – 1 шт., трубка топливная (обработки) 70-1104180 – 1 шт., трубка топливная 245-1104180-А1-02 – 1 шт., трубка топливная ТНВД 245-1104180-А1-02 – 1 шт., углов. шлифовальная машинка WWS-750 – 1 шт., углошлифовальная машинка – 1 шт., удлинитель 50 м с 1-й выносной розеткой – 2 шт., уплотнение ТО-28 14.02.200 – 6 шт., уплотнение ТО-28 14.03.200 – 6 шт., ф/элемент Д240/260 ДОН – 4 шт., фильтр воздушный 260-1109300 – 1 шт., фильтр воздушный А-60.120.29МЭ – 2 шт., фильтроэлемент воздушный 260-1109300-01 – 1 шт., фильтроэлемент ФМД 60-120.28МЭ – 1 шт., фланец 1521-2308070 – 1 шт., шланг (рукав верхний) 103-1303107-07ф50 – 1 шт., шланг 50-1303062 Б2 (патрубок радиатора) – 2 шт., шланг 70-1101035-Б – 1 шт., штифт 9125300 10x35 – 13 шт., штифт 9126432 6x35 – 18 шт., шурупoверт – 1 шт., щиток электросварщика – 1 шт.

**Лот № 2 на общую сумму 1670, 35 бел. руб., в том числе 278,39 руб. НДС** в составе: дырокол ДР520 – 2 шт., зеркало настенное – 1 шт., калькулятор бухг. 12 раз. – 2 шт., калькулятор бухг. 16 раз. – 1 шт., компьютер ASUS – 1 шт., кресло «Престиж» – 2 шт., лазерный копир-принтер-сканер-факс Kyocera M2535DN – 1 шт., офисный стеллаж 4 м + шкаф 2-створчатый – 1 шт., портрет Президента РБ – 1 шт., сейф несгораемый BSD-340 – 1 шт., стол комбинированный угловой – 2 шт., стол компьютерный Д-05 – 2 шт., стол конф. 2000x400x750 – 2 шт., стол СТ-8 – 1 шт., стол эргономичный 1600x1200x600 – 1 шт., стол эргономичный 1600x900x600 – 1 шт., факс Panasonic KX-FT 988 RU – 1 шт., холодильник MX 367-00 – 1 шт., шкаф комбинированный – 1 шт., компьютер ASUS 2010 – 1 шт., компьютер Partner – 1 шт., компьютер-ноутбук Prestigio Noblie – 1 шт., компьютер ПЭВМ «МАХ Select» 2008 – 1 шт., компьютер ПЭВМ Pentium 4 2.66 ГГц – 1 шт., принтер 5911A HP LJ 1020 – 1 шт., телефон «Панасоник» – 1 шт., печь СВЧ ДЭУ – 1 шт.

**Организатор торгов:** РУП «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь», 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1А, комн. 513. Руководитель организатора электронных торгов – Вашемирский Максим Петрович; тел. 200-64-11, тел./факс: 200-95-63, 200-73-33, <https://torgi.gov.by/>.

Публикации торги в электронной форме в процедуре ликвидации (далее – электронные торги) будут проведены: **24 марта 2020 г.**, в 8.00, на электронной торговой площадке <https://torgi.gov.by/>, окончание – 24 марта 2020 г., 16.00.

Заявки на участие в торгах принимаются по 23 марта 2020 г включительно.

Шаг аукциона – 5 %.

Для участия в торгах необходимо:

1. Перечислить задаток по выбранному лоту в размере 5 % от начальной цены,
2. Подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте <https://torgi.gov.by/>.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат на организацию и проведение торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения на основании представленного организатором торгов либо продавцом извещения о возмещении затрат.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 7 рабочих дней со дня проведения торгов.

Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

**Более подробная информация о проведении торгов на сайте <https://torgi.gov.by/>.**

**Уважаемые акционеры  
открытого акционерного общества  
«Дорожно-строительного треста № 1,  
г. Витебск»**

**25 марта 2020 года в 14.30 состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск».**

Собрание пройдет по адресу Общества: г. Витебск, ул. Суворова, 16, актовЫй зал.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ**

1. О деятельности Общества за отчетный период и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
  2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2019 году.
  3. Утверждение аудиторского заключения по итогам 2019 года.
  4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2019 год.
  5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
  6. О распределении прибыли и убытков Общества за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
  7. О распределении прибыли и убытков Общества на 2020 год. О выплате дивидендов в 2020 году.
  8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
  9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  10. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества.
- С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться у председателя наблюдательного совета по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16, с 5 марта по 25 марта 2020 г. (время работы с 8.30 до 17.30), либо 25 марта 2020 г. по месту проведения собрания, контактный телефон (8-0212) 67-45-66.
- Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 5 марта 2020 года.
- Регистрация участников собрания с 13.45 до 14.15 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
- Наблюдательный совет

УНП 300000398



**Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 24 марта 2020 г. аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды имущества, в рамках 276-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности (далее – Имущество)**

№ предмета аукциона	Местонахождение имущества	Площадь (кв. м)	Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы или размер арендной платы (руб.)	Начальная цена права заключения договора аренды имущества (руб.)	Целевое использование имущества	Сумма задатка (руб.)	Характеристика имущества, необходимые условия аренды и иные сведения
<b>Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минская дистанция гражданских сооружений, тел. +375 (17) 225 66 22</b>							
63	Гродненская область, Островецкий р-н, п. Гудогай, ул. Привокзальная, 1	1,0	4,0 БАВ	4,23	Под размещение торгового вендингового автомата	0,40	Площадь в здании вокзала 1944 года постройки. В здании имеются электроснабжение, отопление, водоснабжение (17*)
17* По техническому паспорту: фундамент – бутобетонный ленточный, стены, перегородки – кирпичные, крыша – металлочерепица, электроснабжение – скрытая проводка, вентиляция – естественная. Необходимы условия: после заключения договора аренды застраховать имущество, заключить договоры на электроэнергию и вывоз мусора. Все мероприятия и работы за счет арендатора без последующей компенсации затрат							

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2019 составляет 16,90 рубля. **Договор аренды заключается сроком на пять лет, если иное не указано в настоящем извещении.**

**Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.**

Аукцион состоится **24 марта 2020 г. в 11.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность **осмотра Имущества**, право заключения договора аренды которого выставлено на аукцион, **обеспечивает арендодатель.**

**Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим участвовать в аукционе, уточнить у арендодателя возможность использования объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с учетом требований санитарных и противопожарных норм), а также размер коммунальных платежей.**

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей.

**Лицо, желающее принять участие в аукционе:**

- уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предприниматели оплату производят **платежным поручением!**) по соответствующему предмету торгов (назначение платежа – **задаток для участия в аукционе № 276 от 24.03.2020 по предмету аукциона № \_\_\_\_\_**), перечисляемый на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, государственное предприятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету торгов указана в соответствующей графе таблицы). **Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный для приема документов; при отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.**

- подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с приложением следующих документов (бланк заявления можно получить у организатора аукциона):

- юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:** копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
- копии **платежного поручения** о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
- юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:** легализованной в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
- копии **платежного поручения** либо иного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
- индивидуальный предприниматель:** копии документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
- копии **платежного поручения** о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
- физическое лицо** – копии платежного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

**РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ООО «БЕССЕР-БЕЛ»**

**Лот № 1:** 1. MAZ 6501A9-320-021 (самосвал), Y3M6501A9C0000178, г. в. – 2012. 2. MAZ 856100-014 (прицеп самосвал), Y3M856100C0005847, г. в. – 2012. **Начальная цена с НДС – 51 600,00 бел. руб.** Задаток – 5000. 000 бел. руб., г. Минск, ул. Монтажников, 21. Шаг аукциона – 2 %

**Условия аукциона:** 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона. 2. Оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Лота в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи. 3. Передача Лота осуществляется после полной оплаты стоимости Лота. 4. Оплата Организатору аукциона вознаграждение в размере 4 % от цены продажи Лота в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результате аукциона

Размер штрафа – 2000.00 руб.

**Аукцион состоится 24.03.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4**

Полный текст извещения и порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона [ino.by](http://ino.by). **Продавец:** ООО «БЕССЕР-БЕЛ», г. Минск, ул. Монтажников, 21, тел. 8 (017) 507-60-64. **Организатор аукциона:** РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 24.03.2020. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 20.03.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Турчин Александр Николаевич, тел. 8 (044) 754-37-07.

**☎ Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-59 • [www.ino.by](http://www.ino.by) • e-mail: [torgi@ino.by](mailto:torgi@ino.by)**

В связи с **утерей** считать недействительными бланки страховых сертификатов, удостоверяющих заключение договора страхования «Зеленая карта» серии ВУ/12/ № 15134936, серии ВУ/12/ № 15134935; бланк квитанции о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ серии СВ № 4731225; страховое свидетельство по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии НА № 0893656 филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Могилеве.

УНП 100706519

<p><b>ООО «Центр Белинвентаризация»</b> г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2–1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Раздел и установление порядка пользования земельным участком</li> <li>✓ Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения</li> <li>✓ Перечет долей в связи с изменением капитального строения</li> <li>✓ Оценка всех видов собственности</li> </ul>
--	---

**ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА СВЕТЛОГОРСКОГО ФИЛИАЛА ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА, тел. 8 (02342) 2 14 34**

№ лота	Наименование объекта	Начальная стоимость лота, бел. руб. с НДС	Сумма задатка, бел. руб.
1	Капитальное строение (автодром) с инв. № 342/С-58105, площадью 1556,6 кв. м (составные части и принадлежность: эстакада асфальтобетонная), расположенное по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Авиационная, 2А. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 325050100001002480 площадью 1,1488 га (1/4 доля в праве аренды)	47 196,00 руб.	4719,60 руб.
<b>Срок подачи заявления</b>	<b>По 2 марта 2020 г.</b> в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2–1		
<b>Дата, время и место проведения аукциона</b>	<b>4 марта 2020 г. в 11.00</b> по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2–1		
<b>Номер р/с для перечисления задатка</b>	BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звезда» от 21.02.2020 г.		
<b>Условия продажи</b>	Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. Срок оплаты определяется по согласованию с собственником имущества при заключении договора купли-продажи		
<b>Дополнительная информация на сайте <a href="http://www.bti-gomel.by">www.bti-gomel.by</a>, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45</b>			



## «БУДАВАЦЬ ТАК, КАБ СКВЕР НЕ ПАЦЯРПЕЎ»

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ



### Грушаўскі сквер, за захаванне якога выступалі жыхары Маскоўскага раёна сталіцы, пакінуць у нязменным выглядзе

Такое рашэнне прыняў кіраўнік дзяржавы пасля дасканалага вывучэння сітуацыі. Сутнасць праблемы была ў наступным: зялёная зона апынулася літаральна ў коле новабудойляў, якое працягвала сціскацца вакол «лёгкіх раёна». І мясцовыя жыхары справядліва сталі выказваць абурэнне дзеяннямі забудовшчыка. У хуткім часе зялёная тэма стала прадметам вывучэння на самым высокім узроўні.

Крыху нагадаем перадгісторыю супраць-стаяння. У 2017 годзе забудовшчык ТАА «Датч Стар» атрымаў дазвол на дабудоўванне яшчэ двух секцый комплексу «Гранд Хаўс». Для гэтага яму выдзелілі тэрыторыю, дзе раней размяшчаліся баракі, а таксама зялёную зону, што прымыкае да сквера,

якую забудовшчык абяцаў акультурыць. А да гэтага тут часова размясцілася паркоўка. Каменем спатыкнення стала пытанне змены плошчы сквера. Жыхары справядліва выступілі супраць вырубкі дрэў у сваім улюбёным месцы для адпачынку і прагулак.

Па даручэнні кіраўніка дзяржавы спікер верхняй палаты парламента Наталля Качанова, якая таксама з'яўляецца ўпаўнаважанай па горадзе Мінску, глыбока вывучыла сутнасць праблемнага пытання, сустрэлася з раённай уладай, забудовшчыкамі, мясцовымі жыхарамі, уважліва выслухала ўсе пункты гледжання і аргументы бакоў.

«Я паведаміла кіраўніку дзяржавы, як развіваецца сітуацыя, і ён прыняў рашэнне, што Грушаўскі сквер павінен быць захаваны. Забудова і добраўпарадкаванне

будуць весціся так, каб ён ні ў якім разе не пацярпеў», — цытуе Наталлю Качанаву тэлеграм-канал «Пул Першага».

Між іншым, трэба адзначыць, што Прэзідэнт звяртае вялікую ўвагу на пытанні экалогіі. Асабліва актуальная гэтая тэма для Мінска: мегаполіс не шкадуе зялёныя лапікі — зямля і «квадраты» на іх даражэйшыя за дрэвы... У такое становішча трапіў і Грушаўскі сквер, якому каля 90 гадоў.

Кропка ў гэтым пытанні пастаўлена на самым высокім узроўні. Пасля даклада Наталлі Качанавай Прэзідэнт напісаў рэзалюцыю: «Будаваць так, каб сквер не пацярпеў». Такім чынам, людзей пачулі, рашэнне кіраўніком дзяржавы прынятае.

**Вольга АНУФРЫЕВА.**  
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.



## СЁННЯ Ў НУМАРЫ

### Што хвалюе?



На прыём да сенатараў прыходзяць з самымі рознымі пытаннямі: ад культуры да зямлі. **стар. 2, 3**

### Дэпутат online



Цікавы прыклад работы ў сваёй акрузе карэспандэнт «МС» падгледзела ў Доўску Рагачоўскага раёна Гомельшчыны. **стар. 13**

### Пашпарт для жывёлы



Як заставацца канкурэнтаздольным у племянной справе? **стар. 4**

### Махляры не марудзяць



Што трэба ведаць гараджанам і вяскоўцам, каб не трапіць да іх у пастку. **стар. 14, 15**

### Метэастанцыя ў дапамогу



У Аршанскім раёне ведаюць, як павысіць ураджайнасць агуркоў, таматаў і іншай агародніны. **стар. 16**

## СЕНАТАРЫ ЗА РАБОТАЙ Дзеля дасягнення Мэт

Функцыі нацыянальнага каардынатора па дасягненні Мэт устойлівага развіцця ў нашай краіне, якія да нядаўняга часу выконвала Мар'яна Шчоткіна, цяпер перададзены віцэ-спікеру Савета Рэспублікі Анатолію Ісачанку.

Гэта агаворваецца Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 13 лютага 2020 года № 52.

Інстытут нацыянальнага каардынатора ў Беларусі створаны ў маі 2017 года і ажыццяўляе агульную каардынацыю дзейнасці дзяржаўных органаў і іншых арганізацый па дасягненні Мэт устойлівага развіцця і рэалізацыі рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ад 25 верасня 2015 года № 70/1 «Пераўтварэнне нашага свету: парадак дня ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 года».

\*\*\*

## Зямельная спрэчка: хто мае рацыю?

Віцэ-спікер Савета Рэспублікі Анатоль Ісачанка правёў на мінулым тыдні асабісты прыём грамадзян.

Да яго звярнуўся мінчанін з просьбай разабрацца ў зямельнай спрэчцы, якая ўзнікла ў яго маці з суседзямі. Прычынай канфлікту сталі межы зямельнага ўчастка. Мужчына ўпэўнены: дзеянні суседа незаконныя. Анатоль Ісачанка паабяцаў вывучыць пытанне дэталёва.

У інтэрв'ю журналістам ён адзначыў, што тэматыка пытанняў, з якімі прыходзяць людзі на прыёмы, разнапланавая. У той жа час асноўная іх маса датычыцца зямельных і жыллёвых адносін.

Шмат зваротаў паступае і па садаводчых таварыствах. «Мы бачым, што ёсць неабходнасць больш уважліва вывучыць гэтае пытанне на заканадаўчым узроўні», — адзначыў Анатоль Ісачанка.

\*\*\*

## Сталічны час

Капрамонты жылфонду, тэрміны выканання работ і расходаванне бюджэтных сродкаў Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Таццяна Рунец узляў ўдзел у пасяджэнні калегіі Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь.

Як паведамілі ў прэс-службе верхняй палаты парламента, тэмай пасяджэння былі вынікі мер, якія прымаюцца Мінгарвыканкамам па павышэнні эфектыўнасці работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі сталіцы ва ўмовах праведзенага рэфармавання.

У цэнтры ўвагі апынуліся пытанні рэарганізацыі структуры ЖКГ мегаполіса ў адпаведнасці з даручэннем кіраўніка дзяржавы, у тым ліку штатнай колькасці работнікаў гэтай сферы, разгляду пісьмовых зваротаў грамадзян і эфектыўнасці расходавання бюджэтных сродкаў. Звернута ўвага на якасць работ па капітальным рамонтзе жыллёвага фонду ў сталіцы, справаздачнасць па ўводзе жылля пасля капітальнага рамонтна. Таксама сярод актуальных тэм было і зацягванне тэрмінаў выканання работ.

Па выніках пасяджэння Мінгарвыканкама сталічным адміністрацыям рэкамендавана ўзмацніць кантроль за якасцю аказання жыллёва-камунальных паслуг і капітальнага рамонтна, які праводзіцца, а таксама ўдзяліць большую ўвагу зваротам грамадзян.

# ПАМЯЦЬ ЖЫВЕ...



У час рабочай паездкі ў Клічаўскі раён намеснік старшыні Савета Рэспублікі Анатоль ІСАЧАНКА ўсклаў кветкі да мемарыяла партызанскай славы «Усакіна» і наведаў Клічаўскі краязнаўчы музей.

Мемарыяльны комплекс знаходзіцца сярод лясной зоны, дзе ў гады Вялікай Айчыннай вайны размяшчалася буйная партызанская база. Народныя мсціўцы ў 1942 годзе вызвалілі ад захопнікаў частку гэтых мясцін. У той жа час тут вырашылі аднавіць савецкую ўладу ў раёне, былі прызначаны старшыні сельскіх Саветаў.

Клічаўская партызанская зона стала трэцяй па ліку на тэрыторыі Беларусі і ў пачатку 1944 года займала плошчу каля трох тысяч квадратных кіламетраў. Пад абаронай партызан знаходзілася звыш 70 тысяч мірных жыхароў.

У краязнаўчым музеі беражліва захоўваюцца каштоўныя матэрыялы пра мясцовыя народныя мсціўцаў, сярод якіх разам з беларусамі змагаліся прадстаўнікі многіх іншых нацыянальнасцяў.

Яўген ПЯСЕЦКІ, фота аўтара.

## СУПРАЦОЎНІЦТВА

# ВАЖНА ЗРАБІЦЬ АДНОСІНЫ ДОБРЫМІ

Паглыбленню палітычнага дыялогу і развіццю ўсебаковага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і ЗША павінна спрыяць міжпарламенцкае ўзаемадзеянне.

Пра гэта заявіў старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сяргей Рачкоў на сустрэчы з прадстаўнікамі Сената Кангрэса ЗША, паведамляе БелТА.

«Апошнім часам Беларусь і ЗША зрабілі сур'ёзныя крокі па паляпшэнні двухбаковых кантактаў. Але важна не толькі нармалізаваць адносіны, а зрабіць іх добрымі. У гэтым бачыць сваю задачу беларускі бок.

Старшыня профільнай камісіі правёў перагаворы з кіраўніком сакратарыята камі-

тэта па міжнародных адносінах Сената Кангрэса ЗША Крыстаферам Сочам і супрацоўнікам сакратарыята камітэта, адказным за пытанні Еўропы і рэгіянальнай бяспекі, Ханнай Тобурн. У сустрэчы таксама ўзялі ўдзел член названай Пастаяннай камісіі Алег Румо і часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джэніфер Мур.



Бакі абмяняліся думкамі па пытаннях рэгіянальнай бяспекі і паглыбленні беларуска-амерыканскага ўзаемадзеяння, у тым ліку міжпарламенцкага.

«Апошнім часам Беларусь і ЗША зрабілі сур'ёзныя крокі



па паляпшэнні двухбаковых кантактаў. Але важна не толькі нармалізаваць адносіны, а зрабіць іх добрымі. У гэтым бачыць сваю задачу беларускі бок.

Паглыбленню палітычнага дыялогу і развіццю ўсебаковага супрацоўніцтва павінна спрыяць міжпарламенцкае ўзаемадзеянне. Савет Рэспублікі гатовы мець непасрэдныя зносіны з Сенатам Кангрэса ЗША і абмяркоўваць актуальныя пытанні

беларуска-амерыканскага парадку дня і рэгіянальнай бяспекі», — падкрэсліў Сяргей Рачкоў.

У сваю чаргу, Крыстафер Соча заявіў, што ўсе галіны ўлады ў ЗША зацікаўлены ў развіцці адносін з Беларуссю. «Узаемадзеянне з вашай краінай з'яўляецца важным, і наколькі ЗША сур'ёзныя ў гэтым пытанні, пацвярджаецца апошнімі візітамі», — адзначыў ён.

## БЛІЗКАЯ ЁЛАДА

# ШТОДЗЁННЫ КЛОПАТ

Сямнаццаць званкоў прыняла падчас правядзення суботняй прамой лініі старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў Кацярына ЗЕНКЕВІЧ. Большая частка з тых, хто дазваніўся, — жыхары Гомеля. Але ж выйшлі на сувязь і грамадзяне з Гомельскага раёна, Мазыра, Жлобіна і Мінска. Тэматыка зваротаў была традыцыйная: праблемы ЖКГ, сацыяльнае абслугоўванне, асабістыя просьбы і прапановы.

Адрасу некалькі званкоў ад жыхароў абласнога цэнтра і Гомельскага раёна датычыліся дрэннага стану дарог. Скардзіліся людзі і на неналежае асвятленне вуліц. Жыхары аднаго з жылых дамоў у Савец-

кім раёне Гомеля папрасілі дапамагчы рапрамонтам дахаў, якія працякаюць. Паступілі звароты па застарэлых зямельных спрэчках — калі ёсць рашэнне суда, але адзін з бакоў не згодны з яго вынікам. Жыхары Навабеліцкага раёна абласнога цэнтра папрасілі адзначыць, што маюць калектыўны зварот у сувязі з дрэннай, на іх думку, арганізацыяй гандлёвых паслуг — звярнулі ўвагу на павелічэнне колькасці магазінаў сэканд-хэнд і касметычных крам, у той час калі адчуваецца недахоп фірменных гандлёвых пунктаў з харчовымі таварамі. Некалькі паведамленняў, якія старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў

узьяла на кантроль, датычыліся выплаты заробку выхавателю дзіцячага садка са Жлобіна і аказання матэрыяльнай дапамогі інваліду першай групы з Гомеля. Выслушаўшы скаргу жыхаркі Мазыра наконт скасавання кантракта па месцы работы шмат гадоў таму, старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў параіла звярнуцца па кансультацыю ў абласное аб'яднанне прафсаюзаў. Дазваніўся на гарачую лінію і жыхар Мінска, які агучыў сваю бізнес-ідэю: абмежаваць выкарыстанне на тэрыторыі рэгіёна паралонавых матрацаў, а купляць яго прадукцыю, якая больш адпавядае сучасным тэхналогіям.

Наталля КАПРЫЛЕНКА.

# ШКОЛА, СТРАХАВЫ СТАЖ І ЗЯМЕЛЬНАЕ ПЫТАННЕ

**Старшыня Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Савета Рэспублікі Міхаіл Русы правёў прыём грамадзян у Клічаўскім райвыканкаме.**

На прыём да яго людзі запісаліся па розных пытаннях. Так, жыхароў аднаго з аграгарадкаў непакоіць лёс іх мясцовай школы. Ці не закрыюць яе з часам? Людзям вельмі не хацелася б такога павароту падзей. Міхаіл Русы супакоіў: школу трэба абавязкова зберагчы. Бо, на яго думку, аграгарадок без школы — не аграгарадок.

Быў зварот індывідуальнага прадпрымальніка па ўзніклых, на яго погляд, несправядлівых

« Гэта няправільна, калі пры наяўнасці свабоднай зямлі людзям не дазваляюць узводзіць дробныя гаспадарчыя пабудовы для ўтрымання жывёлы і птушак.

праблемах з налічэннем яму страховага стажу для прызначэння ў будучым пенсіі. Міхаіл Русы традыцыйна падказваў варыянты вырашэння пытанняў. Напрыклад, на зварот жыхаркі Клічава, якая скардзілася на адсутнасць асвятлення цёмнага ўчастка вуліцы на ўскрайку раённага цэнтра. Страшна позна ве-

чарам ці ноччу вяртацца дамоў з работы: побач лес, людзей звычайна нікога... Міхаіл Іванавіч даў, як здаецца, слушную парадку прадстаўнікам раённых улад, як без асаблівых выдаткаў наладзіць асвятленне тэрыторыі каля дома жанчыны.

Але было пытанне, якое вельмі часта гучыць у час асабістых прыёмаў грамадзян членамі Савета Рэспублікі. Прычым з розных куткоў краіны. Гэта зямельнае пытанне. Вось і зараз жанчына прыйшла са скаргай: не дазваляюць пабудаваць хлёчык побач з домам, дзе яна цяпер жыве з сям'ёй. Звярталася ў райвыканкам, іншыя інстанцыі, але безвынікова. Аказваецца, нехта калісь-

ці зрабіў няправільную рэгістрацыю зямельных участкаў, а цяпер ад гэтага пакутуе канкрэтны чалавек. Пытанне старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі ўзяў на асабісты кантроль. Па яго словах, гэта няправільна, калі пры наяўнасці свабоднай зямлі людзям не дазваляюць узводзіць дробныя гаспадарчыя пабудовы для ўтрымання жывёлы і птушак.

Пасля прыёму грамадзян Міхаіл Русы адзначыў, што амаль 90 працэнтаў зваротаў наконт канфліктных сітуацый вакол зямельных участкаў (іх рэгістрацыі, адводу і г. д.) — гэта сумесны вынік недапрацоўкі, а часам і халатнасці органаў мясцовай

улады, пасялковых выканкамаў і сельскіх Саветаў пры падрыхтоўцы першасных дакументаў па зямельных пытаннях, а таксама тых арганізацый, якія прымалі адпаведныя рашэнні.

Напрыканцы сустрэчы ў Клічаве старшыня Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні звярнуў увагу на тое, што цяпер выяўныя пасяджэнні камісіі ў рэгіёнах сумясцяць з правядзеннем прыёмаў грамадзян. Што датычыцца далейшага лёсу зваротаў жыхароў Клічаўскага раёна, то яны будуць сістэматызаваны, вывучаны і разгледжаны з удзелам спецыялістаў.

Леанід ТУГАРЫН.

# СІСТЭМНЫ ПАДЫХОД,

## альбо Чаму мясцовыя органы ўлады павінны несці адказнасць за някасна разгледжаныя звароты грамадзян

**Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навучы, культуры і сацыяльным развіцці Віктар ЛІСКОВІЧ правёў прыём грамадзян. Да сенатара звярнуліся пяць заяўнікаў па цэлым шэрагу рознабаковых пытанняў.**

### Вывучыць тэму ва ўсіх дробязях

Мінчанін Эрнест Мікалаевіч — чалавек ужо сталага ўзросту, але яго актыўнасці можна пазаўздросціць. Ён упэўнены, што ў краіне ёсць недахоп у музычных тэатрах. На сённяшні дзень іх два, і абодва ў сталіцы — гэтага мала, трэба, каб прафесійныя оперныя калектывы былі ва ўсіх абласных цэнтрах, перакананы заяўнік. Ён сам, у мінулым інжынер па прафесіі, настолькі захапіўся музыкой і спевамі, што доўгі час займаўся ў самадзейным калектыве.

Мінчанін упэўнены, што дзяржаўныя інвестыцыі прынясуць станоучы вынік: і цікавасць з боку наведвальнікаў будзе, і, адпаведна, заробкі ў артыстаў.

— Думка цікавая, — адзначыў старшыня Пастаяннай камісіі і прапанаваў вывучыць тэму ва ўсіх дробязях: разгледзець яе з пункту гледжання мэтазгоднасці з пазіцыі Мінкульту і ўбачыць вачыма гледача, а дзеля гэтага правесці інтэрактыўнае сацыялагічнае апытанне на сайтах абласных газет (адпаведнае даручэнне дадзена Мінінфарму).

« Часцяком адказныя асобы робяць памылку, калі адмоўна ставяцца да чалавека, які ўжо не першы раз звяртаецца са сваімі праблемамі. Любы зварот аўтаматычна павінен вывучацца з пункту гледжання яго характару: ён лакальны ці сведчыць аб сістэмных недахопах?

Акрамя гэтага, ёсць ідэя правесці круглы стол з запрашэннем усіх зацікаўленых бакоў, тэмай якога стане развіццё мастацтва ў рэгіёнах і яго ўплыў на духоўнае развіццё грамадства. Тэрмін на падрыхтоўку — месяц. Як старшыня профільнай камісіі сенатар перакананы: гутарка атрымаецца выніковая, і ўсе намаганні дадуць плён па развіцці культуры ў краіне.



### Ад ацяплення да школьных адзнак

Яшчэ адзін сталы мінчанін не першы раз прыйшоў на прыём да Віктара Лісковіча. Гэтым разам Роберт Фёдаравіч агучваў камунальныя праблемы, маўляў, новы сэрвіс «115» дрэнна працуе: ён тэлефанаваў, але быў пастаўлены ў чаргу чакання далей за сотню...

Сенатар тут жа набраў нумар 115 — на тым канцы адказалі адразу. Так, грамадзянін звяртаўся з заяўкай на рамонт пешаходнай сцяжыні, уцяпленне фасада і гэтак далей, ведаем, працуем...

А дзве жанчыны — маці і дачка — скардзіліся на настаўніцу малодшых класаў адной са сталічных гімназій. Яны сцвярджалі, што стаўленне да іх 11-гадовага хлопчыка было перадузятае, таму яны вымушаны былі змяніць установу адукацыі на іншую.

Па гэтых зваротах профільным міністэрствам дадзены даручэнні вывучыць сутнасць непаразуменняў больш дэтальна і падрыхтаваць абгрунтаваны адказ на адрас Савета Рэспублікі.

### Метал

#### таксама недаўгавечны

Сямён Адамавіч прыхаў на прыём грамадзян да старшыні Пастаяннай камісіі з

« Мясцовыя ўлады павінны адказваць за някасны разбор зваротаў грамадзян, калі яны разглядаюцца павярхоўна. Патрэбны дэтальны, слушны разбор і ацэнка дзейнасці адказных асоб. Я ўпэўнены, што гэта зняло б шмат паўторных зваротаў у вышэйшыя органы ўлады.

Навагрудскага раёна Гродзеншчыны. Сутнасць яго пытання ў наступным: у свой час ён скарыстаўся магчымасцю прывезці з-за мяжы на льготных умовах грузавы аўтамабіль для вядзення бізнесу ў сельскай мясцовасці. Галоўная ўмова — немагчымасць раней за адведзены тэрмін прадаць машыну. Тэрмін амаль сышоў, але вольна неададаць — ад карозіі нельга было ідэнтыфікаваць нумар кузава... Ёсць пэўная працэдура, якую вясковец прайшоў і атрымаў новы VIN-нумар.

— Я год адпрацаваў, але больш не магу: узрост усё ж не юны і з'явіліся праблемы са здароўем, таму хачу прадаць аўто, але ДАІ не дае дазволу, маўляў, пакуль зноў не міне тры гады, з уліку гэтую машыну не здымем, — тлумачыць заяўнік.

— У межах заканадаўства мы паспрабуем вам дапамагчы, — запэўніў яго Віктар Лісковіч і даў даручэнне Міністэрству ўнутраных спраў дасканалы прапрацаваць гэтае пытанне. Усё ж чалавек добрасумленна выканаў усе папярэднія ўмовы, ці ж яго віна, што і метал мае свой век?

### Сакрэт адсутнасці скаргаў

Падводзячы вынікі гутаркі з грамадзянамі, старшыня Пастаяннай камісіі звярнуў увагу на неабходнасць засяроджвацца ў першую чаргу на сутнасці звароту, а не на яго эмацыянальнай афарбоўцы.

— Часцяком адказныя асобы робяць памылку, калі адмоўна ставяцца да чалавека, які ўжо не першы раз звяртаецца са сваімі праблемамі. Любы зварот аўтаматычна павінен вывучацца з пункту гледжання яго характару: ён лакальны ці сведчыць аб сістэмных недахопах? — тлумачыць алгарытм дзейнасці суразмоўнік.

Ён упэўнены, што сёння сенатарам, дэпутатам усіх узроўняў, кіраўнікам органаў улады трэба не толькі праводзіць асабістыя прыёмы грамадзян, але больш бываць у рэгіёнах, сустракацца з працоўнымі калектывамі, вывучаць умовы працы і сацыяльны пакет канкрэтных прадпрыемстваў, каб на месцах бачыць праблемныя пытанні і мець магчымасць аператыўна іх вырашаць. Такая форма работы з людзьмі дае свой плён. Як прыклад Віктар Лісковіч прывёў уласны шматгадовы вопыт работы са зваротамі ў якасці галоўнага ўрача Гродзенскага перынатальнага цэнтра, дзе працуюць 600 супрацоўнікаў і штогод праходзіць да шасці тысяч пацыентаў:

— Сістэма работы была пабудавана такім чынам, каб на ўзроўні пярвічнага звяна здымаць усе існуючыя пытанні, — прыгадаў ён. — За дзевяць гадоў не было ніводнага звароту ў вышэйшыя органы.

А сакрэт прости: кожны на сваім месцы павінен несці адказнасць. Гэта датычыцца і тых, хто працуе на месцах.

— Мясцовыя ўлады павінны адказваць за някасны разбор зваротаў грамадзян, калі яны разглядаюцца павярхоўна. Патрэбны дэтальны, слушны разбор і ацэнка дзейнасці адказных асоб. Я ўпэўнены, што гэта зняло б шмат паўторных зваротаў у вышэйшыя органы ўлады, — рэзюмаваў сенатар.

Вольга АНУФРЫЕВА.

# НАВОШТА ЖЫВЁЛЕ ПАШПАРТ,

## ці Як заставацца канкурэнтаздольнымі ў племянной справе?

На базе сельскагаспадарчага прадпрыемства «Саўгас «Дабраволец» Клічаўскага раёна прайшло выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Савета Рэспублікі. У пасяджэнні ўзяў удзел намеснік старшыні Савета Рэспублікі **Анатоль ІСАЧАНКА**.

Абмяркоўвалі праект Закона «Аб змяненні Закона Рэспублікі Беларусь «Аб племянной справе ў жывёлагадоўлі». Старшыня камісіі Міхаіл Русы растлумачыў прысутным, што выезд у Клічаўскі раён мае мэтай павышэнне якасці заканатворчага працэсу. Для гэтага вырашылі разглядаць праекты асобных законаў менавіта з удзелам работнікаў і спецыялістаў, якім давядзецца працаваць з імі.

Ініцыятыва разумная. Але чаму месцам правядзення пасяджэння быў абраны «Саўгас «Дабраволец»? Па-першае, гэта вядомая ў вобласці гаспадарка, калектыў якой ставіць рэальныя мэты па развіцці вытворчасці і ў няпростых умовах гаспадарання дасягае стабільных станоўчых вынікаў росту. Па-другое, дырэктар «Дабравольца» Алег Портнік з'яўляецца намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па рэгіяналь-



Фота Яўгена ПІСЕЦКАГА.

най палітыцы і мясцовым самакіраванні. Як сенатар і аграрнік з вялікім стажам Алег Пятровіч адчувае і разумее, якія змены неабходна ўнесці ў вышэйназваны закон, каб айчынная жывёлагадоўля хутчэй рухалася наперад, была сучасная і канкурэнтаздольная, апэратыўна рэагавала на выклікі часу.

Відаць, невыпадкова перад дыскусіяй па праекце закона гаспадар запрасіў калег-сенатараў на свае вочы ўбачыць, чым жывуць жывёлаводы гаспадаркі, як ім працуецца, спытаць іх пра надзённыя вытворчыя праблемы. А таксама паглядзець, у якіх умовах утрымліваецца жывёла. Гасцям была дадзена магчымасць наведаць малочнатаварны комплекс «Дуброва»,

У прыватнасці, узнікла дыскусія аб неабходнасці ўкаранення так званых племянных пашпартоў. У гэтым дакуменце будуць адлюстраваны асноўныя звесткі пра жывёлу. Такую работу ўжо пачалі ў Расіі, Украіне і іншых былых савецкіх рэспубліках.

агледзець збожжаток і лінію па перапрацоўцы алейных культур, пазнаёміцца з практыкай захоўвання бульбы.

Пасля экскурсіі размова падчас пасяджэння была дзелавая, хоць момантамі гарачая і вострая. І канкрэтная. Адрозна скажам, што нейкіх экстраардынарных прычын для ўнясення радыкальных змен у закон няма. Ёсць нават і пэўныя здабыткі ў племянной галіне. Напрыклад, летась Беларусь упершыню рас-

пачала экспарт племянной прадукцыі: яе было рэалізавана ў Расіі, Казахстане, Грузіі, Узбекістане і Таджыкістане на 1,3 мільёна долараў. Сёлета ёсць магчымасць пераўзыхіць гэты паказчык і пашырыць географію паставак. У Беларусі ўпершыню на постсавецкай прасторы пачалася ўнікальная работа па аптымізацыі біятэхналагічных прыёмаў для правядзення поўных геномных даследаванняў.

І тым не менш, каб ісці ў нагу з часам, па словах

намесніка міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Ігара БРЫЛА, у апошнія гады наспела неабходнасць змен у закон аб племянной справе.

Не будзем пераказваць усю размову прафесіяналаў — скажам, што складаная і адказная сучасная племянная работа ўключае ў сябе меры па павышэнні эфектыўнасці селекцыйнага працэсу ў краіне, зніжэнні выдаткаў на догляд маладняку, работу па атрыманні асабліва каштоўных быкоў з дапамогай трансплантацыі, захады па стварэнні папуляцыі жывёлы, устойлівай да генетычных захворванняў, і многае іншае. І ўсю гэту дзейнасць варта прывесці ў адпаведнасць з дзеючым заканадаўствам, каб вытрымліваць канкурэнцыю.

Сенатары і запрошаныя да размовы прадстаўнікі Мінсельгасхарчу, ветэрынарнай службы, навукоўцы, кіраўнікі вядомых гаспадарак, спецыялісты-практыкі ў жывёлагадоўлі пераважную частку абмеркавання прысвяцілі выпрацоўцы агульных падыходаў па ўдасканаленні Закона «Аб племянной справе ў жывёлагадоўлі». У прыватнасці, узнікла дыскусія аб неабходнасці ўкаранення так званых племянных пашпартоў. У гэтым дакуменце будуць адлюстраваны асноўныя звесткі пра жывёлу. Такую

работу ўжо пачалі ў Расіі, Украіне і іншых былых савецкіх рэспубліках.

Лейтматывам у час размовы гучала думка аб выключнай ролі айчынай генетыкі ў племянной жывёлагадоўлі, удасканаленні тэхналагічных працэсаў у гэтай сферы. На думку Міхаіла Русага, генетыка — найважнейшы кірунак АПК, залаты запас краіны. Паспяховае развіццё галіны, з аднаго боку, забяспечвае атрыманне якаснай прадукцыі, з другога — дазваляе ўмацоўваць экспартны патэнцыял сельскай гаспадаркі, лічыць старшыня Пастаяннай камісіі. Дробязяў у тэхналогіі не бывае. Каб атрымаць канкурэнтаздольную прадукцыю, трэба прадумаць і тэхналагічна выбудаваць усё: ад яе вытворчасці да перапрацоўкі і рэалізацыі.

Міхаіл Русы падкрэсліў, што сенатары разам з працоўшчыкамі праекта закона, вучонымі прааналізавалі, чаго не хапае ў племянной жывёлагадоўлі. Па выніках абмеркавання будуць прыняты канкрэтыя рэкамендацыі.

А практыка разгляду праектаў законаў падчас выязных пасяджэнняў працягнецца. Бо гэта дае магчымасць пачуць меркаванне людзей, якія працуюць на месцах, адносна змен у тым ці іншым дакуменце.

**Леанід ЛАХМАНЕНКА.**  
Клічаўскі раён.

## ЗАДЗЕЙНІЧАЦЬ УСЕ РЭЗЕРВЫ

НА СЕСІІ

Дэпутаты Гродзенскага абласнога Савета разгледзелі пытанні сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна

Галоўны акцэнт зроблены на інвестыцыйнай палітыцы. Хоць летась прыток замежных інвестыцый у рэгіён склаў 300 мільёнаў долараў, не ўсе прагнозна паказчыкі ўдалося выканаць. Сёлета будзе дадзены старт некалькім дзясяткам новых інвестпраектаў.

У размове з журналістамі старшыня Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта **Уладзімір КРАЎЦОЎ** адзначыў, што за мінулы год нямала

дасягнута. Рэгіён зрабіў значны крок наперад у сацыяльна-эканамічным развіцці, але не ўсе рэзервы задзейнічаны. З васьмі асноўных паказчыкаў эфектыўнасці работы выканана пяць. У ліку станоўчых — знешнеэканамічная дзейнасць. Рост экспарту склаў 111 %, гэта сведчыць пра тое, што прадукцыя гродзенскіх вытворцаў запатрабавана на знешніх рынках і добра прадаецца. Развіваецца экспарт паслуг, асабліва ў транспартнай, будаўнічай і турыстычнай сферах.

— Тыя намаганні, што прадпрымае вобласць, даюць свой плён, — адзначыў Уладзімір Краўцоў. — Але мы маглі б зрабіць яшчэ больш. Напрыклад, ёсць праблемы ў экспертнай дзейнасці такіх прадпрыемстваў «Белнафтахіма», як «Гродна Азот» і «Лідская лакафарба». Вядома, на іх рабоце адлюстроўваецца нестабільная сітуацыя з нафтай, таму трэба пераарыентавацца і прыняць меры, якія выпрацаваны эканамічным штабам рэгіёна.

Забяспечаны прагноз па зарплатце. На канец мінулага года

шэсць раёнаў выйшлі на ўзровень штомесячнай аплаты вышэй за тысячу рублёў. Зніжана напружанасць на рынку працы. Створана больш за пяць тысяч рабочых месцаў. Цяпер у вобласці на аднаго беспрацоўнага прыпадае ў сярэднім дзесяць вакансій.

— Нягледзячы на розныя праблемы, нам удалося напоўніць наш бюджэт, атрымаць тыя даходы, якія планавалі, і рэалізаваць іх у сацыяльных праграмах, — падкрэсліў кіраўнік рэгіёна. — Летась у вобласці ўведзены такія буйныя аб'екты, як школы, бальніцы, садкі, спартыўныя цэнтры. Такая ж задача стаіць і на гэты год.

Будзе працягнута работа па вырашэнні тых пытанняў, якія хвалюць насельніцтва. Гэта рамонт і будаўніцтва дарог, бытавыя і жыллёва-камунальныя пытанні, у прыватнасці, забяспечанасць якаснай пітной вадой, работа з адходамі, капітальны рамонт жылля.

Разам з тым будзе ўдзяляцца значная ўвага новым вектарам замежнага супрацоўніцтва. Сёлета ў Гродне будзе праходзіць Беларуская-Украінскі форум рэгіёнаў, да якога вобласць актыўна рыхтуецца. Днямі гродзенская

дэлегацыя наведзе Херсонскую вобласць Украіны, каб замацаваць супрацоўніцтва. Яшчэ адна прадстаўнічая дэлегацыя ў лютым адпраўляецца ва Узбекістан на міжнародны кірмаш з мэтай знайсці новых партнёраў. Заходні вектар — Літва і Польшча — прадугледжвае работу па шэрагу трансгранічных праектаў у рамках ЕС. Іх сёлета плануецца рэалізаваць звыш 60.

Важны акцэнт будзе зроблены на турыстычны патэнцыял рэгіёна. На гэты аспект падчас сесіі звярнуў увагу старшыня абласнога Савета дэпутатаў Ігар Жук. Ён падкрэсліў, што гэтаму кірунку апошнім часам удзяляецца шмат увагі, развіваецца турыстычная інфраструктура. З кожным годам колькасць турыстаў расце, за пяць гадоў паток павялічыўся амаль у пяць разоў. І гэтую планку трэба ўзняць на яшчэ вышэйшы ўзровень.

На сесіі была зацверджана абласная інвестыцыйная праграма па фінансаванні 140 аб'ектаў. На гэтыя мэты з бюджэту будзе кіравана звыш 130 мільёнаў рублёў. З іх 77 — на сферу жыллёвага будаўніцтва і звыш 50 — на аб'екты сацыяльнай інфраструктуры.

**Маргарыта УШКЕВІЧ.**

У тэму

### ЛЕПШЫМ ДАСТАЛІСЯ КОСЫ

Падведзены вынікі конкурсу, які вось ужо некалькі гадоў праводзіць Гродзенская абласная асацыяцыя мясцовых Саветаў дэпутатаў сярод органаў мясцовага самакіравання.

Як расказаў старшыня асацыяцыі **Анатоль НІКІЦІН**, усяго ў конкурсе ўзялі ўдзел 64 сельскія Саветы, 79 старастаў і старшынь аграгарадкаў і 22 камітэты тэрытарыяльнага самакіравання. Пераможцамі сталі 11 прадстаўнікоў раёнаў і два камітэты. Яны вызначаны па такіх крытэрыях, як стварэнне добрага мікраклімату, дапамога ў вырашэнні надзённых праблем жыхароў населеных пунктаў і дамавых тэрыторый. Таксама важным

моментам стала падрыхтоўка да знамянальнай даты — Дня Перамогі.

— Мы ўсе абавязаны даглядаць сваю тэрыторыю, той участак, дзе жывеш. За гэтым павінны сачыць не толькі ўлады і дворнікі, але і кожны з нас, — заўважыў Анатоль Нікіцін. — У нас тысячы сельскіх Саветаў, тысячы старастаў. У конкурсе перамаглі шэсць сельскіх Саветаў, шэсць старастаў і два камітэты. Былі і недахопы ў рабоце. Хачу вызначыць станоўчы прыклад Абухаўскага сельскага Савета, дзе людзі сапраўды падтрымліваюць парадак, ганацца сваім аграгарадком, і гэта дае свой вынік.

Сярод каштоўных падарункаў — трымеры (маторныя косы) і чайныя сервізы.

## Аляксандр Патліс зняў новы кліп пра каштоўнасць сям'і

Беларускі музыкант і спявак Аляксандр Патліс зняў відэа на песню «Дамашняя», якая прысвечана сям'і. Песня са снежня 2019 года гучыць у эфіры айчынных радыёстанцый.

Здымкі кліпа праходзілі ва ўкраінскім Запарожжы — на адвалах чырвоных кар'ераў, дзе раней здабываліся абразіўныя матэрыялы, а таксама ў прыватным доме, на тэлестудыі і ў здымачным павільёне. Рэжысёр Яўген Шкаленка прапанаваў галоўную ідэю: па сюжэце музыкант у ролі касманаўта адпраўляецца на Марс, а родныя — жонка Таццяна і сын Лявон — доўгія 12 месяцаў перажываюць і чакаюць вяртання бацькі дадому... «Філасофскі сэнс кліпа ў тым, што кожны мужчына, які пакідае дом, сыходзіць, каб вярнуцца, — кажа Аляксандр Патліс, — і не важна насамерэч, куды ён сыходзіць — у космас ці ў спартзалу, майстэрню, у офіс, на завод. Галоўнае для нас, мужчын, ведаць, што цябе чакаюць».

Спецыяльна для здымак выканаўцу давялося набраць вагу — каб паказаць, што не ўсе мужчыны «за сорок» ідэальныя, што большасць звычайных сем'яў далёкая ад моднага глянцу, але гэта не істотна, калі ў доме пануюць лад, любоў і прыняцце адно аднаго такімі, якія людзі ёсць. Але галоўнай складанасцю стала



нават не гэта, а задача ўгаварыць на здымкі жонку: Таццяна зусім не публічны чалавек і ўпэўнена, што сямейнае шчасце любіць цішыню. Сын жа, наадварот, удзельнічаў у «кіно» з захапленнем, тым больш для яго гэта не першы вопыт — раней Лявон разам з татам здымаўся ў кліпе беларускага гурта Nuteki «Прывітанне, сын».

**Вікторыя ЗАХАРАВА.**  
Фота са здымак кліпа.

### ШАХМАТНЫ КЛУБ

Выпуск № 88

Наступную задачу склаў Уладзімір Кажакін (гл. дыяграму).



**Белыя:** Кра8, Фф8, Лд6, Сб3 (4).

**Чорныя:** Крс7, Сд8, пд7 (3).

Мат за 2 хады.

Дасылайце рашэнні на адрас рэдакцыі («Звязда», вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, Мінск, 220013) або на электронны адрас вядучага аддзела: vadim\_ne67@mail.ru.

\*\*\*

У Мінску адбыўся першы этап чэмпіянатаў краіны. У вы-

шэйшую лігу трапілі па чатыры найлепшыя ўдзельнікі. У мужчын сярод 77 удзельнікаў былі чатыры гросмайстры, пяць міжнародных майстроў, дзевяць майстроў ФІДЭ і адзін жаночы майстар ФІДЭ (чэмпіёнка Беларусі Аляксандра Тарасенка). 1-2-е месцы падзялілі майстар ФІДЭ Манвел Пагасян і гросмайстар Яўген Падольчанка — па 7 балаў з 9. На 3-6-м месцах — майстры ФІДЭ Дзяніс Лазавік і Максім Царук, міжнародныя майстры Вячаслаў Зарубіцкі і Віталь Мерыбанаў (у такім парадку іх размеркавалі дадатковыя паказчыкі). З гросмайстраў Віталь Цецераў быў пятнаццаты, Мікіта Маёраў — сямнаццаты, Ігар Люцко — дваццаць трэці. Саша Тарасенка фінішавала 32-я.

Вось адна з партый пераможцы.

Андрэй Альховік — Манвел Пагасян. 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. Kc3 c5 4. Kf3 cd 5. K:d4 Cb4 6. Cd2 Kc6 7. Kc2 Cc5 8. Ce3 C:e3 9. K:e3 0-0 10. g3 d5 11. cd ed 12. Ke:d5 K:d5 13. Ф:d5 Fb6 14. Fb3 Ф:b3 15. ab Kd4 16. Лд1 Лд8 17. Лд2 Ce6 18. Сg2 K:b3 19. Л:d8+ Л:d8 20. С:b7 Лд2 21. 0-0 Л:b2 22. Лд1 Крf8 23. Лd8+

Кре7 24. Ла8 Лс2 25. Kd5+ Kpd6 26. Лd8+ Крс5 27. Kf4 Cc4 28. Ce4 Лс1+ 29. Kpg2 a5 30. Лс8 Kpd4 31. Cf3 g5 32. Лd8+ Кре5 33. Kd5 g4 34. Ле8+ Kpd4 35. e3+ Kpd3 36. Kf4+ Крс2 37. С:g4 Cd3, 0:1.

У жанчын сярод 25 удзельніц перамагла Ксенія Зелянцева (7,5 бала з 9), другое месца заняла адзіны ў турніры майстар ФІДЭ Кацярына Бейненсон, яшчэ дзве пунцікі атрымалі Ксенія Норман і Аліна Сукаліна.

\*\*\*

Традыцыйны шахматны фестываль прайшоў у Оршы. У «гросмайстарскім» турніры сярод дзесці ўдзельнікаў былі тры гросмайстры, чатыры міжнародныя майстры і два майстры ФІДЭ. Перамог расійскі гросмайстар Вадзім Майсеенка, 2-4-е месцы падзялілі юны майстар ФІДЭ Дзяніс Лазавік (Беларусь), міжнародны майстар Уладзіслаў Наздрачоў (Расія) і майстар ФІДЭ Міхаіл Брыкін (Расія). У «майстарскім» турніры (10 удзельнікаў, у тым ліку тры міжнародныя майстры і шэсць майстроў ФІДЭ) першае месца заняў Ілья Макалееў

(Расія), другое — Дзмітрый Кананенка (Украіна), трэцяе — Кацярына Гольцава (Расія), а найлепшы вынік сярод беларусаў (4-е месца) паказаў Іван Рунец.

\*\*\*

Уладзіслаў Кавалёў згуляў у адным з самых вядомых шахматных турніраў свету — у галандскім горадзе Вейк-ан-Зее. Перамог наядуні прэтэндэнт на сусветную карону Фабія Каруана, другое месца заняў дзючы чэмпіён свету Магнус Карлсен, а экс-чэмпіён свету Вішы Ананд задаволіўся сёмым месцам з 14. Беларускі гросмайстар, на жаль, замкнуў табліцу: адна перамога, шэсць проигрышаў і шэсць нічыхі.

Андрэй Кавалёў фінішаваў другі ў Марыянске Лазне (Чэхія). Андрэй Гаравец паказаў трэці вынік у Кірклэндзе (ЗША), а Вольга Бадэлька заняла трэцяе месца ў мужчынскім Мемарыяле Лазавацкага ў Чалябінску.

\*\*\*

Рашэнне задачы з мінулага выпуску: 1. Kb6! Першыя правільна адказалі Васіль Жуковіч, Сяргей Цяльпук, Віктар Жук, Уладзімір Ізотаў.

**Вадзім ЖЫЛКО.**

# ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

Сядзі і глядзі

## ГЕРОІ Ў КОЖНАГА СВАЕ

Кожны год, калі мы набліжаемся да свята 23 лютага — Дня абаронцаў Айчыны, хочацца не абмяжоўвацца фармулёўкай, а проста думаць пра тое, што мужчына — гэта той, хто незалежна ад узросту, прафесіі і шэрагу іншых характарыстык (часта, дарэчы, навязаных грамадствам) з'яўляецца выхаваным, надзейным, адданым і смелым. Ён умее кахаць, цаніць сяброўства і знаходзіць выйсце з любой сітуацыі, у якой апынецца па сцэнарыі жыцця. А каб дапоўніць карціну, прапануем паглядзець фільмы, дзе якраз можна знайсці вобразы такіх мужчын.



### «ГЕРОЙ»

Вострасюжэтны фільм рэжысёра Карэна Аганасяна «Герой» (2019) пакажа тэлеканал «РТР-Беларусь» 24 лютага. Галоўны герой — Андрэй Родзін, які прайшоў навучанне ў свайго бацькі ў закрытай школе, дзе рыхтуюць будучых агентаў Службы знешняй разведкі. Калі 15 гадоў таму праект быў закрыты, мужчына з'ехаў у Еўропу, каб забыць мінулае. Але аднойчы яму тэлефануе яго, як лічылася, памерлы бацька, і жыццё героя назаўсёды змяняецца. Аказваецца, на Андрэя распачата паляванне, а хто з'яўляецца заказчыкам, нават бацька не ведае. Давядзецца прайсці праз каханне, здраду, каб даведацца пра сапраўдныя маштабы бязлітаснай шпіёнскай гульні, у якую ён аказаўся ўцягнуты супраць сваёй волі... «Хацелася прыдумаць такога героя, які, нягледзячы на ўсе свае гераічныя якасці, заставаўся б простым хлопцам і ў першую чаргу Чалавекам. Бо гэта і ёсць самае галоўнае — у любой сітуацыі заставацца чалавекам... Фільм атрымаўся па-сапраўднаму відовішчы, з нечаканымі паваротамі сюжэту, трымае ў напружанні да самага канца. Разам з тым нават у самых экстрэмальных сітуацыях нашы героі не трацяць пачуцця гумару», — адзначыў у інтэрв'ю рэжысёр карціны Карэн Аганасян.

Ролю галоўнага героя выканаў Аляксандр Пятроў, вядомы таксама па карцінах «Шчасце ў канверце», «Гогаль», «Лёд». У фільме кампанію яму склалі Уладзімір Машкоў, Святлана Ходчанкава, Марына Пятрэнка і многія іншыя.

Гледачоў чакаюць экстрым, барацьба і разнастайныя трукі, у якіх удзельнічалі прафесійныя спартсмены і каскадзёры. «Мы шукалі новыя вобразы. Гэта шпіёнская рэч, якая, мне здаецца, будзе дынамічнай і цікавай гісторыяй пра каханне... Але мы не іграем шпіёнаў, бо сапраўдныя шпіёны незаўважныя. Мы толькі ідзем да іх вобразаў. Як вырастаць такога спецыяліста, наколькі гэта

добра — выходзіць шпіёна з дзяцінства — і што з гэтага можа атрымацца?» — дзяліўся сваімі думкамі наконт фільма адзін з яго ўдзельнікаў Уладзімір Машкоў.

### «ДНІ ХІРУРГА МІШКІНА»

Паказ трохсерыйнага мастацкага фільма, знятага на творчым аб'яднанні «Экран» у 1976 годзе Вадзімам Зобіным, пройдзе з 25 да 27 лютага на тэлеканале «Культура». У аснове кінадрамы ляжыць гісторыя жыцця таленавітага хірурга, які дзевяць гадоў працуе ў вясковай бальніцы. Яго жонка (мастацтвазнавец па адукацыі) марыць усё ж такі вярнуцца ў Маскву і таму патрабуе ад мужа прыняць рашэнне, што для яго важнейшае — яна ці яго работа і адданасць людзям... Галоўнаму герою даведзецца зрабіць свой выбар і прыняць яго наступствы.

Варта адзначыць, што фільм зняты па водле аднайменнай аповесці Юлія Крэліна, які таксама па прафесіі хірург, таму меды-



цынская спецыфіка працы перададзена дакладна. Першапачаткова на ролю хірурга Мішкіна планавалі ўзяць Мікалая Рыбнікава, аднак у выніку яго сыграў Алег Яфрэмаў. А вось невялікая роля нашага героя ў юнацтве стала кінамаграфічным дэбютам Міхаіла Яфрэмава. Таксама ў фільме здымаліся Ралан Быкаў, Таццяна Лаўрова, Інакенцій Смактуноўскі і іншыя. Крытык аднаго з расійскіх выданняў у 2008 годзе параўноўваў «Дні хірурга Мішкіна» з амерыканскім тэлесерыялам «Хуткая дапамога».

### «ГЛЫБОКАЯ ПЛЫНЬ»

Драму вытворчасці «Беларусьфільма», рэжысёрамі якой з'яўляюцца Маргарыта Касымава і Іван Паўлаў, у эфіры сацыякультурнага канала ўбачым у наступную пятніцу — 28 лютага. Фільм зняты па матывах раманаў беларускага класіка Івана Шамякіна «Снежныя зімы» і «Глыбокая плынь», і ў ім адлюстраваны падзеі часоў Вялікай Айчыннай вайны.




У цэнтры жыццёвых перыпетый, дзе людзі, што засталіся ў тыле ворага, імкнуцца выстаяць, абараніць і вызваліць свой край, аказваецца Іван Ананюк. Ён, былы загадчык аддзела выканкама, становіцца камандзірам партызанскага атрада. І цяпер мужчыну даведзецца ў такіх няпростых час вучыцца прымаць рашэнні падчас арганізацыі партызанскага руху, знаходзіць адзінае правільнае выйсце ў складаных перапляценнях ваенных падзей, а разам з тым адчуваць горыч страт і зараджэнне глыбокага пачуцця кахання... У акцёрскім складзе кінастужкі ёсць імёны многіх вядомых акцёраў — як беларускіх, так і расійскіх. Сярод іх Аляксандр Ждановіч, Аляксандр Ткачонак, Яраслаў Іваноў, Кацярына Васільева і іншыя.

**Алена ДРАПКО.**  
Фота belinfilm.by і eTVnet.

**1 Беларусь 1**

6.00, 7.20, 8.15 **Добрай раніцы**, Беларусь!  
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 **Навіны**.  
7.05, 8.05 **Навіны эканомікі**.  
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 **Зона Х**. Крымінальная хроніка (16+).  
9.10 **Галоўны эфір**.  
10.20 **Навіны надвор'я**.  
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 **Меладрама «Добрыя рукі» (16+)**.  
13.0, 15.25 **Меладрама «Буду жыць» (16+)**.  
15.15, 18.00 **Навіны рэгіёна**.  
17.05 **Беларуская часінка**.  
21.00 **Панарама**.  
21.50 **Серыял «След» (16+)**.  
23.45 **Арэна**.  
0.35 **Дзень спорту**.

10.15, 15.55 **«Каралева Марго»**. **Серыял (16+)**.



12.20, 18.05 **«Апошні дзень»**. Таццяна Самойлава (12+).  
13.00 **Юбілейны канцэрт** Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага заслужанага харэаграфічнага ансамбля «Харошкі».  
14.35 **«Наперад у мінулае»**.  
15.00 **«Нацыянальны хіт-парад»**.  
17.40 **«Тэатр у дэталю»**. Спектакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Шляхціц Завальня».  
18.45, 22.25 **«Белы выбух»**. **Маст. фільм (12+) [СЦ]**.  
20.00 **«Архітэктура Беларусі»**.  
20.40 **«Калыханка» (0+)**.  
23.40 **«Святло далёкай зоркі»**. Памяці народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна.

**2 Беларусь 2**

7.00 **«Уключайся!» (12+)**  
9.00, 18.40 **Тэлебарометр**.  
9.05, 20.05 **«Зразумець. Дараваць» (16+)**.  
10.10 **Капейка ў капейку (12+)**.  
10.40 **Камень, нажніцы, папера (16+)**.  
11.15 **«Да пабачэння» (16+)**.  
12.00 **Меладрама «Добрай раніцы» (12+)**.  
13.50 **«Арол і рэшка. Рай і пекла» (16+)**.  
14.50 **М/с «Чарапашкі-ніндзя» (12+)**.  
15.35 **Анімацыйны фільм «Самыя праўдзівыя гісторыі» (0+)**.  
16.55 **Трылер «Пасажыр» (16+)**.  
19.15 **Суперлато**.  
21.10 **Спортлато 6 з 49, КЕНО**.  
21.15 **«Тата папаў» (16+)**.  
22.55 **Ідзі сюды і танцуй**.  
23.00 **«Вячэра не патрэбна» (16+)**.  
23.45 **Серыял «Тэст на цяжарнасць» (16+)**.

**5 Беларусь 5**

7.00, 12.50 **Азбука спорту**.  
7.10 **Хакей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — «Дынама» (Мінск)**.  
9.15 **Вынікі тыдня**.  
10.00, 11.45 **Біятлон. Чэмпіянат свету. Антхольц-Антэрсельва**.  
11.00 **Вялікі спорт**.  
12.40 **Вось гэта спорт!**  
22.55 **Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Ліверпуль» — «Вэст Хэм»**. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)  
Агляд тура.  
14.00, 20.45 **Тэніс. WTA. Доха**.  
18.30 **Баскетбол. Кваліфікацыя да ЧС-2023. Мужчыны. Прэв'ю**.  
18.55 **Баскетбол. Кваліфікацыя да ЧС-2023. Мужчыны. Беларусь — Партугалія**. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)

**3 Беларусь 3**

7.00 **«Дабраранак»**.  
7.35 **«Беларуская кухня»**. Бабка па-панску.  
8.05, 12.00, 20.15 **Навіны культуры**.  
8.25, 20.35 **«Гэты дзень»**.  
8.30, 21.05 **«Дыверсант. Канец вайны»**. **Серыял (16+)**.  
9.25, 22.00 **«Паляўнічыя і ведзьмы. Радавы праклён»**. Дак. фільм з цыкла «Зваротны адлік» (12+).  
9.50 **«Навукаманія» (6+)**.

**АНТ**

6.00, 7.05, 8.05 **«Наша раніца»**. 7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 **Нашы навіны**.  
9.10 **Контур**.  
10.10 **«Беларусь. Здабытак Рэспублікі» (16+)**.  
11.10 **Серыял «Спадчына» (16+)**.  
12.10 **«Модны прыгавор» (6+)**.  
13.10 **Серыял «Дзеля каханья ў ўсё змагу!» (16+)**

15.05 **«Давай пажэнімся!» (16+)**  
16.20, 0.30 **«Мужчынскае/Жаночае» (16+)**.  
17.20, 18.20, 23.15 **«На самай справе» (16+)**.  
18.50 **«Удача ў прыдачу!»** Дзённік (12+).  
18.55 **«Няхай гавораць» (16+)**.  
20.00 **Час**.  
21.10 **Серыял «Трыгер» (16+)**.  
22.15 **«Док-ток» (16+)**.

**СТБ**

6.00, 6.40, 7.45 **«Раніца СТБ»**. 6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 **Навіны «24 гадзіны»**.  
8.40 **«Тыдзень»**.  
9.45, 23.00 **«Загадка чалавецтва»**.  
10.40 **«Баец. Нараджэнне легенды»**. **Серыял (16+)**.  
12.20 **«Вадзіць па-руску» (16+)**.  
12.35, 21.20, 0.35 **«Самыя шакаруючыя гіпотэзы» (16+)**.  
13.45 **Дакументальны праект (16+)**.  
14.30 **«Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+)**.  
15.25, 16.50 **«Жоўтае вока тыгра»**. **Серыял (16+)**.  
20.00, 22.55 **«СТБ-спорт»**.  
20.05 **«Сталічныя падрабязнасці»**.  
20.15 **«Міншчына»**.  
20.30 **«Тайны Чапман» (16+)**.  
22.05 **«Глядзець усім!» (16+)**.  
22.55 **«СТБ-спорт»**.  
1.15 **«Мінтранс» (16+)**.  
2.00 **«Самая карысная праграма» (16+)**.

**МІР**

6.00 **Маст. фільм «Чыстае неба» (0+)**.  
8.05 **М/ф (6+)**.  
8.35, 10.15 **Серыял «Шчыт і меч» (12+)**.  
10.00, 16.00, 19.00 **Навіны (бягучы радок)**.  
16.15, 19.15 **Серыял «Крык савы» (16+)**.  
3.25 **Маст. фільм «Фронт без флангаў» (12+)**.

**РТР— Беларусь**

7.00 **«Новая раніца»**.  
11.00 **«У людзях»**.  
11.35 **«Плюс-мінус»**.  
11.50 **Камедыя «Моцны шлюб» (12+)**.  
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь**.

14.00, 17.00, 20.30 **Серыял «Дзевяць жыццяў» (12+)**.  
20.00 **Весткі**.  
23.10 **Маст. фільм «Герой» (12+)**.

**НТБ— Беларусь**

6.05 **«Астрапрагноз»**.  
6.15 **Спорт-мікс**.  
6.25 **«50 рэцэптаў першага» (12+)**.  
7.10 **«Здароўе» (12+)**.  
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Сёння**.  
8.20, 10.25 **Драма «Кадэт» (12+)**.  
10.35 **«Чакай мяне» (12+)**.  
11.30 **Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+)**.  
13.10 **Баявік «Егер» (12+)**.  
15.10, 16.05 **Баявік «Марскія д'яблы» (16+)**.  
16.00, 19.25, 23.15 **Сёння. Галоўнае**.  
18.00 **«ДНК» (16+)**.  
19.40 **Дэтэктыў «Пёс» (16+)**.  
20.50, 22.20 **Дэтэктыў «Неўскі. Праверка на трываласць» (16+)**.  
21.55 **«НЗ.by»**.  
23.30 **Серыял «Таптуны» (16+)**.

**8 канал**

7.00, 15.25, 18.15, 21.05, 1.30 **«Надвор'е» + «Эрана»**.  
7.05 **«Мультпарад»**. «Мой маленькі поні».  
7.30 **Трылер «Прыгоды на Алясцы» (12+)**.  
9.35 **Драма «Ардынатар»**.  
10.25 **Дак. фільм «Мінус 40 у Якуці»**.  
10.50 **Драма «Бітва за Севастопаль» (16+)**.  
13.00, 18.20 **Серыял «Унутры»**.  
14.35 **Серыял «Рака» (12+)**.  
15.30 **«Гумарынка»**.  
15.35 **«Мультпарад»**.  
15.45 **Камедыя «Офіс» (16+)**.  
16.10 **Трылер «Мы з будучыні» (16+)**.  
20.50 **«Вечарніца»**.  
21.10 **Баявік «Місія не пакідае выбару» (16+)**.  
23.40 **Трылер «Берлінскі сіндром» (18+)**.



**ВТВ**

6.05 **«Дурні і дарогі» (16+)**.  
7.20 **«Лаві момант» (16+)**.  
8.35 **«Пары на Канары» (16+)**.  
9.25 **М/ф «Чароўная кніга» (0+)**.  
9.35 **М/ф «Тры каты» (0+)**.  
10.00 **М/ф «Джынглікі» (0+)**.  
10.25 **М/ф «Цімон і Пумба» (0+)**.  
11.00 **«Проста кухня» (16+)**.  
11.35 **«Саранхэ» (16+)**.  
12.35 **Серыял «Шчаслівы разам» (16+)**.  
14.00 **Баявік «Тэрмінатар: няхай прыйдзе выратаваць» (12+)**.  
16.00 **М/ф «Сезон палявання» (12+)**.  
17.40 **«Рускія не смяюцца» (16+)**.  
19.35, 1.20 **«Уральскія пельмені» (16+)**.  
21.00 **Фэнтэзі «Жахі» (12+)**.  
23.00 **«КВЗ. Па-нашаму» (16+)**.  
0.00 **Скетч-шоу «Нерэальная гісторыя» (12+)**.  
3.05 **«Проста кухня» (16+)**.  
3.35 **«Рогаў у горадзе» (16+)**.  
4.25 **Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+)**.  
5.10 **Скетч-шоу «6 кадраў» (16+)**.

**Настальгія**

6.05 **«Да і пасля...» (12+)**  
7.15 **Кароткаметражны фільм «Тры рублі» (12+)**.  
7.40 **«Музычная гавань» Элеаноры Філінай» (16+)**.  
9.00, 21.00, 3.00 **«Мінулы час» (12+)**.  
9.45, 11.00, 15.45, 17.05, 3.45 **Музычная настальгія (12+)**.  
10.00 **«Колба часу» (16+)**.  
12.00 **Маст. фільм «Аднойчы летам» (12+)**.  
13.15 **«Вакол смеху». 1986 год (12+)**.  
14.45 **Дак. фільм «БГ» (Барыс Грабеншчыкоў) (16+)**.  
15.00 **«Быў час». 2009 год (16+)**.  
16.00 **Тэлеспектакль «Мяцеліца». 1983 год (16+)**.  
18.00 **Маст. фільм «Цімур і яго каманда» (6+)**.  
20.10 **«...Да 16 і старэйшым». 1988 год (16+)**.  
21.45 **Фільм-канцэрт «Сустрэчы з Алай Пугачовай». 1984 год (12+)**.  
22.55 **Маст. фільм «Два галасы» (16+)**.  
0.00 **«Яловае субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім: «Гісторыя рускага рока». «Майк з гурта «Зоопарк» (16+)**.

**Культура**

6.30 **«Прыгоды дамавічка», «Дом для Кузькі», «Казка для Наташы», «Вяртанне дамавічка»**. М/ф.  
7.35 **«Любоў да бліжняга»**. Маст. фільм.  
8.50 **«Звычайны канцэрт з Эдуардам Эфіравым»**.  
9.20 **«Мы — грамадзі!»**.  
10.00 **«Дзе вы, рыцары?»**. Маст. фільм [СЦ].  
11.10 **«Аляксей Смірноў. Маленькія ролі Вялікага артыста»**. Дак. фільм [СЦ].  
11.50 **«Пісьмы з правінцыі»**. Востраў Ітуруп (Сахалінская вобласць) [СЦ].  
12.20, 2.10 **Дыялогі пра жывёл. Запаркі Чэхіі [СЦ]**.

13.05 **«Іншыя Раманавы»**. «Некаранаваны імператар» [СЦ].  
13.30 **«Хто забіў ката?»**. Маст. фільм.  
15.25 **Да 75-годдзя Вялікай Перамогі**. Аляксандр Межыраў. «Наш мир с войною пополам» [СЦ].  
16.30 **«Карціна свету»**.  
17.10 **«Пешшу...»** Масква. Кватэры навукоўцаў [СЦ].  
17.40 **«Дзікія гісторыі Іраклія Квірыкадзе»**. Дак. фільм.  
18.35 **«Рамантыка раманса»**.  
19.30 **Навіны культуры**.  
20.10 **«Дабракі»**. Маст. фільм [СЦ].  
21.30 **«Белая студыя»**.  
22.15 **«Шэдэўры сусветнага музычнага тэатра»**. Балет Л. Мінкуса «Бявальнік» (12+).  
Каралеўскі тэатр «Ковент-Гардэн». 2018 год.  
0.30 **«Здані»**. Маст. фільм (16+).

**Настальгія**

6.05 **«Да і пасля...» (12+)**  
7.15 **Кароткаметражны фільм «Тры рублі» (12+)**.  
7.40 **«Музычная гавань» Элеаноры Філінай» (16+)**.  
9.00, 21.00, 3.00 **«Мінулы час» (12+)**.  
9.45, 11.00, 15.45, 17.05, 3.45 **Музычная настальгія (12+)**.  
10.00 **«Колба часу» (16+)**.  
12.00 **Маст. фільм «Аднойчы летам» (12+)**.  
13.15 **«Вакол смеху». 1986 год (12+)**.  
14.45 **Дак. фільм «БГ» (Барыс Грабеншчыкоў) (16+)**.  
15.00 **«Быў час». 2009 год (16+)**.  
16.00 **Тэлеспектакль «Мяцеліца». 1983 год (16+)**.  
18.00 **Маст. фільм «Цімур і яго каманда» (6+)**.  
20.10 **«...Да 16 і старэйшым». 1988 год (16+)**.  
21.45 **Фільм-канцэрт «Сустрэчы з Алай Пугачовай». 1984 год (12+)**.  
22.55 **Маст. фільм «Два галасы» (16+)**.  
0.00 **«Яловае субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім: «Гісторыя рускага рока». «Майк з гурта «Зоопарк» (16+)**.

1.10 **Маст. фільм «На прывязі ля ўзлётнай паласы» (16+)**.  
2.20 **Дак. фільм «Фільм пра фільм. «Я крочу па Маскве» (12+)**.  
4.00 **«Народжаныя ў СССР» (12+)**.  
5.00 **«Мне 90 гадоў, яшчэ лёгка хада...»** Фільм-маналог Анастасіі Цвятаявай. 1989 год (12+).

**EUROSPORT 1 EuroSport 1**

1.35, 8.45, 20.05 **Веласпорт (трэк)**. Чэмпіянат свету (12+).  
2.30, 10.30 **Веласпорт. «Тур ААЭ» (12+)**.  
3.30, 15.10 **Скачкі на лыжах з трампліна**. Кубак свету (12+).  
5.00, 9.45 **Веласпорт. Сусветны тур (12+)**.  
5.30 **Веласпорт. «Тур Тайваня»**.  
7.00, 11.35, 13.10 **Горныя лыжы**. Кубак свету (12+).  
12.25, 14.25, 19.00 **Біятлон**. Чэмпіянат Еўропы.  
17.15, 21.30 **Снукер**. The Players Championship (6+).

**КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя**

1.20 **Наша Russia. Яйкі лёсу (16+)**.  
2.55 **Спакуснік-2 (16+)**.  
5.15 **Таксі (16+)**.  
6.55 **Таксі-2 (16+)**.  
8.35 **Таксі-3 (16+)**.  
10.15 **Таксі-4 (16+)**.  
12.00 **Таксі-5 (18+)**.  
14.00 **SuperЗячэ (16+)**.  
16.00 **Мілка (18+)**.  
17.40 **Удачы, Чак! (16+)**.  
19.30 **Што вытвараюць мужчыны! (18+)**.  
21.15 **Што вытвараюць мужчыны!-2 (18+)**.  
22.50 **Найноўшы запавет (16+)**.

**ТВ 3 ТБЗ**

6.00 **М/ф (6+)**.  
7.50 **«Улегцы» (12+)**.  
8.20 **Калекцыя «Беларусьфільма»**. «Выкрасці Бельмандо». Маст. фільм (12+).  
10.30 **«Выратуйце, я не ўмею гатаваць!» (12+)**.  
11.20, 1.25 **Серыял «Аўташкола» (12+)**.  
14.45 **Анімацыйны фільм «Караліна ў краіне кашмараў» (6+)**.

16.30 **Серыял «Крапавы берэт» (12+)**.  
20.05 **«ТБЗ вядзе раскладаванне» (16+)**.  
21.05 **«Асцярожна, махляр!» (16+)**.  
21.40 **Баявік «Фарсаж-6» (12+)**.  
0.00 **«Звышнатуральнае»**. **Серыял (16+)**.  
4.25 **«Дзённік экстрасэнса» (16+)**.  
5.20 **«Без падману» (16+)**.

**TV 1000 ТБ1000**

6.10 **Ілюзіяніст (16+)**.  
8.00 **Іспанская-англійская (16+)**.  
10.25 **Голас монстра (16+)**.  
12.20 **Кілеры (16+)**.  
14.00 **Цуд (12+)**.  
16.00 **Ілгун, ілгун (12+)**.  
17.40 **Востраў праклятых (16+)**.  
20.10 **Воблачны атлас (16+)**.  
23.20 **Аднойчы ў Амерыцы (16+)**.  
3.15 **Рэальныя ваўкалакі (16+)**.  
4.30 **К-9: сабачая работа (12+)**.

**ТВ 1000 ТБ1000 Рускае кіно**

6.10 **Мядзведжы пацалунак (16+)**.  
8.00 **Палёты ў сне і наяве (6+)**.  
9.40 **На кручку! (16+)**.  
11.20 **Параграф 78: фільм першы (16+)**.  
12.55 **Параграф 78: фільм другі (16+)**.  
14.30 **Вікінг (12+)**.  
17.00 **Яраслаў. Тысячу гадоў таму (16+)**.  
18.50 **Ваўкадаў з роду Шэрых Сабак (16+)**.  
21.25, 5.30 **Высоцкі**. Дзякуй, што жывы (16+).  
0.00 **Адрыў (16+)**.  
1.45 **Ласкавы май (16+)**.  
3.40 **Якому не даравалі (16+)**.

**National Geographic National Geographic**

6.00, 5.35 **Код небяспечы (16+)**.  
6.25 **Гісторыя дзесяцігоддзяў (16+)**.  
7.15, 4.30 **Экстрэмальныя захапленні (16+)**.  
8.00 **Больш, чым фокусы (16+)**.

8.50 **Гульні розуму (16+)**.  
10.20, 1.20 **Аўта-SOS (16+)**.  
11.50 **Гісторыі выратавання (16+)**.  
12.35, 15.45, 19.50 **У дзікай прыродзе з Беарам Грылсам (16+)**.  
13.25 **Сонечны фараон Егіпта: тайны і скарбы (16+)**.  
14.10 **Пахаваная праўда Мая (16+)**.  
15.00 **Інстынкт выжывання (16+)**.  
16.35 **Майкл Пэйлін у Паўночнай Карэі (16+)**.  
17.20 **Тры правадоры (16+)**.  
19.00, 22.10, 3.40 **Асушыць акіян (16+)**.  
20.35, 2.55 **Раследаванні авіякатастроф (16+)**.  
23.45 **Тайны дзікай прыроды Японіі (16+)**.  
0.35 **Нафтавае забруджванне стагоддзя (16+)**.  
5.15 **Навуковыя недарэчнасці (16+)**.

**Discovery Discovery**

8.00 **Махінатары (12+)**.  
9.40 **Аўтабан А2 (16+)**.  
10.30 **Смяротны ўлоў (16+)**.  
11.20, 23.05 **Невядомая экспедыцыя (16+)**.  
12.15, 22.10 **Дальнабойшычы у Амерыцы (12+)**.  
13.05, 5.00 **НАСА: невытлумачальныя матэрыялы (12+)**.  
14.00, 5.45 **Забытая інжынерыя (12+)**.  
14.50, 7.15 **Чалавек супраць мядзведзя (12+)**.  
15.45 **Ратавальнікі маёмасці (12+)**.  
16.40 **Як гэта ўстроена? (12+)**.  
17.35 **Як гэта зроблена? (12+)**.  
18.30 **Навука магіі (12+)**.  
20.20 **Вялікае і Рычард Хаманд (12+)**.  
21.15 **Невытлумачальнае і нявывучанае (12+)**.  
0.00, 6.30 **Пагранічная служба: Іспанія (16+)**.  
0.55 **Самагоншчыкі (18+)**.  
1.50 **Стальныя хлопцы (12+)**.  
2.40 **Паляўнічыя на старызну (12+)**.

У праграме магчымы змяненні. Перадрукоўка праграмы забаронена. [СЦ] – фільм трансляцыя са скрытымі субцітрамі.

**1 Беларусь 1**

6.40 Меладрама «Дзяўчына з вачыма колеру неба». 2-я серыя (12+).  
8.20 Клуб рэдактараў (16+).  
9.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны.  
9.10 «Арсенал» (12+).  
9.45 Гісторыі выратавання (12+).  
10.20 «Усе за стол!» (12+).  
11.10 Вакол планеты.  
12.10 Навіны. Цэнтральны рэгіён.  
12.35 Меладрама «Домік на шчасце» (16+).  
13.35 «Я ведаю» (6+).  
15.15 Твой горад.  
15.30 Маршрут пабудаваны (12+).  
16.10 Eurovision. Вынікі тыдня.  
16.30 Меладрама «Сіла абстаўні». 1-я і 2-я серыі (16+).  
19.50 «На вылет!» (12+).  
20.35 Навіны надвор'я.  
21.00 Галоўны эфір.  
22.10 Меладрама «Каханне пад мікраскопам». 1—4-я серыі (16+).

**2 Беларусь 2**

7.00 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+).  
8.30 М/с «Цімон і Пумба» (0+).  
9.40, 19.40 Тэлебарометр.  
9.45 «Жанна Пажані» (16+).  
10.40 «Шэрлакі» (16+).  
11.35 «Да пабачэння» (16+).  
12.20 «Свет навыварат. Бразілія» (16+).  
13.10 Фантастыка «Штучны розум» (12+).  
15.30 «Вячэра не патрэбна» (16+).  
16.15 «Тата папаў» (16+).  
17.50 Трылер «На кручку» (16+).

**3 Беларусь 3**

7.35 «Святыні Беларусі».  
8.00, 15.15, 20.15 Навіны культуры.  
8.20, 15.35, 20.35 «Гэты дзень».  
8.25 «Мы з вамі недзе сустракаліся». Маст. фільм (12+).  
10.00 «Наперад у мінулае».

10.25 «Беларуская кухня». Страва з куранят з агрэстам.  
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».  
11.50 «Старшыня». Маст. фільм (12+).  
14.30 «Кірыла Арлоўскі». Дак. фільм (12+).  
15.40 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.  
16.20 «Славянскі базар у Віцебску — 2019». Залаты хіт.  
18.15 «Мая марачка». Маст. фільм (12+) [СЦ].  
19.35 «Камертон». Народная артыстка Беларусі Алена Цялькова.  
20.00 «Архітэктура Беларусі».  
20.40 «Калыханка» (0+).  
21.05 «Дзесяць негрыцянят». Маст. фільм (12+) [СЦ].  
23.20 «Сто дзён з Купалаўскім».

**5 Беларусь 5**

6.40 Азбука спорту.  
6.50 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Аўтадар» (Саратаў) — «Цмокі-Мінск».  
8.30 Гандбол. Ліга чэмпіёнаў. БГК імя Мяшкова (Беларусь) — «Порту» (Партугалія).  
10.00, 15.10 Настольны тэніс. Чэмпіянат Беларусі. Мужчыны. Жанчыны.  
12.00, 12.30, 14.30, 22.20 Бятлон. Чэмпіянат Еўропы. Раўбічы.  
13.10 Настольны тэніс. Чэмпіянат Беларусі. Мужчыны. Жанчыны.  
16.20 Піт-стоп.  
16.50 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Эвертан» — «Манчэстэр Юнайтэд». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)  
18.55 Тэніс. WTA. Акапулька.  
21.05 Гульні «навырост».  
21.35 Вынікі тыдня.

**АНТ**

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] Нашы навіны.  
7.10 «Здароўе» (16+).  
8.05 «Жыццё іншых» (12+).  
9.10 «Нядзельная прапаведзь» [СЦ].  
9.25 «Метэагід».  
9.45 Маст. фільм «Сем старых і адна дзяўчына» (6+).  
11.15 «Бачылі відэа?» (6+).  
13.20 Вялікі святочны канцэрт (12+).  
14.50 «Улад Лісцьеў. «Навошта я зрабіў гэты крок?» (16+).  
16.20 «Кропля ў кроплю» (16+).

18.25 «Лепш за ўсіх!» (6+).  
20.00 Контурны.  
21.20, 23.40 Драма «Камісарка» (16+).  
23.20 «Спартклуб» (16+).

**СТБ**

6.40, 1.50 «Сакрэтныя тэрыторыі» (16+).  
8.10, 20.35 Дакументальны спецпраект (16+).  
9.05 «Мінтранс» (16+).  
10.00 «Скардзіцца дазваляецца».  
10.30 «Вялікі горад».  
11.00 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).  
11.35, 13.40, 16.40 «Жоўтае вока тыгра». Серыял (16+).  
13.30, 16.30 Навіны «24 гадзіны».  
19.30 «Тыдзень».  
22.10 «Тыдзень спорту».  
22.40 «Смак забойства». Серыял (16+).

**МІР**

6.00 «Мільён пытанняў аб прыродзе» (6+).  
6.15 «Беларусь сёння» (12+).  
6.50 М/ф (6+).  
7.50 «Культ/Турызм» (16+).  
8.20 «Яшчэ танней» (12+).  
8.55 «Сусветныя гульні розуму» (0+).  
9.25 «ФазэндаЛайф» (6+).  
10.00 Навіны (бягучы радок).  
10.15 «Іграй, дудар!» (16+).  
10.50, 1.50 Серыял «Сакваж са светлай будучыняй» (16+).  
15.05, 16.15, 19.30, 5.10 Серыял «Пяць крокаў па аблоках» (16+).  
16.00 Надвор'е ў свеце.  
18.30, 0.00 «Разам».  
20.50, 1.00 Серыял «Закон зваротнага чараўніцтва» (16+).

**РТР—Беларусь**

7.00 Маст. фільм «Ад кахання да нянавісці» (12+).  
10.20 «Калі ўсе дома» (12+).  
11.15 «Вуснамі дзіцяці».  
12.05 Усерасійскі спажывецкі праект «Тэст» (12+).  
13.00 «Фатальныя ролі» (12+).  
14.05 Маст. фільм «Я не змагу цябе забыць» (12+).  
17.30, 21.45 Маст. фільм «Больш чужой страты» (12+).  
20.00 Весткі тыдня.  
21.15 «У людзях».  
22.50 Масква. Крэмль. Пуцін.

23.30 «Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

**НТБ—Беларусь**

6.00 «Астрапрагноз».  
6.10 Спорт-мікс.  
6.20 Terra incognita. Беларусь невядомая (6+).  
6.50 «Гісторыі рамонт» (0+).  
7.25 Жанчыны і спорт.  
8.00, 10.00, 16.00 Сёння.  
8.20 «Аднойчы...» (16+).  
9.10 За гранню (16+).  
9.25 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).  
10.25 «Першая перадача» (16+).  
11.05 «Цуд тэхнікі» (12+).  
11.55 «Дачны адказ» (0+).  
13.00 «НашСпажыўНагляд» (16+).  
14.05 Серыял «Легенда Ферары» (16+).  
16.20 «Следства вялі...» (16+).  
19.00 «Вынікі тыдня».  
20.15 «Зоркі сышліся» (16+).  
21.40 «Ты не паверыш!» (16+).  
22.45 «Зразумець і абясшкодзіць» (12+).  
23.15 Баявік «Уцёкі» (16+).

**8 канал**

7.00, 13.30, 19.10, 21.05, 1.10 «Надвор'е» + «Эрана».  
7.05 «Мультипарад».  
8.00 Камедыя «Дарагі тата» (12+).  
9.30 «Утрамдзія».  
9.35 «Гатуй як шэф».  
10.00 «Законы прывабнасці».  
10.50 Дэтэктыў «Шэрлак Холмс і доктар Ватсан». «Сабака Баскервіляў» (12+).



13.35 «Глядзім усёй сям'ёй». М/ф.  
15.10 Серыял «Пуаро Агаты Крысці». «Дваццаць чатыры чорныя дразды» (12+).  
16.10 Серыял «Касл» (12+).  
17.00 «Belfashion.tv».  
17.30 Трылер «Спіраль» (12+).  
19.15 Меладрама «Паміж небам і зямлёй» (12+).  
20.50 «Вечарніца».  
21.10 Драма «Каханне скрозь час» (12+).  
23.15 Трылер «Апусканне» (16+).

**ВТВ ВТВ**

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).  
7.20 «Лаві момант» (16+).  
8.35 «Галерэя прыгажосці» (16+).  
9.30 «КВЗ. Па-нашаму» (16+).  
10.30 Фантастыка «Глыбакаводны гарызонт» (16+).  
12.35 Серыял «Пекар і прыгажуня» (16+).  
14.05, 0.45 Серыял «Белаводдзе. Тайна закінутай краіны» (16+).  
16.00, 2.30 «Супермачка» (16+).  
17.00 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).  
18.00, 19.00 Серыял «Філатаў» (16+).  
22.00 Камедыя «Бандыткі» (12+).



23.50 «Уральскія пельмені» (16+).  
3.25 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).  
4.45 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

**Культура**

6.30 «Кот Леопольд». М/ф.  
7.40 «Сонца свеціць усім». Маст. фільм [СЦ].  
9.10 «Звычайны канцэрт з Эдуардам Эфіравым».  
9.40 «Караблі штурмуюць бастыёны». Маст. фільм [СЦ].  
11.10, 1.25 «Падарожжа ваўка». Дак. фільм [СЦ].  
12.05 ХХ стагоддзе. «Развітанне з Анатолем Сабчаком. 24 лютага 2000 года».  
12.50 Юбілей Маладзёнай опернай праграмы Вялікага тэатра Расіі. Гала-канцэрт.  
14.50 «Вакзал для дваіх». Маст. фільм [СЦ].  
17.05 «Шукальнікі».

17.55 «Рамантыка раніца».  
19.00 «Індакітай». Маст. фільм.  
21.35 «Энігма». Марыс Янсанс.  
22.15 «Шэдэўры сусветнага музычнага тэатра». Опера П. І. Чайкоўскага «Пікавая дама». Дырыжор Марыс Янсанс. Зальбургскі фестываль. 2018 год.  
2.25 «Гісторыя аднаго злачынства», «Свята». М/ф для дарослых.

**Настальгія**

6.00 Маст. фільм «Музычная гісторыя» (12+).  
7.25 Фільм-канцэрт «Дыскжакей». 1987 год (16+).  
8.50, 14.10, 15.45, 17.30, 21.45, 23.00, 1.10, 2.50, 3.45 Музычная настальгія (12+).  
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).  
9.55 Маст. фільм «Не было б шчасця...» (16+).  
11.00 Фільм-канцэрт «Усё будзе так, як мы хочам!» VI Ленінградскі рок-фестываль. 1989 год (16+).  
12.00 Маст. фільм «Апошні палкі закаханы» (16+).  
15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).  
16.00 «Пад знакам задзяка. Рыбы». 1992 год (16+).  
18.00 Тэлеспектакль «Зойкіна кватэра». 1988 год (16+).  
22.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).  
0.00 «Да і пасля...» 2008 год (12+).  
1.25 Тэлеспектакль «У адным мікрараёне».  
4.00 «Колба часу» (16+).  
5.00 «Музычны Алімп II». 1988 год (16+).


**Культура**

6.30 «Кот Леопольд». М/ф.  
7.40 «Сонца свеціць усім». Маст. фільм [СЦ].  
9.10 «Звычайны канцэрт з Эдуардам Эфіравым».  
9.40 «Караблі штурмуюць бастыёны». Маст. фільм [СЦ].  
11.10, 1.25 «Падарожжа ваўка». Дак. фільм [СЦ].  
12.05 ХХ стагоддзе. «Развітанне з Анатолем Сабчаком. 24 лютага 2000 года».  
12.50 Юбілей Маладзёнай опернай праграмы Вялікага тэатра Расіі. Гала-канцэрт.  
14.50 «Вакзал для дваіх». Маст. фільм [СЦ].  
17.05 «Шукальнікі».

4.00, 7.00, 17.30 Горныя лыжы. Кубак свету (12+).  
8.45 Лыжнае дваябор'е. Кубак свету (12+).  
9.15, 15.30 Бятлон. Чэмпіянат свету (6+).  
10.35 Веласпорт. «Тур Андалусіі» (12+).  
11.45 Веласпорт. «Тур Алгарвэ» (12+).  
16.45 Лыжныя гонкі. Кубак свету (6+).  
21.55 Снукер. The Players Championship.

**Кінакамедыя**

1.30 Турэцкая для пачаткоўцаў (16+).  
3.40 Мужчыны ў вялікім горадзе-2 (16+).  
5.50 Невеста, якая збегла (16+).  
8.10 Бандыткі (16+).  
9.55 Пацучыныя скачкі (12+).  
12.05 Выдатніца лёгкіх паводзін (16+).  
13.50 Таксі (16+).  
15.35 Таксі-2 (16+).  
17.15 Таксі-3 (16+).



**ТБ3**

6.00 М/ф (6+).  
6.50 «M & S» (12+).  
7.15 «Варчына варэнне» (6+).  
7.35 «Перыскоп» (16+).  
7.55 «Роля». Маст. фільм (16+).  
10.15, 4.30 «Суд ідзе». Дак. серыял (16+).  
11.15, 18.30 «Спячая» (16+).  
12.20 «Асцярожна, маляры!» (16+).  
12.55 «ТБ3 вядзе рассяледаванне» (16+).  
13.50 «Не гульня». Маст. фільм (12+).  
15.40 «Чалавек-невідзімка» (16+).  
16.40 «Натуральны адбор» (12+).

17.30 «Развітанне» (16+).  
19.35 «Відавочцы». (16+).  
20.15, 3.40 «Гэта рэальная гісторыя» (16+).  
21.15 «Следства па цэле».  
23.05, 3.00 «Прыговор» (16+).  
23.55 «Уся праўда» (12+).  
0.25 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).  
1.10 «РЭД-2». Баявік (12+).

**TV 1000 ТБ1000**

6.10, 18.20 Хелбой II: залатая армія (16+).  
8.15 Фрыда (16+).  
10.25 Вялікія вочы (16+).  
12.20 Паляўнічыя на прывідаў (12+).  
16.10 Хелбой: герой з пекла (16+).  
20.25 К-9: сабачая работа (12+).  
22.10 Тайна сямі сясцёр (16+).  
0.25 Сомерсбі (16+).  
2.25 Сардэчна запрашаем у Зомбіленд (16+).  
3.50 Капітан Філіпс (16+).

**ТБ1000 Рускае кіно**

7.05 Няломны (16+).  
8.40 Кандагар (16+).  
10.30 Тры волаты і Марскі цар (6+).  
11.50 Тры волаты. Спадчынніца пасаду (6+).  
13.20 Тры волаты і прынецса Егіпта (6+).  
14.35 72 метры (12+).  
16.50 На кручку! (16+).  
18.25 Канікулы прэзідэнта (16+).



20.15, 5.30 Месца, якое прайгралі (16+).  
22.00 Крывая лэдзі Баттары (16+).  
23.55 Выратаваць Ленінград (12+).  
1.55 Ржэўскі супраць Напалеона (16+).  
3.30 Вечнае жыццё Аляксандра Хрыстафорова (16+).

**National Geographic**

6.00, 5.45 Навуковыя надарэчнасці (16+).  
6.25, 9.40 Асушыць акіяны (16+).  
7.15, 12.05, 3.35 Аўта-SOS (16+).  
8.00 Дзікі тунец: Поўнач супраць Поўдня (16+).  
8.50 Верф (16+).  
10.30 Ледзяная дарога (16+).  
12.50 Сапраўдны суперкар (16+).  
13.35 Закінутыя гарады з Альбертам Лінам (16+).  
14.20 Міжнародны аэрапорт Дубай (16+).  
15.05, 20.30, 2.00 Рассяледаванні авіякатастроф (16+).  
16.40 Служба бяспекі аэрапорта: Калумбія (16+).  
17.25 Унутры неверагоднай механікі (16+).  
18.10, 21.15, 22.05, 1.10, 4.25 У дзікай прыродзе з Беарам Грылсам (16+).  
19.45 Інстынкт выжывання (16+).  
22.50 Экстрэмальнае падарожжа: Другая сусветная вайна (16+).  
23.35 Пачатак (16+).  
5.15 Суперзбудаванні: цуды інжынерыі (16+).

**Discovery**

8.00 Махінатары (12+).  
8.50 Як гэта ўстроена? (12+).  
9.40 Умельцы супраць апакаліпсісу (12+).  
10.30 Паляўнічыя на старызну (12+).  
11.20 Марпек Дуг (12+).  
13.05 Збройнікі (16+).  
15.45 Стальныя хлопцы (12+).  
22.10 Аляска: апошні рубіж (16+).  
23.05, 7.15 Аляска: сям'я з лесу (16+).  
0.00 Махінатары: машыны мары (12+).  
0.55, 6.30 У пагоні за класікай (12+).  
1.50 Паляўнічыя на рэліквіі (16+).  
5.45 НАСА: невытлумачальныя матэрыялы (16+).

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.25 Зона Х. Крымінальная хроніка (16+).
9.10, 22.10 Серыял «След» (16+).
10.45 Дзень у вялікім горадзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Меладрама «Добрыя рукі» (16+).
14.00 «Здрава здаровым быць!» (6+).
14.45, 15.25 Меладрама «У чужым краі» (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 Беларуская часінка.
21.00 Панарама.
21.50 Спецыяльны рэпартаж (12+).
0.05 Сфера інтарэсаў.
0.50 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 18.10 Тэлебарометр.
9.05, 20.00 «Зразумець. Дараваць» (16+).
9.50, 20.35 «Сямейныя гісторыі» (16+) [СЦ].
10.20, 22.30 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+).
11.15, 18.15 «Маскоўская барзая». Серыял. Заклучныя серыі (16+).
12.55, 23.35 Серыял «Тэст на цяжарнасць» (16+).
13.55 «Свет навыварат. Бразілія» (16+).
14.50 М/с «Чарапашкі-ніндзя» (12+).
15.40 Нічога сабе нюз (12+).
15.45 «Пін код». Інтэрактыўныя маладзёжны праект (12+).
16.25 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+).
17.15 «Арол і рэшка. Рай і пекла» (16+).
21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО.
21.15 «Чатыры вяселлі» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».
7.35 «Беларуская кухня». Трыбух.
8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры.
8.25, 20.35 «Гэты дзень».
8.30, 21.05 «Дыверсант. Канец вайны». Серыял (16+).
9.25, 22.00 «Сакрэтны карабль. Тайна двух інжынераў». Дак. фільм з цыкла «Зваротны адлік» (12+).

9.50 «Сто дзён з Купалаўскім».
10.15, 15.10 «Каралева Марго». Серыял (16+).
12.20, 17.25 «Апошні дзень». Сяргей Філіпаў (12+).
13.00 «Залаты шлягер — 2019». Урачыстае адкрыццё фестывалю.
14.05 «Майстры і куміры». Народная артыстка Беларусі Вольга Клебановіч.
14.55 «Архітэктура Беларусі».
17.00 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Вольга Шкаруба і Вадзім Богдан.
18.05, 22.25 «Ты павінен жыць». Маст. фільм (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёркача».
20.00 «Суразмоўцы».
8.10 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Агляд тура.
7.10 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Ліверпуль» — «Вэст Хэм».
10.10 На шляху да Токіа-2020. Відэачасопіс.
10.40 Баскетбол. Кваліфікацыя да ЧС-2023. Мужчыны. Беларусь — Партугалія.
12.30 Трэнеравачны дзень.
13.00 Гульні «навырост».
13.30 Матч-пойнт.
14.00 Тэніс. WTA. Доха.
18.00 Спорт-кадр.
18.30 Авертайм. КХЛ.
19.00 Хакей. КХЛ. «Дынама-Мінск» — «Лакаматыў» (Яраслаўль). (У перапынках — Авертайм. КХЛ.)
21.30 Лёгка атлетыка. Міжнародная матчавая сустрэча.
22.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/8 фіналу. «Чэлсі» (Англія) — «Баварыя» (Германія). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту.
7.10 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Агляд тура.
8.10 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Ліверпуль» — «Вэст Хэм».
10.10 На шляху да Токіа-2020. Відэачасопіс.
10.40 Баскетбол. Кваліфікацыя да ЧС-2023. Мужчыны. Беларусь — Партугалія.
12.30 Трэнеравачны дзень.
13.00 Гульні «навырост».
13.30 Матч-пойнт.
14.00 Тэніс. WTA. Доха.
18.00 Спорт-кадр.
18.30 Авертайм. КХЛ.
19.00 Хакей. КХЛ. «Дынама-Мінск» — «Лакаматыў» (Яраслаўль). (У перапынках — Авертайм. КХЛ.)
21.30 Лёгка атлетыка. Міжнародная матчавая сустрэча.
22.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/8 фіналу. «Чэлсі» (Англія) — «Баварыя» (Германія). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)

Н АНТ

6.00, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны.
7.05, 8.05 «Трывожная кнопка» (16+).
9.10 «Тэорыя змовы» (16+).
9.55 «Жыць здорава!» (16+)
11.10 Серыял «Спадчына» (16+).
12.20, 13.10 Серыял «Дзеля ханання ў ўсё змагу!» (16+)
14.25 «Давай пажэнімся!» (16+)
15.25, 16.20, 0.30 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
16.45, 23.15 «На самай справе» (16+).

18.20 «Удача ў прыдачу!» з «Еўраопт».
18.55 «Няхай гавораць» (16+).
20.00 Час.
21.10 Серыял «Трыгер» (16+).
22.15 «Док-ток» (16+).

С СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
9.00, 23.00 «Загадкі чалавецтва» (16+).
10.40 «Баец. Нараджэнне легенды». Серыял (16+).
12.25 «Вадзіць па-руску» (16+).
12.35, 21.15, 0.25 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
13.45, 20.30 «Тайны Чапман» (16+).
14.40 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).
15.20, 16.50 «Жоўтае вока тыгра». Серыял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 «Міншчына».
22.00 «Скардзіцца дазваляецца».

М МІР

6.15 Маст. фільм «Фронт за ліній фронту» (12+).
9.40, 10.10 Маст. фільм «Фронт у тыле ворага» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Навіны (бягучы радок).
13.15 «Справы судовыя. Грошы вярніце!» (16+)
14.10 «Справы судовыя. Бітва за будучыню» (16+).
15.05 «Справы судовыя. Новыя гісторыі» (16+).
16.15, 19.20 Серыял «Вяртанне Мухтара-2» (16+).
19.45 «Гульня ў кіно» (12+).
21.15 «Сусветныя гульні розуму» (0+).
21.50 Серыял «Выкідала» (16+).
0.00 «Сусветныя лэдзі» (12+).
1.00 «Сямейныя гісторыі» (16+).
2.00 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).
2.30 «Гарады Беларусі» (16+).
3.20 Канцэрт (16+).
4.50 «Мая-твая ежа» (16+).
5.20 «Здароўе» (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 «Новая раніца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.25 «Пра самае галоўнае» (12+).

12.35 «Лёс чалавека» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.40 Серыял «Тайны следства» (12+).
17.25 «60 хвілін».
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).
20.40 Серыял «Жаночыя сакрэты» (16+).
22.30, 23.10 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

ГБ НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз».
6.10 Спорт-мікс.
6.20 «50 рэцэптаў першага» (12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
7.10 «Здароўе» (12+).
8.20, 10.20 Серыял «Дзікі» (16+).
9.35, 22.05 «НЗ.бу».
10.45 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+).
12.35 Спецыяльны рэпартаж (12+).
13.25, 16.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
14.00 Пракурорская праверка. (16+).
15.00, 17.00 Баявік «Марскія д'яблы» (16+).
16.25, 19.40, 23.30 Сёння. Галоўнае.
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Дэтэктыў «Пёс» (16+).
21.00, 22.30 Дэтэктыў «Неўскі. Праверка на трываласць» (16+).
23.45 Серыял «Таптуны» (16+).

8 канал мой

7.00, 15.30, 18.15, 21.05, 0.50 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05 «Мультпарад». «Мой маленькі поні».
7.30, 15.35 «Гумарынка».
7.35 Драма «Экіпаж».
9.50, 20.00 Драма «Ардынатар» (16+).
10.40 Дак. фільм «Вялікі скачок».
11.10 Трылер «Берлінскі сіндром» (18+).
13.10, 18.20 Серыял «Унутры» (16+).
14.45 Серыял «Рака» (12+).
15.40 «Мультпарад».
15.50 Камедыя «Офіс» (16+).
16.20 «Прызнайся, што смачна!»
16.45 Прыгоды «Водмель» (12+).
20.50 «Вечарніца».
21.10 Баявік «Масты Манхэтэна» (16+).
23.00 Камедыя «Апошні волат» (12+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.20 «Лаві момант» (16+).
8.35 «КВЗ. Па-нашаму» (16+).
9.35 «Ералаш» (6+).
10.00 М/ф «Джынгликі» (0+).
10.25 М/ф «Цімон і Пумба» (0+).
11.00 «Рогаў у горадзе» (16+).
12.00 «Турысты» (16+).
13.00 Серыял «Шчаслівы разам» (16+).
14.30 М/ф «Тор: легенда вікінгаў» (12+).
16.05 Фэнтэзі «Шавец» (16+).
18.00, 2.40 «Уральскія пельмені» (16+).
19.40 Фантастыка «Раён № 9» (16+).
21.45 Фэнтэзі «Джумангжы: кіч джунгляў» (12+).
0.00 Трылер «Кончаная» (18+).
1.50 «Саранхэ» (16+).
4.00 Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+).
5.10 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 Біблейскі сюжэт. «Фазіль Іскандэр. «Балі Валтасара».
7.05 «Як грыбы з гарохам ваявалі», «Кацяня па імені Гаў». М/ф.
8.10 «Любачка». Маст. фільм.
9.25, 0.55 «Тэлескоп».
9.50 «Руская Атлантыда». Дак. серыял [СЦ].
10.20 100 гадоў з дня нараджэння Ільі Нусінава.
13.40 «Музычная гавань» Элеаноры Філінай» (16+).
16.00 «Колба часу» (16+).
18.00 Маст. фільм «Аднойчы летам» (12+).
19.15 «Вакол смеху». 1986 год (12+).
20.45 Дак. фільм «БГ» (Барыс Грабеншчыкоў) (16+).
21.00 «Быў час». 2009 год (16+).
22.00 Тэлеспектакль «Мяцеліца». 1983 год (16+).
0.00 «Спяем, сябры!» з Наталляй Казялковай (12+).
1.15 Маст. фільм «Людзі і манекены» (12+).

16.20 «Свая зямля». Маст. фільм [СЦ].
17.55 «Князь Барацінскі і імам Шаміль». Дак. фільм.
18.50 «Памылка Тоні Вендзіса». Маст. фільм [СЦ].
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «Улада Месяца». Маст. фільм.
23.45 «Клуб 37».
2.10 «Шукальнікі».

НОЎАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 «Яловая субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім: «Гісторыя рускага рока». «Майк з гурта «Зоопарк» (16+).
6.55, 9.45, 12.00, 15.45, 17.00, 23.05, 2.30, 3.45, 5.00 Музыкальная настальгія (12+).
7.10 Маст. фільм «На прывязі ля ўзлётнай паласы» (16+).
8.20 Дак. фільм «Фільм пра фільм. «Я крочу па Маскве» (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
11.00 «Мне 90 гадоў, яшчэ лёгкая хада...» Фільм-маналог Анастасіі Цвяткавай. 1989 год (12+).
12.05 «Да і пасля...» 2008 год (12+).
13.15 Кароткаметражны фільм «Тры рублі» (12+).
13.40 «Музычная гавань» Элеаноры Філінай» (16+).
16.00 «Колба часу» (16+).
18.00 Маст. фільм «Аднойчы летам» (12+).
19.15 «Вакол смеху». 1986 год (12+).
20.45 Дак. фільм «БГ» (Барыс Грабеншчыкоў) (16+).
21.00 «Быў час». 2009 год (16+).
22.00 Тэлеспектакль «Мяцеліца». 1983 год (16+).
0.00 «Спяем, сябры!» з Наталляй Казялковай (12+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 Біблейскі сюжэт. «Фазіль Іскандэр. «Балі Валтасара».
7.05 «Як грыбы з гарохам ваявалі», «Кацяня па імені Гаў». М/ф.
8.10 «Любачка». Маст. фільм.
9.25, 0.55 «Тэлескоп».
9.50 «Руская Атлантыда». Дак. серыял [СЦ].
10.20 100 гадоў з дня нараджэння Ільі Нусінава.
13.40 «Музычная гавань» Элеаноры Філінай» (16+).
16.00 «Колба часу» (16+).
18.00 Маст. фільм «Аднойчы летам» (12+).
19.15 «Вакол смеху». 1986 год (12+).
20.45 Дак. фільм «БГ» (Барыс Грабеншчыкоў) (16+).
21.00 «Быў час». 2009 год (16+).
22.00 Тэлеспектакль «Мяцеліца». 1983 год (16+).
0.00 «Спяем, сябры!» з Наталляй Казялковай (12+).

2.30, 10.30 Веласпорт. «Тур ААЭ» (12+).
3.30, 8.00, 18.00, 21.00 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету (12+).
5.00, 11.20, 21.55 Снукер. The Players Championship (6+).
6.30 Супербайк. Этап чэмпіянату свету (12+).
12.20 Горныя лыжы. Кубак свету.
15.30, 20.00 Бятлон. Чэмпіянат Еўропы.
16.45 Аўтагонкі. Формула Е (12+).

КІНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.50 Другое жыццё Увэ (16+).
2.50 Спакуснік (16+).
4.55 Хлапачнік па-ірландску (16+).
6.35 Плейбой пад прыкрыццём (18+).
8.20 Прывітанне, Біл! (18+)



10.10 Дружба і някага сексу? (16+)
12.05 Запалі гэтым летам (16+).
13.50 Сямейнае рабаванне (16+).
15.35 Манашкі ва ўцёках (16+).
17.30 Аналізуй гэта (16+).
19.30 Мужчыны супраць жанчын (16+).
21.45 Жанчыны супраць мужчын (16+).
23.40 Агент 117: місія ў Рыа (16+).

ТВ ТБЗ

6.00 Дакументальная калекцыя «Беларусьфільма» (12+).
7.15 М/ф (6+).
8.30 «Улегцы» (12+).
9.00 «M & S» (12+).
9.30 «Пра здароўе. Знарок і ўсур'ёз» (12+).
10.00, 23.45 «Перыскоп» (16+).
10.20 «Варчына варэнне» (6+).

10.40 «Далёка яшчэ далей» (16+).
11.40 Серыял «Другое першае каханне» (12+).
15.20 «Пагоня за смакам». (12+).
16.20 «Развітанне» (16+).
17.15, 4.40 «Знак якасці» (16+).
18.05 «10 самых» (16+).
18.40 «Дзённік экстрасэнса» (16+).
19.40 «Рака памяці». Маст. фільм (12+).
21.30 Маст. фільм «Праметэй» (16+).
0.05 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).
1.30 «Другое першае каханне». Меладрама (12+).
5.20 «Развітанне» (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 17.55 Ілюзія падману-2 (12+).
8.55 Таленавіты містар Рыплі (16+).
11.50 Тайна сямі сясцёр (16+).
14.00 Ілюзіяніст (16+).
16.00 Ілюзія падману (12+).
20.10 Цуд (12+).
22.05 Іспанская-англійская (16+).
0.35 Простая просьба (18+).
2.35 Цюльпанная ліхаманка (18+).
4.35 Ілгун, ілгун (12+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.10 Калектар (16+).
7.30 Пасля цябе (16+).
9.45 Сповідзь палюбоўніцы (16+).
11.25 Паддубны (6+).
13.35 Стальны матылёк (16+).
15.30 Усё або нічога (16+).
17.05 Мядзведжы пацалунак (16+).
18.55 Вікінг (12+).
21.20 Яраслаў. Тысячу гадоў таму (16+).
23.10 Скіф (18+).
1.00 Параграф 78: фільм першы (16+).
2.35 Параграф 78: фільм другі (16+).
4.05 Міфы (16+).
5.30 Царэўна-жабка (6+).

NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic

6.00 Як перамагаць ва ўсім (16+).

6.25 Зона будаўніцтва (16+).
7.15 Варожая планета (16+).
8.50 Найбуйнейшы ў свеце рамонт (16+).
9.40 Унутры неверагоднай механікі (16+).
10.25 Аўта-SOS (16+).
12.00 Гісторыі выратавання (16+).
12.45, 15.50, 19.45 У дзікай прыродзе з Беарам Грылсам (16+).
13.30 Асушыць акіян (16+).
15.05 Інстынкт выжывання (16+).
16.40 Магістры катастроф (16+).
17.25 Нацыянальныя паркі Амерыкі (16+).
18.15, 1.40 Эвакуацыя Зямлі (16+).
19.00, 21.15, 3.10 Апакаліпсіс: вайна светаў (16+).
20.30 911. Паветраны кантроль (16+).
22.50 З гісторыі Другой сусветнай вайны (16+).
0.10 Служба бяспекі аэрапорта: першы клас (16+).
3.55 Еўропа з вышні птушынага палёту (16+).
5.35 Гульні розуму (16+).

Discovery Discovery

8.00, 9.15 Як гэта ўстроена? (12+)
8.50 Ручная работа (12+).
9.40 Як гэта зроблена? (12+)
10.30 Аляска: апошні рубеж (16+).
11.20 Аляска: сям'я з лесу (16+).
12.15, 20.20 Махінатары: машына мары (12+).
13.05, 3.30, 4.15 Разбуральнікі легенд (16+).
14.50, 6.30 Стальныя хлопцы (12+).
15.45, 7.15 Паляўнічы на цацкі (12+).
16.40 Паляўнічы на рэліквіі (12+).
21.15 У пагоні за класікай (12+).
22.10 Залатая ліхаманка (16+).
0.00 Аўтабан А2 (16+).
0.55 Смяротны ўлоў (16+).
1.50 Бясцэнныя аўто (12+).
5.00 Самагоншчыкі (18+).
5.45 Навука магіі (12+).

1 Беларусь 1

6.10 Існасць.
6.35 Меладрама «Дзяўчына з вачыма колеру неба». 1-я серыя (12+).
8.20 Кулінарная дыпламатыя (12+).
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны.
9.10 Сэнс жыцця. Мікалай Чаргінец (12+).
9.50 Здароўе (12+).
10.45 Старое — новае (12+).
11.20 Гісторыі выратавання (12+).
12.10 Меладрама «Домік на шчасце» (16+).
13.25 «Я ведаю» (6+).
15.15 Краіна.
15.45 «Кухня жыцця» (12+).
16.15 Меладрама «Каханне пад мікраскопам». 1—4-я серыі (16+).
20.00 «Макаёнка, 9».
21.00 Панарама.
21.45 Меладрама «Дзяўчына з вачыма колеру неба». 1-я і 2-я серыі (12+).
1.35 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

6.55 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+).
8.30 М/с «Цімон і Пумба» (0+).
9.15, 21.05 Тэлебарометр.
9.20 Анімацыйны фільм «Маленькі прынец» (0+).
11.00 Хто я? (12+)
11.20 Капейка ў капейку (12+).
11.50 Камень, нажніцы, папера (16+).
12.25 «Свет навыварат. Бразілія» (16+).
13.15 «Чатыры вяселлі» (16+).
14.35 «Арол і рэшка. Рай і пекла» (16+).
15.30, 0.35 «Калі мы дома» (16+).
15.55 Меладрама «Дарога перамен» (16+).
17.50 «Каханне на выжыванне» (16+).
19.20 Трылер «Нябачны госць» (16+).
21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО.
21.15 «Чалавек-невідзімка» (16+).
22.15 Фантастыка «Штучны розум» (12+).

3 Беларусь 3

7.35 «Сіла веры».
8.00, 14.05, 20.15 Навіны культуры.
8.20, 20.35 «Гэты дзень».

8.25 «Канікулы ў Прастаквашына». М/ф (0+).
8.40 «Мая марачка». Маст. фільм (12+) [СЦ].
10.00 «Жывая культура». Традыцыйная тэхналогія ткацтва падвойных дываноў (вёскі Падбела і Пашукі, Камянецкі раён, Брэсцкая вобласць).
10.25 «Беларуская кухня». Пупы.
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+)
11.20 «Дзесяць негрыцят». Маст. фільм (12+) [СЦ].
13.40 «Навукаманія» (6+).
14.25 І. Штраус. «Казкі венскага лесу». Спектакль Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра.
15.55 «Камертон». Заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Маргарыта Александровіч.
16.20 «Музычны млын». Канцэрт.
17.15 «Старшыня». Маст. фільм (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Мы з вамі недзе сустракаліся». Маст. фільм (12+).
22.35 Юбілейны вечар дырыжора Аркадзя Берына.

5 Беларусь 5

6.30 Азбука спорту.
6.40 Хакей. Чэмпіят Беларусі. 1/4 фіналу.
8.25 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 1/16 фіналу. Агляд.
9.25, 18.00 Тэніс. WTA. Доха.
11.30 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Відэачасопіс.
12.00, 12.30, 15.20, 22.35 Бятлон. Чэмпіят Еўропы. Раўбічы.
13.55 Вялікі спорт.
14.40 Трэнеравачны дзень.
15.10, 17.50 Вось гэта спорт!
16.45 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Аўтадар» (Саратаў) — «Цмокі-Мінск».
19.30 Гандбол. Ліга чэмпіёнаў. БГК імя Мяшкова (Беларусь) — «Порту» (Партугалія). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
21.00 Футбол. Чэмпіят Англіі. «Уотфард» — «Ліверпуль». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)

АНТ

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 20.00 Нашы навіны.
7.10 «Маркаў. Нічога асабістага» (16+).
7.45 «Рэпарцёр» (16+).
8.10 «Слова гонару» (12+).
9.10 Маст. фільм «Па сакрэце ўсяму свету» (16+).

10.55 «Бачылі відэа?» (6+)
13.55 «Я цябе ніколі не забуду». Да юбілею Мікалая Карачанцава (12+).
16.20 «Хто хоча стаць мільянерам?» (12+)
18.00, 21.10 «Сёння вечарам» (16+).
20.45 «Метэагід».
22.15 Памяці Улада Лісцьева (16+).
0.55 «Пра каханне» (16+).

СТБ

6.05, 0.50 «Сакрэтныя тэрыторыі» (16+).
7.45 «Анфас».
8.05 «Самая карысная праграма» (16+).
9.00 «Бітва пад Оршай. Нараджэнне легенды». Дак. фільм.
10.00 «Мінск і мінчане».
10.30 «Цэнтральны рэгіён».
11.00 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).
11.30, 13.40, 16.40 «Жоўтае вока тыгра». Серыял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 Навіны «24 гадзіны».
19.55 «СТБ-спорт».
20.05 Дакументальны спецпраект (16+).
22.35 «Тэрыторыя памылак» (16+).

МІР

6.00 «Мільён пытанняў аб прыродзе» (6+).
6.10 «Саюзнікі» (12+).
6.40, 7.50, 4.25 М/ф (6+).
6.50 «Такія розныя» (16+).
7.20 «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).
8.35 «Наша кіно. Гісторыя вялікага каханьня» (12+).
9.05 «Слабае зв'язно» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
10.15 «Як у рэстаране» (12+).
10.45 «Сусветныя лэдзі» (12+).
11.25 Маст. фільм «Прыгоды прынца Фларызеля» (12+).
15.35, 16.15, 19.15 Маст. фільм «Гардэмарыны, наперад!» (12+)
22.30 Маст. фільм «Паміж анёлам і чортам» (16+).
0.50 Маст. фільм «Танцуй, танцуй» (12+).
3.00 Маст. фільм «Дзяўчына з характарам» (12+).

РТР—Беларусь

7.00 Маст. фільм «Аазіс каханьня» (16+).
8.50 Маст. фільм «Пра каханне» (12+).

10.30 Маст. фільм «Асабістыя рахункі» (12+).
12.30 «Пяцёра на аднаго» (12+).
13.20 «Сто да аднаго» (12+).
14.10 «Новае і найлепшае». Канцэрт Іны Афанасьевай.
16.10 Маст. фільм «Ад лесу не заракайся» (12+).
19.45 «Плюс-мінус».
20.00 Весткі ў суботу.
20.40 «Прывітанне, Андрэй!» (16+)
22.25 Маст. фільм «Ад каханьня да нянавіці» (12+).

НТБ—Беларусь

6.00 «Астрапрагноз».
6.05 Спорт-мікс.
6.15 Terra incognita. Беларусь невядомая (6+).
6.50 «Гісторыі рамонту» (0+).
7.20 Жанчыны і спорт.
8.00, 10.00, 16.00 Сёння.
8.20 «НЗ.by: час вынікаў».
8.55 «Гарады Беларусі» (6+).
9.25 «Урачэбныя тайны плюс» (12+).
10.25 Галоўная дарога (16+).
11.00 «Жывая ежа» (12+).
11.55 Кватэрнае пытанне (0+).
12.55 «Паездзем, паядзім!» (0+)
13.45 Спецыяльны рэпартаж (12+).
14.05 Серыял «Легенда Ферары» (16+).
16.25 «Следства вялі...» (16+)
19.00 «Цэнтральнае тэлебачанне».
20.35 Серыял «Пакараць нельга памілаваць» (16+).
0.25 «Таямнічая Расія» (16+).

8 канал

7.00, 14.40, 18.50, 21.15, 1.50 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05 М/ф.
8.20 Музычны фільм «Аладзін» (12+).
10.30 «Прызнайся, што смачна!»
10.50 Прыгоды «Тарзан. Легенда» (12+).
12.40 Баявік «Людзі Ікс» (12+).
14.45 «Глядзім усёй сям'ёй». М/ф «Дарога на Эльдарада».
16.15 Камедыя «Чарапашкі-ніндзя».
18.00 «Законы прывабнасці».
18.55 Трылер «Паміж намі горы» (16+).
20.50 «Вечарніца».
21.05 «Фэшн іс ту прафэшн».
21.20 Драма «Трушчыбы Брукліна» (18+).
23.45 Дэзэктэйў «Кітайскі квартал» (16+).

ВТБ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.20 «Лаві момант» (16+).
8.35 М/ф «Тры ката» (0+).
8.55 М/ф «Цімон і Пумба» (0+).
9.30 Камедыя «Бандыткі» (12+).
11.20 Скетч-шоу «Даеш маладосць» (16+).
12.05 Серыял «Пекар і прыгажуня» (16+).
14.05, 1.15 Серыял «Белаводдзе. Тайна закінутай краіны» (16+).
16.00, 3.00 «Супермачка» (16+).
17.00 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).
18.00, 0.20 «Уральскія пельмені» (16+).
19.00 Серыял «Бамбізы» (16+).
21.00 Серыял «Філатаў» (16+).
22.00 Драма «У пагоні за шчасцем» (12+).
3.55 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).
5.15 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.
6.35 «Пешшу...» Масква фабрычная.
7.05, 20.05 «Правілы жыцця».
7.35 «Галандцы ў Расіі. Акіно з Еўропы». Дак. фільм.
8.20 «Легенды сусветнага кіно». Яўген Самойлаў.
8.50 «Першыя ў свеце». Дак. серыял.
9.05, 22.15 «Марыя Тэрэзія». Серыял. 1-я серыя [СЦ].
10.15 «Назіральнік».
11.10, 1.40 ХХ стагоддзе. «Тэатральныя сустрэчы. У коле сяброў». 55 гадоў ЦДРІ. 1985.
12.05 Колер часу. Іван Мартас.
12.15, 18.40, 0.55 «Тым часам. Сэнсы».
13.05 «Запаветны камень Барыса Макараву-сава». Дак. фільм.

13.50 «Тацяна Вячаслава. Я — балерына». Дак. фільм.
14.30 «Рэгтайм, або Разарваны час» [СЦ].
15.10 Навіны. Падрабязна. Кнігі.
15.25 «Пятае вымярэнне» [СЦ].
15.55 «Белая студыя».
16.40 «Дні хірурга Мішкіна». Маст. фільм. 1-я серыя.
17.55 Шапэну прысвячаецца... Святаслаў Рыхтэр. Выбраныя творы.
19.45 Галоўная роля.
20.30 «Добрай ночы, малыя!»
20.45 Прыступкі цывілізацыі. «Тутанхамон: жыццё, смерць і бяспасце». Дак. фільм. 1-я серыя [СЦ].
21.35 Штучны адбор.
23.10 «Адлюстраваны час». Дак. серыял [СЦ].
0.00 «Жазэфіна Бэйкер. Першая ў свеце чарнакурая зорка». Дак. фільм.
2.35 Ф. Шуберт. Саната для скрыпкі і фартэпіяна.

Настальгія

6.00 Маст. фільм «Апошні палкі закаханы». 1990 год (16+).
8.10, 9.45, 11.30, 15.45, 17.00, 19.00, 21.45, 23.00, 2.50, 3.45, 5.45 Музычная настальгія (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мінулы час» (12+).
10.00 «Пад знакам задзяка. Рыбы». 1992 год (16+).
12.00 Тэлеспектакль «Зойкіна кватэра». 1988 год (16+).
16.00, 22.00 «Народжаны ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Дыктары». 2006 год (12+).
19.15 Дак. фільм «Яўген Габрыловіч» (16+).
20.25 Фільм-канцэрт «Мініяцюрны». 1975 год (12+).
0.00 Маст. фільм «Музычная гісторыя» (12+).
1.25 Фільм-канцэрт «Дыскжакей». 1987 год (16+).

3.00 «Быў час». 2009 год (16+).
3.55 Маст. фільм «Не было б шчасця...» (16+).
5.00 Фільм-канцэрт «Усё будзе так, як мы хочам!» VI-Ленінградскі рок-фестываль. 1989 год (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

1.40, 10.30 Лыжныя гонкі. Кубак свету (6+).
2.35, 9.00 Горныя лыжы. Кубак свету (12+).
3.30, 8.00, 12.50 Веласпорт. «Тур ААЭ» (12+).
4.30, 7.00 Веласпорт. «Тур Андалусіі» (12+).
5.00, 11.40, 16.00, 21.00 Снукер. The Players Championship (6+).
15.30 Бятлон. Чэмпіят свету (6+).
19.30 Конны спорт. Тэлечасопіс Horse Passion (6+).
20.00 Конны спорт. Кубак свету (6+).

Кінакамедыя

0.10 Няхай жыве Францыя! (16+)
2.05 Пятніца (16+).
3.30 Я — мільярдэр (16+).
5.15 Карсіканец (16+).
7.05 Турэцкая для пачаткоўцаў (16+).
9.05 Спакуснік (16+).
11.30 Спакуснік-2 (16+).
13.50 Хлапечнік па-ірландску (16+).
15.45 Банзай (6+).
17.45 Плейбой пад прыкрыццём (18+).
19.30 Мілка (18+).
21.10 SuperЗятэ (16+).
23.05 Пацучыныя скаккі (12+).

ТВ3 ТБЗ

6.00 Дакументальная калекцыя «Беларусьфільма» (12+).
6.15 М/ф (6+).
6.50 «Школа доктара Кармароўскага» (6+).
7.30 «Доктар І...» (16+)
8.00 «Жаночая версія». Серыял (12+).
9.45, 23.35 «Улегцы» (12+).
10.15, 15.35, 4.30 «Суд ідзе». Дак. серыял (16+).

11.15, 18.40 «Спялая» (16+).
12.20, 19.50 «Варажбітка» (12+).
13.25, 17.35, 3.10 «Міс-тычныя гісторыі» (12+).
14.25, 2.15 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).
16.35, 4.00 «Знакі лесу» (16+).
21.00 «Следства па чале». Серыял (16+).
22.45 «90-я» (16+).
0.05 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).
0.50 «Перавозчык-2». Баявік (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 18.15 Чужы білет (12+).
8.15 Тайна сямі сясцёр (16+).
10.30 Сомерсбі (16+).
12.30 К-9: сабачая работа (12+).
14.15 Капітан Філіпс (16+).
16.40 Сардэчна запрашаем у Зомбілэнд (16+).
20.10 Ілюзія падману (12+).
22.10 Ілюзія падману-2 (12+).
0.25 Ілюзіяніст (16+).
2.25 Бібліятэкар: у пошуках кап'я лесу (16+).
4.10 Вялікія вочы (16+).

ТВ1000 Рускае кіно

7.30 На кручку! (16+)
9.30 Крывавая лэдзі Батары (16+).
11.35 Пасажырка (16+).
13.30, 19.00 Апостал (16+).
15.20 Выратаваць Ленінград (12+).
17.00, 5.30 Стальны матылёк (16+).
20.50 Вікінг (12+).
23.15 Усё або нічога (16+).
1.00 Край (16+).
3.30 Рубеж (12+).

National Geographic

6.00 Навуковыя недарэчанасці (16+).
6.40 Асушыць акіян (16+).
7.30, 12.05, 3.35 Аўта-SOS (16+).
8.15 Дзікі тунец: Поўнач супраць Поўдня (16+).

9.00 Верф (16+).
9.45, 18.10, 19.45 У дзікай прыродзе з Беарам Грылсам (16+).
10.35 Ледзяная дарога (16+).
12.50 Сапраўдны суперкар (16+).
13.35 Закінутыя гарады з Альбертам Лінам (16+).
14.20 Міжнародны аэрапорт Дубай (16+).
15.10, 20.30, 2.50 Расследаванні авіякатастроф (16+).
16.40, 21.20 Служба бяспекі аэрапорта: Перу (16+).
17.25 Унутры неверагоднай механікі (16+).
19.00, 22.05, 1.10, 4.25 Гісторыі выратавання (16+).
22.50 Сведкі катастроф (16+).
23.35 Пачатак (16+).
2.00 Злавіць кантрабандыста: аэрапорт Кенэдзі (16+).
5.15 Суперзбудаванні: цуды інжынерыі (16+).

Discovery Discovery

8.00 Мільёны Пабла Эскабара (16+).
8.50, 15.45, 22.10 Махінатары (12+).
9.40, 16.40, 21.15, 5.00 Як гэта ўстроена? (12+)
10.30, 17.35, 2.40 Мяцежны гараж (16+).
11.20, 23.05 Паляўнічыя на рэліквіі (12+).
12.15, 6.30 Голья і напалоханыя ХЛ (16+).
13.05 Бясцэнныя аўто (12+).
14.50, 7.15 Махінатары: машына мары (12+).
18.30, 4.15 Паляўнічыя на старызну (12+).
19.25 Сібірская рулетка (16+).
20.20 Аляска: сям'я з лесу (16+).
0.00 Вялікае і Рычард Хаманд (12+).
0.55 Невытлумачальнае і нявывучанае (12+).
1.50 Беар Грылс: па слядах тых, хто выжыў (16+).
3.30 Мільярдэр пад прыкрыццём (12+).
5.45 Войны за малюскаў (12+).

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь! 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны. 7.05, 8.05 Навіны эканомікі. 7.10, 8.10, 18.15, 0.15 Зона Х. Крымінальная хроніка (16+). 8.50 Слова мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на пачатак Вялікага посту. 9.10, 22.05 Серыял «След» (16+). 10.45 Дзень у вялікім горадзе. 11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Меладрама «Добрыя рукі» (16+). 14.00 «Здрава здравым быць!» (6+). 14.45, 15.25 Меладрама «У чужым краі» (16+). 15.15, 18.00 Навіны рэгіёна. 17.05 Беларуская часінка. 21.00 Панарама. 21.50 «На кантролі Прэзідэнта». 23.55 Сфера інтарэсаў. 0.45 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+) 9.00, 18.15 Тэлебарометр. 9.05, 20.10 Серыял «Сляпяя» (16+). 10.00, 23.15 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+). 10.50, 18.20 «Дуэт па праве». Серыял. 1-я і 2-я серыі (16+). 12.40, 0.10 Серыял «Тэст на цяжарнасць» (16+). 13.35 «Свет навыварат. Бразілія» (16+). 14.30 М/с «Чарапашкі-ніндзя» (12+). 15.40 Нічога сабе ньюз (12+). 15.45 «Пін код». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+). 16.25 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+). 17.15 «Арол і рэшка. Рай і пекла» (16+). 21.10 Спортлато 5 з 36, КЕНО. 21.15 «Супержонка» (16+). 22.15 «Трэці лішні» (16+) [СЦ].

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак». 7.35, 14.10 «Беларуская кухня». Пірог слаёны блінны з птушкай і грыбамі. 8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры. 8.25, 20.35 «Гэты дзень». 8.30, 21.05 «Дыверсант. Канец вайны». Серыял (16+).

9.25, 22.00 «Вытанчанае майстэрства Ігнація Цэйзіка». Дак. фільм з цыкла «Зваротны адлік» (12+). 9.50 «Сто дзён з Купалаўскім». 10.15, 15.25 «Каралева Марго». Серыял (16+). 12.20, 17.35 «Апошні дзень». Людміла Іванова (12+). 13.00 «Аура. Live in Minsk». Канцэрт. 14.40, 20.00 «Архітэктура Беларусі». 15.00 «Камертон». Рэжысёр Алена Турава. 17.10 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Сяргей і Эліна Малішэўскія. 18.15, 22.25 «Яны сышлі з нябёсаў». Маст. фільм (12+). 19.30 «Артэфакты». Пацёмкінскі гардэроб. 20.40 «Калыханка» (0+).

5 Беларусь 5

6.30 Азбука спорту. 6.40 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/8 фіналу. «Чэлсі» (Англія) — «Баварыя» (Германія). 8.30, 20.00 Лёгкая атлетка. Міжнародная матчавая сустрэча. 10.35 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/8 фіналу. «Напалі» (Італія) — «Барселона» (Іспанія). 12.30, 13.00, 14.50, 17.20 Біятлон. Чэмпіянат Еўропы. Раўбічы. 13.45 Гандбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасопіс. 14.15 Агнявы рубеж. 15.40, 18.20 Тэніс. WTA. Доха. 22.10 Слэм-данк. 22.45 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/8 фіналу. «Рэал» (Мадрыд, Іспанія) — «Манчэстэр Сіці» (Англія). (У перапынку — Спорт-цэнтр.) 0.50 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/8 фіналу. Дзённік.

АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «Наша раніца». 7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны. 9.10 «Тэорыя змовы» (16+). 9.55 «Жыць здрава!» (16+) 11.10 Серыял «Спадчына» (16+). 12.10 «Модны прыгавор» (6+). 13.10 Серыял «Дзеля каханья ўсё змагу!» (16+) 15.05 «Давай пажэнімся!» (16+) 16.20, 0.30 «Мужчынскае/Жаночае» (16+). 17.20, 18.20, 23.15 «На самай справе» (16+). 19.00 «Аб'ектыўна». 20.00 Час.

21.10 Серыял «Трыгер» (16+). 22.15 «Док-ток» (16+).

СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ». 6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны». 9.00, 23.00 «Загадкі чалавецтва» (16+). 10.40 «Баец. Нараджэнне легенды». Серыял (16+). 12.25 «Вадзіць па-руску» (16+). 12.35, 21.15, 0.30 «Самыя шакаруючыя гіпотэзы» (16+). 13.45 «Тайны Чапман» (16+). 14.40 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+). 15.25, 16.50 «Жоўтае вока тыгра». Серыял (16+). 20.00, 22.55 «СТБ-спорт». 20.05 «Сталічныя падрабязнасці». 20.15 «Міншчына». 20.30 «У абстаноўцы міру». 22.00 «Глядзець усім!» (16+)

МІР

6.00 Серыял «Закон і парадак. Злачынны намер» (16+). 8.50, 10.10 Серыял «Закон і парадак. Адзел аператыўных расследаванняў» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Навіны (бягучы радок). 13.15 «Справы судовыя. Грошы вярніце!» (16+) 14.10 «Справы судовыя. Бітва за будучыню» (16+). 15.05 «Справы судовыя. Новыя гісторыі» (16+). 16.15, 19.20 Серыял «Вяртанне Мухтара-2» (16+).

19.45 «Гульня ў кіно» (12+). 20.30 «Сусветныя гульні розуму» (0+).

21.10 Серыял «Выкідала» (16+). 23.10 «Трымайся, шоўбізі!» (16+) 0.00 «Гульня ў праўду» (16+). 1.00 «Сямейныя гісторыі» (16+). 2.00 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+). 2.30 «Гарады Беларусі» (16+). 3.20 Канцэрт (16+). 4.50 «Мая-тваая ежа» (16+). 5.20 «Здароўе» (16+).

РТР— Беларусь

7.00 «Новая раніца». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 11.25 «Пра самае галоўнае» (12+). 12.35 «Лёс чалавека» (12+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь. 14.40 Серыял «Тайны следства» (12+). 17.25 «60 хвілін». 18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+). 20.40 Серыял «Жаночыя сакрэты» (16+). 22.30, 23.10 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз». 6.10 Спорт-мікс. 6.20 «50 рэцэптаў першага» (12+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 7.10 «Здароўе» (12+). 8.20, 10.20 Серыял «Дзікі» (16+). 9.35, 22.05 «НЗ.by». 10.45 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+). 12.35 Спецыяльны рэпартаж (12+). 13.25, 16.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне. 14.00 Пракурорская праверка (16+). 15.00, 17.00 Баявік «Марскія д'яблы» (16+). 16.25, 19.40, 23.30 Сёння. Галоўнае. 18.00 «ДНК» (16+). 19.55 Дэтэктыў «Пёс» (16+). 21.00, 22.30 Дэтэктыў «Неўскі. Праверка на трываласць» (16+). 23.45 Серыял «Тапуны» (16+).

8 канал

7.00, 15.30, 18.20, 21.05, 1.05 «Надвор'е» + «Эрана». 7.05 «Мультпарад». «Мой маленькі поні». 7.30, 15.35 «Гумарынка». 7.35 Драма «Дарожны патруль» (16+). 9.45, 20.00 Драма «Ардынатар» (16+). 10.40 Дак. фільм. 11.15 Баявік «Масты Манхэтэна» (16+). 13.00, 18.25 Серыял «Унутры». 14.40 Серыял «Рака» (12+). 15.40 «Мультпарад». 15.50 Камедыя «Офіс» (16+). 16.10 «Законы прывабнасці». 16.55 Меладрама «Аты-баты, ішлі салдаты» (12+). 20.50 «Вечарніца». 21.10 Трылер «Небяспечныя сакрэты» (16+). 23.05 Камедыя «За бортам» (16+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+). 7.20 «Лаві момант» (16+). 8.35 «Ералаш» (6+). 9.00 М/ф «Цімон і Пумба» (0+). 9.35 Драма «Другі шанц» (16+). 12.05 Серыял «Пекар і прыгажуня» (16+). 13.10 «Пары на Канары» (16+). 14.05 «Галерэя прыгажосці» (16+). 15.00 «КВЗ. Па-нашаму» (16+). 16.00, 3.00 «Супермамачка» (16+). 17.00 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+). 17.35 Серыял «Бамбізы» (16+). 19.35 Фантастыка «Чалавек-пауук» (12+). 22.00 Фэнтэзі «Шавец» (16+). 0.00 Трылер «Выбуховая бландынка» (18+).



2.05 «Кіно ў дэталю» (16+). 3.55 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+). 5.15 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Навіны культуры. 6.35 «Пешшу...» Масква рачная. 7.05 «Правілы жыцця». 7.35, 12.55 «Тутанхамон: жыццё, смерць і бяссмерце». Дак. фільм [СЦ]. 8.25 Да юбілею Аліны Пакроўскай. «Усё да лепшага...» Дак. фільм. 9.05, 22.05 «Марыя Тэрэзія». Серыял. 4-я серыя, заключэнне [СЦ]. 10.15 Шэдэўры старога кіно. «Першадрукар Іван Фёдаруў». Маст. фільм. 11.00 Колер часу. Іван Крамской. «Партрэт невядомай».

11.10, 19.45 75 гадоў з дня нараджэння рэжысёра. XX стагоддзе. «Бенефіс Яўгена Гінзбурга». 12.10 Чорныя дзіркі. Белыя плямы. 13.45 100 гадоў з дня нараджэння Барыса Іванова. «Зачараваны жыццём». Дак. фільм. 14.30 «Рэгтайм, або Разарваны час» [СЦ]. 15.10 «Пісьмы з правінцыі». Падпарожжа [СЦ]. 15.40 «Энігма». Андрэй Золатаў. «Гутарка пра Мравінскага». 16.20 100 гадоў з дня нараджэння Аляксея Смірнова. «Маленькія ролі Вялікага артыста». Дак. фільм [СЦ]. 17.00 «Дзе вы, рыцары?» Маст. фільм [СЦ]. 18.10 Шалэню прысвячаецца... Наталля Гутман і Святаслаў Рыхтэр. Сана-та для віяланчэлі і фартэпіяна. 18.40 Білет у Вялікі. 21.45 Колер часу. Караваджа. 23.20 «2 Вернік 2». 0.10 «Хто забіў ката?» Маст. фільм. 2.00 «Шукальнікі». 2.45 «Цудоўны Гоша». М/ф для дарослых.

Настальгія

6.00 «Спяем, сябры!» з Наталляй Казялковай (12+). 7.15 Маст. фільм «Людзі і манекены» (12+). 8.30, 9.45, 11.00, 12.55, 15.45, 18.00, 19.00, 21.45, 23.00, 1.00, 2.50, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+). 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+). 10.00, 16.00, 4.00 «Нараджэння ў СССР» (12+). 12.00 «Ялова субмарына» з Аляксандрам Ліпніцкім: «Гісторыя рускага рока». «Майк з гурта «Зокроўскай». «Усё да лепшага...» Дак. фільм. 13.10 Маст. фільм «На прывязі ля ўзлётнай паласы» (16+). 14.20 Дак. фільм «Фільм пра фільм». «Я крочу па Маскве» (12+). 17.00 «Мне 90 гадоў, яшчэ лёгкая хада...» Фільм-малог Анастасіі Цвятэвай. 1989 год (12+).

18.05 «Да і пасля...» 2008 год (12+). 19.15 Кароткаметражны фільм «Тры рублі» (12+). 19.40 «Музычная гавань» Элеаноры Філінай» (16+). 22.00 «Колба часу» (16+). 0.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Дыктары». 2006 год (12+). 1.15 Дак. фільм «Яўген Габрыловіч» (16+). 2.25 Фільм-канцэрт «Мініяцюр». 1975 год (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

1.40, 8.00 Веласпорт (трэк). Чэмпіянат свету (12+). 2.30, 9.15 Веласпорт. «Тур ААЭ» (12+). 3.30, 11.45, 16.00, 17.30 Горныя лыжы. Кубак свету (12+). 5.00, 13.30, 22.15 Снукер. The Players Championship (6+). 7.00, 16.30 Біятлон. Чэмпіянат свету (6+). 10.25 Фрыстайл. Кубак свету. 15.00 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. 18.00 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету (12+).

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.00 Нявеста, якая збегла (16+). 3.35 Супермозг (16+). 5.45 Таксі-5 (18+). 7.45 Статус: «свабодны» (16+). 9.40 Найноўшы заповіт Рыа (16+). 11.55 Агент 117: місія ў Рыа (16+). 13.50 Аналізуй гэта (16+). 15.50 Выдатніца лёгкіх паводзін (16+). 17.40 Прывітанне, Біл! (18+) 19.30 Удачы, Чак! (16+) 21.20 Дружба і ніякага сексу? (16+) 23.15 Манашкі ва ўцёках (16+).

ТВ3 ТВ3

6.00 Дакументальная калекцыя «Беларусьфільма» (12+).

7.00 М/ф (6+). 8.15 «Жаночая версія». Серыял (12+). 10.00, 4.30 «Суд ідзе». Дак. серыял (16+). 11.00, 18.20 «Сляпяя» (16+). 12.05 «Варажбітка» (12+). 13.10, 17.15 «Містычныя гісторыі» (12+). 14.15 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+). 15.25 «Мой герой» (12+). 16.15, 3.00 «Знакі лёсу» (16+). 19.30 «Чалавек-невідзімка» (16+). 20.35, 2.10 «Гучныя справы» (16+). 21.40 Камедыя «Хэнкок» (12+). 23.35 «Перавозчык-3». Баявік (16+). 1.25 «90-я» (16+). 3.50 «Прыгавор» (16+).

TV 1000 ТВ1000

6.10, 18.25 К-9: сабачая работа (12+). 8.05 12 гадоў рабства (16+). 10.30 Рэальныя ваўкалакі (16+). 12.05 Іншапланецянін (6+). 14.05 Тайна сямі сясцёр (16+). 16.20 Сомерсбі (16+). 20.10 Кілеры (16+). 21.55 Таленавіты містар Рыплі (16+). 0.25 Голас монстра (16+). 2.20 Ілюзіяніст (16+). 4.05 Ілюзія падману (12+).

ТВ1000 Рускае кіно

7.40 Ласкавы май (16+). 9.50 Канікулы прэзідэнта (16+). 11.45 Крывая лэдзі Баттары (16+). 13.40, 19.00 Апостал (16+). 15.35 Шэрая Шыйка (6+). 15.55 Месца, якое прайгралі (16+). 17.35 Калектар (16+). 20.50 Пасля цябе (16+). 23.05 Паддубны (6+). 1.30 Усё або нічога (16+). 3.30 Стальны матылёк (16+). 5.30 Царэўна-жаба (6+).

National Geographic

6.00 Навуковыя недарэчанасці (16+). 6.40 Асушыць акіян (16+). 7.30, 12.10, 2.50 Аўта-8.05 (16+). 8.15 Дзікі тунец: Поўнач супраць Поўдня (16+). 9.05 Выпрабаванне пусціны (16+). 9.50, 15.10, 20.35 Расследаванні авіякатастроф (16+). 10.35 Ледзяная дарога (16+). 12.55 Сапраўдны суперкар (16+). 13.40 Інстынкт выжывання (16+). 14.25 Міжнародны аэрапорт Дубай (16+). 16.45, 21.20 Служба бяспекі аэрапорта: Перу (16+). 17.30 Еўропа з вышыні птушынага палёту (16+). 18.15, 22.05, 1.15, 3.40 Гульні розуму (16+). 19.45 У дзікай прыродзе з Беарам Грылсам (16+). 23.35 «Фры-сола» (16+). 2.00 Злавіць кантрабандыста: аэрапорт Кенэдзі (16+). 5.15 Суперзбудаванні: Саграда Фамілья (16+).

Discovery Discovery

8.00 Невядомая экспедыцыя (16+). 8.50, 15.45, 22.10 Махінатары (12+). 9.40, 16.40, 21.40, 5.00 Як гэта ўстроена? (12+) 10.30, 17.35, 2.40 Мяцежны гараж (16+). 11.20, 23.05 Паляўнічыя на рэліквіі (12+). 12.15, 6.30 Голыя і напалоханыя XL (16+). 13.05, 7.15 Залатая ліхаманка (16+). 14.50 Невытлумачальнае і нявывучанае (12+). 18.30, 4.15 Паляўнічыя на старызну (12+). 19.25 Сібірская рулетка (16+). 20.20 Чалавек супраць мядзведзя (12+). 21.15 Ручная работа (12+). 0.00 Аляска: сям'я з лесу (16+). 0.55 Аляска: апошні рубеж (16+). 1.50 Вышыць любой каной (16+). 3.30 Загадкі высадкі на Месяц (12+). 5.45 Войны за малюска (16+).

**1 Беларусь 1**

6.00, 7.20, 8.15 **Добрай раніцы**, Беларусь!  
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 **Навіны**.  
7.05, 8.05 **Навіны эканомікі**.  
7.10, 8.10, 18.15, 0.25 **Зона X**. Крымінальная хроніка (16+).  
9.10 **Серыял «След» (16+)**.  
10.45 **Дзень у вялікім горадзе**.  
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 **Меладрама «Добрыя рукі» (16+)**.  
14.00 «Здрава здаровым быць!» (6+).  
14.45, 15.25 **Меладрама «У чужым краі»**. **Заклучныя серыі (16+)**.  
15.15, 18.00 **Навіны рэгіёна**.  
17.05 **Сэнс жыцця**. Аляксандр Багдановіч (12+).  
17.30 **Маршрут пабудаваны** (12+).  
21.00 **Панарама**.  
22.00 **Фінал нацыянальнага адборачнага тура Міжнароднага конкурсу песні «Еўрабачанне-2020»**.  
0.00 **Меладрама «14+» (16+)**.  
2.00 **Дзень спорту**.

**2 Беларусь 2**

7.00 «Уключайся!» (12+)  
9.00, 18.15 **Тэлебарометр**.  
9.05, 20.15 **Серыял «Сляпяя» (16+)**.  
10.05 «Чалавек-невідзімка» (16+).  
11.05, 18.20 «**Дуэт па праве**». **Серыял (16+)**.  
12.55 **Серыял «Тэст на цяжарнасць» (16+)**.  
13.50 «**ЖаннаПажані**» (16+).  
14.50 **М/с «Чарапашкі-ніндзя» (12+)**.  
15.40 **Нічога сабе ньюз (12+)**.  
15.45 «**Пін\_код**». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).  
16.25 «**Не нарадзіся прыгожай**». **Серыял (12+)**.  
17.20 «**Ароп і рэшка**. **Рай і пекла» (16+)**.  
21.10 **Спортлато 5 з 36, КЕНО**.  
21.15 **Трылер «На кручку» (16+)**.  
23.20 **Трагікамедыя «Мне б у неба» (16+)**.

**3 Беларусь 3**

7.00 «**Дабраранак**».  
7.35 «**Беларуская кухня**». Кулага беларуская.  
8.05, 12.00, 20.15 **Навіны культуры**.

8.25, 12.20, 20.35 «**Гэты дзень**».  
8.30, 21.05 «**Дыверсант. Канец вайны**». **Серыял, заключныя серыі (16+)**.  
10.15, 15.10 «**Каралева Марго**». **Серыял, заключныя серыі (16+)**.  
12.25, 17.20 «**Апошні дзень**». Людміла Зыкіна (12+).  
13.00 «**Славянскі базар у Віцебску — 2018**». Канцэрт «**Рытмы лета**».  
14.45 «**Сіла веры**».  
16.55 «**Майстэрня**. Гісторыя аднаго мастака». Аляксандр Ксяндзоў.  
18.00, 22.55 «**Глыбокая плынь**». **Маст. фільм (12+)**.  
19.30 «**Артэфакты**». Лісты Яна Баршчэўскага.  
20.00 «**Культурны рэпартаж**». Батлейка.  
20.40 «**Калыханка**» (0+).

**5 Беларусь 5**

6.00, 0.55 **Тэніс**. WTA. Акапулка.  
10.00 **Свет англійскай прэм'ер-лігі**. Відэачасопіс.  
10.30 **Фрыстайл**. Лыжная акрабатыка. Кубак свету. Казахстан.  
12.00, 15.20 **Футбол**. Ліга Еўропы УЕФА. 1/16 фіналу.  
13.50 **Біятлон**. Чэмпіянат Еўропы. Раўбічы.  
15.00 **Футбол**. Ліга Еўропы УЕФА. Жараб'ёўка.  
17.10 **Тэніс**. WTA. Доха.  
19.00 **Хакей**. Чэмпіянат Беларусі. 1/4 фіналу. (У перапынках — Спорт-цэнтр.)  
21.15 **Хакей для ўсіх**.  
21.45 **Вось гэта спорт!**  
21.55 **Футбол**. Ліга Еўропы УЕФА. 1/16 фіналу. Агляд.  
22.55 **Футбол**. Чэмпіянат Англіі. «**Норвіч**» — «**Лестэр**». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)

**АНТ**

6.00, 7.05, 8.05 «**Наша раніца**».  
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 **Нашы навіны**.  
9.10 «**Тэорыя змовы**» (16+).  
9.55 «**Жыць здорава!**» (16+)  
11.10 **Серыял «Спадчына» (16+)**.  
12.10 «**Модны прыгавор**» (6+).  
13.10 **Серыял «Дзеся каханья я ўсё змагу!» (16+)**.  
15.05 «**Давай пажэнімся!**» (16+)  
16.20, 1.55 «**Трывожная кнопка**» (16+).  
16.40, 18.20 «**Мужчынскае/Жаночае**» (16+).  
18.50, 21.10 «**Удача ў прыдачу!**» **Дзённік (12+)**.

18.55 «**Поле цудаў**» (16+).  
20.00 **Час**.  
21.15 «**Голас**. **Дзеці**» (0+).  
23.10 **Маст. фільм «Па сакрэце ўсяму свету» (16+)**.  
1.00 «**Пра каханне**» (16+).

**СТБ**

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «**Раніца** **СТБ**».  
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 **Навіны «24 гадзіны»**.  
9.00, 23.00 «**Загадкі чалавецтва**» (16+).  
10.40 **Дакументальны спецпраект (16+)**.  
12.25 «**Вадзіць па-руску**» (16+).  
12.35, 21.30, 0.25 «**Самыя шакіруючыя гіпотэзы**» (16+).  
13.50, 16.50 «**Экстранны выклік**».  
14.00 «**Тайны Чапман**» (16+).  
14.55 «**Глядзець усім!**» (16+)  
15.25, 17.00 «**Смак забойства**». **Серыял (16+)**.  
20.00, 22.55 «**СТБ-спорт**».  
20.05 «**Сталічныя падрабязнасці**».  
20.15 «**Міншчына**».  
20.30 «**Бітва пад Оршай**. **Нараджэнне легенды**». **Дак. фільм**.  
22.15 «**Глядзець усім!**» (16+)

**МІР**

6.00 **Серыял «Закон і парадак**. **Злачынны намер» (16+)**.  
8.05, 10.20 **Серыял «Закон і парадак**. **Адзел аператыўных расследаванняў» (16+)**.  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Навіны (бягучы радок)**.  
10.10 «**У гасцях у лічбы**» (16+).  
13.15 «**Справы судовыя**. **Грошы вярніце!**» (16+)  
14.10 «**Справы судовыя**. **Бітва за будучыню**» (16+).  
15.05 «**Справы судовыя**. **Новыя гісторыі**» (16+).  
16.15 «**Прысуд!**?» (16+)  
17.20 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2» (16+)**.  
18.20 «**Сусветныя гульні розуму**» (0+).  
19.15 «**Слабае звяно**» (12+).  
20.10 **Маст. фільм «Прыгоды прынца Фларызеля» (12+)**.  
0.20 «**Гульня ў кіно**» (12+).  
1.05 «**Начны экспрэс**» (12+).  
2.00 **Маст. фільм «Тры мушкецёры» (16+)**.  
3.35 **Маст. фільм «Паміж анёлам і чортам» (0+)**.  
5.25 **М/ф (6+)**.

**АНТ**

6.00, 7.05, 8.05 «**Наша раніца**».  
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 **Нашы навіны**.  
9.10 «**Тэорыя змовы**» (16+).  
9.55 «**Жыць здорава!**» (16+)  
11.10 **Серыял «Спадчына» (16+)**.  
12.10 «**Модны прыгавор**» (6+).  
13.10 **Серыял «Дзеся каханья я ўсё змагу!» (16+)**.  
15.05 «**Давай пажэнімся!**» (16+)  
16.20, 1.55 «**Трывожная кнопка**» (16+).  
16.40, 18.20 «**Мужчынскае/Жаночае**» (16+).  
18.50, 21.10 «**Удача ў прыдачу!**» **Дзённік (12+)**.

**РТР— Беларусь**

7.00 «**Новая раніца**».  
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 **Весткі**.  
11.25 «**Пра самае галоўнае**» (12+).

12.35 «**Лёс чалавека**» (12+).  
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь**.  
14.40 **Серыял «Тайны следства» (12+)**.  
17.25 «**60 хвілін**».  
18.35 «**Андрэй Малахаў**. **Прамы эфір**» (16+).  
20.40 «**Гумарына**» (16+).  
23.10 **Маст. фільм «Асабістыя рахункі» (12+)**.

**НТБ—Беларусь**

6.05 «**Астрапрагноз**».  
6.10 **Спорт-мікс**.  
6.20 «**50 рэцэптаў першага**» (12+).  
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Сёння**.  
7.10 «**Здароўе**» (12+).  
8.20, 10.20 **Серыял «Дзікі» (16+)**.  
9.35 «**НЗ.by**».  
10.45 **Серыял «Масква**. **Тры вакзалы» (16+)**.  
12.35 **Спецыяльны рэпартаж (12+)**.  
13.25, 16.30 **Агляд**. **Надзвычайнае здарэнне**.  
14.00 **Пракурорская праверка**. (16+).  
15.00, 17.00 **Баявік «Марскія д'яблы» (16+)**.  
16.25, 19.40, 23.30 **Сёння**. **Галоўнае**.  
18.00 «**ДНК**» (16+).  
19.55 «**Экспэртыва злачынстваў**» (16+).  
20.25, 23.00, 23.45 **Маст. фільм «Горы, якія страляюць» (16+)**.  
22.25 «**НЗ.by: час вынікаў**».

**8 канал**

7.00, 15.50, 18.15, 19.55, 21.05, 1.25 «**Надвор'е**» + «**Эрана**».  
7.05 «**Мультпарад**». «**Мой маленькі поні**».  
7.30, 15.55 «**Гумарынка**».  
7.35 **Баявік «Апакаліпсіс» (12+)**.  
10.00, 20.00 **Драма «Ардына-тар» (16+)**.  
10.45 **Дак. фільм**.  
11.00 **Баявік «Місія невыканальная» (12+)**.  
13.30, 18.20 **Серыял «Унутры»**.  
15.00 **Серыял «Закінутыя ў космасе» (12+)**.  
16.00 «**Мультпарад**».  
16.10 **Камедыя «Офіс» (16+)**.  
16.40 **Трылер «Трывожны выклік» (16+)**.  
20.50 «**Вечарніца**».  
21.10 **Баявік «Людзі Ікс» (12+)**.  
23.10 **Меладрама «Дальняя дарога» (12+)**.

**ВТВ ВТВ**

6.05 «**Дурні і дарогі**» (16+).  
7.20 «**Лаві момант**» (16+).  
8.35 «**Ералаш**» (6+).  
9.05 **М/ф «Цімон і Пумба» (0+)**.  
9.40 **Драма «У пагоні за шчасцем» (12+)**.  
12.05 **Серыял «Пекар і прыгажуня» (16+)**.  
14.05, 0.45 **Серыял «Белаводдзе**. **Тайна закінутай краіны» (16+)**.  
16.00, 2.30 «**Супермачка**» (16+).  
17.00 **Серыял «Шчаслівыя разам» (16+)**.  
18.00, 23.50 «**Уральскія пельмені**» (16+).  
19.35 **Серыял «Бамбізы» (16+)**.  
21.00 **Серыял «Філатаў» (16+)**.  
22.00 **Баявік «Васабі» (12+)**.  
3.25 **Серыял «Бязмоўны сведка» (16+)**.  
4.45 **Скетч-шоу «6 кадраў» (16+)**.

**Настальгія**

6.00 **Тэлеспектакль «Зойкіна кватэра**. 1988 год (16+).  
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «**Мінулы час**» (12+).  
9.45, 11.00, 13.00, 15.45, 17.00, 19.00, 20.30, 21.45, 23.00, 2.10, 3.45, 5.30 **Музычная настальгія (12+)**.  
10.00, 16.00, 22.00 «**Народжаныя ў СССР**» (12+).  
12.00 «**Быў час**» з Аляксандрам Паліткоўскім: «**Дыктары**». 2006 год (12+).  
13.15 **Дак. фільм «Яўген Габрыловіч» (16+)**.  
14.25 **Фільм-канцэрт «Мініяцюры»**. 1975 год (12+).  
18.00 «**Спяем, сябры!**» з **Наталляй Казялковай (12+)**.  
19.15 **Маст. фільм «Людзі і манекены» (12+)**.  
0.00 **Маст. фільм «Апошні палкі закаханы» (16+)**.  
4.00 «**Пад знакам задзяка**. **Рыбы**». 1992 год (16+).

**Культура**

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 **Навіны культуры**.  
6.35 «**Пешшу...**» **Масква новамаскоўская**.  
7.05, 20.05 «**Правілы жыцця**».  
7.35, 13.00, 20.45 «**Тутанхамон: жыццё, смерць і бюссмерце**». **Дак. фільм [СЦ]**.  
8.25 «**Легенды сусветнага кіно**». **Іна Макарава**.  
8.50 «**Першыя ў свеце**». **Дак. серыял**.  
9.05, 22.15 «**Марыя Тэрэзія**». **Серыял [СЦ]**.  
10.15 «**Назіральнік**».  
11.10, 1.45 **ХХ стагоддзе**. «**Гэта Вы Можаче**. **Аўкцыён**». 1989.  
12.15, 18.40, 0.55 «**Што рабіць?**»  
13.50 **Штучны адбор**.  
14.30 «**Рэгтайм, або Разарваны час**» [СЦ].  
15.10 **Навіны**. **Падрабязна**. **Кіно**.  
15.25 **Біблейскі сюжэт**. «**Фазіль Іскандэр**. «**Балі Валтасара**».  
15.55 «**Саці**. **Нясумная класіка...**»

**EUROSPORT 1 EuroSport 1**

1.35, 7.00 **Аўтагонкі**. **Формула Е (12+)**.  
2.05 **Аўтагонкі**. **World Endurance (12+)**.  
3.05, 8.15, 10.30, 15.30, 20.05 **Горныя лыжы**. **Кубак свету (12+)**.  
3.30 **Веласпорт**. «**Тур Андалусіі**» (12+).  
4.00, 7.30, 12.35 **Веласпорт**. «**Тур ААЭ**» (12+).  
5.00, 16.00, 21.55 **Снукер**. **The Players Championship (6+)**.

16.40 «**Дні хірурга Мішкіна**». **Маст. фільм**.  
17.45, 2.40 **Прыгожая планета**.  
18.00 **Шапэну прысвячаецца...** **Лукас Генюшас**. **Выбраныя творы**.  
19.45 **Галоўная роля**.  
20.30 «**Добрай ночы, маляля!**»  
21.35 «**Абсалютны слых**».  
23.10 «**Адлюстраваны час**». **Дак. серыял [СЦ]**.  
0.00 «**Князь Барацінскі і імам Шаміль**». **Дак. фільм**.

**Настальгія**

6.00 **Тэлеспектакль «Зойкіна кватэра**. 1988 год (16+).  
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «**Мінулы час**» (12+).  
9.45, 11.00, 13.00, 15.45, 17.00, 19.00, 20.30, 21.45, 23.00, 2.10, 3.45, 5.30 **Музычная настальгія (12+)**.  
10.00, 16.00, 22.00 «**Народжаныя ў СССР**» (12+).  
12.00 «**Быў час**» з Аляксандрам Паліткоўскім: «**Дыктары**». 2006 год (12+).  
13.15 **Дак. фільм «Яўген Габрыловіч» (16+)**.  
14.25 **Фільм-канцэрт «Мініяцюры»**. 1975 год (12+).  
18.00 «**Спяем, сябры!**» з **Наталляй Казялковай (12+)**.  
19.15 **Маст. фільм «Людзі і манекены» (12+)**.  
0.00 **Маст. фільм «Апошні палкі закаханы» (16+)**.  
4.00 «**Пад знакам задзяка**. **Рыбы**». 1992 год (16+).


**ТВ 3 ТВ3**

6.00 **Дакументальная калякцыя «Беларусьфільма» (12+)**.  
6.30 **М/ф (6+)**.  
7.05 «**Школа доктара Камароўскага**» (6+).  
7.45 «**Доктар І...**» (16+)  
8.15 «**Жаночая версія**». **Серыял (12+)**.  
10.00, 15.25, 4.30 «**Суд ідзе**». **Дак. серыял (16+)**.  
11.00, 18.30 «**Сляпяя**» (16+).  
12.10, 19.40 «**Варажбітка**» (12+).  
13.15, 17.25, 2.50 «**Міс-тычныя гісторыі**» (12+).  
14.15, 2.25 «**Паляўнічыя на прывідаў**» (16+).  
16.25, 3.40 «**Знакі лёсу**» (16+).  
20.50 «**Следства па целе**». **Серыял (16+)**.

9.30, 20.55 **Біятлон**. **Чэмпіянат свету (6+)**.  
11.00 **Конны спорт**. **Тэлекасопіс Horse Passion (6+)**.  
11.30 **Конны спорт**. **Кубак свету (6+)**.

**КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя**

0.55 **Хлапечнік у Еўропе (18+)**.  
2.55 **Таксі (16+)**.  
4.35 **Таксі-2 (16+)**.  
6.15 **Замуж на два дні (12+)**.



8.20 **Выдатніца лёгкіх паводзін (16+)**.  
10.05 **Няхай жыве Францыя! (16+)**.  
12.00 **Турэцкая для пачаткоўцаў (16+)**.  
14.00 **SuperЗяць (16+)**.  
16.00 **Мілка (18+)**.  
17.40 **Агент 117: місія ў Рыа (16+)**.  
19.30 **Запалі гэтым лётам (16+)**.  
21.15 **Сямейнае рабаванне (16+)**.  
23.00 **Хлапечнік па-ірландску (16+)**.

**ТВ 3 ТВ3**

6.00 **Дакументальная калякцыя «Беларусьфільма» (12+)**.  
6.30 **М/ф (6+)**.  
7.05 «**Школа доктара Камароўскага**» (6+).  
7.45 «**Доктар І...**» (16+)  
8.15 «**Жаночая версія**». **Серыял (12+)**.  
10.00, 15.25, 4.30 «**Суд ідзе**». **Дак. серыял (16+)**.  
11.00, 18.30 «**Сляпяя**» (16+).  
12.10, 19.40 «**Варажбітка**» (12+).  
13.15, 17.25, 2.50 «**Міс-тычныя гісторыі**» (12+).  
14.15, 2.25 «**Паляўнічыя на прывідаў**» (16+).  
16.25, 3.40 «**Знакі лёсу**» (16+).  
20.50 «**Следства па целе**». **Серыял (16+)**.

**National Geographic**

6.00, 5.35 **Навуковыя недарэчнасці (16+)**.  
6.45 **Асушыць акіян на Месяц (16+)**.  
7.30, 12.05, 2.20 **Аўта-SOS (16+)**.  
8.15 **Дзікі тунец**: **Поўнач супраць Поўдня (16+)**.

9.05 **Верф (16+)**.  
9.50, 18.15 **Гісторыі выратавання (16+)**.  
10.35 **Ледзяная дарога (16+)**.  
12.55 **Сапраўдны суперкап (16+)**.  
13.40 **Закінутыя тайны бібліі (16+)**.  
14.25 **Міжнародны аэрапорт Дубай (16+)**.  
15.10, 20.45 **Расследаванні авіякатастроф (16+)**.  
16.40, 21.30 **Служба бяспекі аэрапорта: Перу (16+)**.  
17.25 **Еўропа з вышын птушынага палёту (16+)**.  
19.00, 22.15, 3.05 **Мора ценяў (16+)**.  
0.00 **Пачатак (16+)**.  
1.35 **Злавіць кантрабандыста: аэрапорт Кенэдзі (16+)**.  
4.50 **Суперзбудаванні: цуды інжынерыі (16+)**.

**TV 1000 ТВ1000**

6.10, 17.05 **Авіатар (16+)**.  
9.15 **Ілюзіяніст (16+)**.  
11.10 **Бібліятэкар: у пошука кап'я лёсу (16+)**.  
12.55 **Ілюзія падману (12+)**.  
14.55 **Ілюзія падману-2 (12+)**.  
20.10 **Ілгун, ілгун (12+)**.  
21.40 **Востраў праклятых (16+)**.  
0.10 **Цюльпанная ліхаманка (18+)**.  
2.05 **Фрыда (16+)**.  
4.15 **Паляўнічыя на прывідаў (12+)**.

**Discovery Discovery**

7.30 **Вікінг (12+)**.  
10.05 **Усё або нічога (16+)**.  
11.45 **Кандагар (16+)**.  
13.35, 19.00 **Апостал (16+)**.  
15.30 **Рубеж (12+)**.  
17.15 **Міфы (16+)**.  
20.50, 5.30 **Параграф 78: фільм першы (16+)**.  
22.25 **Параграф 78: фільм другі (16+)**.  
0.00 **Нязломны (16+)**.  
1.45 **72 метры (12+)**.  
3.45 **Выратаваць Ленінград (12+)**.  
8.00 **Невядомая экспедыцыя (16+)**.  
8.50, 15.45, 22.10 **Махінатары (12+)**.  
9.40, 16.40, 21.15, 5.00 **Як гэта ўстроена? (12+)**.

**1 Беларусь 1**

6.00, 7.20, 8.15 **Добрай раніцы**, Беларусь!  
 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 **Навіны**.  
 7.05, 8.05 **Навіны эканомікі**.  
 7.10, 8.10, 18.15, 0.25 **Зона X**. Крымінальная хроніка (16+).  
 9.10, 22.10 **Серыял «След» (16+)**.  
 10.45 **Дзень у вялікім горадзе**.  
 11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 **Меладрама «Добрыя рукі» (16+)**.  
 14.00 «Здрава здаровым быць!» (6+).  
 14.45, 15.25 **Меладрама «У чужым краі» (16+)**.  
 15.15, 18.00 **Навіны рэгіёна**.  
 17.05 **Беларуская часінка**.  
 21.00 **Панарама**.  
 21.50 **Родныя людзі (6+)**.  
 0.00 **Сфера інтарэсаў**.  
 0.50 **Дзень спорту**.

**2 Беларусь 2**

7.00 «Уключайся!» (12+)  
 9.00, 17.50 **Тэлебарометр**.  
 9.05 **Серыял «Сляпяя» (16+)**.  
 10.00, 22.55 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+).  
 10.50, 17.55 «**Дуэт па праве**». **Серыял (16+)**.  
 12.40, 23.55 **Серыял «Тэст на цяжарнасць» (16+)**.  
 13.35 «Шэрлакі» (16+).  
 14.30 **М/с «Чарашкі-ніндзя» (12+)**.  
 15.40 **Нічога сабе нюз (12+)**.  
 15.45 «Пін код». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).  
 16.25 «Не нарадзіся прыгожай!». **Серыял (12+)**.  
 17.20 «Калі мы дома» (16+).  
 19.50 **Біятлон. Чэмпіянат Еўропы**. Змешаная эстафета.  
 21.15 **Спортлато 6 з 49, КЕНО**.  
 21.20 «Каханне на выжыванне» (16+).

**3 Беларусь 3**

7.00 «Дабрананак».  
 7.35, 14.35 «Беларуская кухня». Дзічына, тушаная з грыбамі і агароднінай.  
 8.05, 12.00, 20.15 **Навіны культуры**.  
 8.25, 12.20.35 «Гэты дзень».  
 8.30, 21.05 «**Дыверсант. Канец вайны**». **Серыял (16+)**.  
 9.25, 22.00 «Яны ўцякалі ад вайны. Беларуская трагедыя». Дак. фільм з цыкла «Зваротны адлік» (12+).  
 9.50 «Сто дзён з Купалаўскім».  
 10.15, 15.25 «**Каралева Марго**». **Серыял (16+)**.

12.25, 17.35 «Апошні дзень». Марына Ладзініна (12+).  
 13.00 **Аўтарскі канцэрт кампазітара Алега Елісеенкава**.  
 15.00 «Камертон». Народная артыстка Беларусі Алена Цялькова.  
 17.10 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Святлана Гнядзёнак.  
 18.15, 22.25 «**Вертыкаль**». **Маст. фільм (12+)**.  
 19.30 «Артэфакты». Узнагародная шабля Цытэна.  
 20.00 «Архітэктура Беларусі».  
 20.40 «Калыханка» (0+).

**5 Беларусь 5**

6.50 **Азбука спорту**.  
 7.00 **Слэм-данк**.  
 7.30 **Футбол. Ліга Еўропы УЕФА**. 1/16 фіналу. «Брага» (Партугалія) — «Глазга Рэйнджэрс» (Шатландыя).  
 9.25 **Гандбол. Ліга чэмпіёнаў**. Відэачасопіс.  
 9.55 **Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА**. 1/8 фіналу. «Ліён» (Францыя) — «Ювентус» (Італія).  
 11.50 **Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА**. 1/8 фіналу. Дзённік.  
 12.25 **На шляху да Токіа-2020**. Відэачасопіс.  
 12.55 **Агнявы рубж**.  
 13.25 **Лёгкая атлетыка**. Міжнародная матчавая сустрэча.  
 15.30 **Тэніс. WTA. Доха**.  
 16.30, 17.00 **Біятлон. Чэмпіянат Еўропы**. Раўбічы.  
 18.00 **Авертайм**.  
 18.30 **Авертайм. КХЛ**.  
 19.00 **Хакей. КХЛ**. «Дынама-Мінск» — «Дынама» (Масква). (У перапынках — Авертайм. КХЛ.)  
 21.30 **Футбол. Ліга Еўропы УЕФА**. 1/16 фіналу. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)

**Н АНТ**

6.00, 7.10, 8.10 «Наша раніца».  
 7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 **Нашы навіны**.  
 7.05, 8.50 «Трывожная кнопка» (16+).  
 9.10 «Аб'ектыўна».  
 10.10 «Жыць здрава!» (16+)  
 11.10 **Серыял «Спадчына» (16+)**.  
 12.10 «Модны прыговор» (6+).  
 13.10 **Серыял «Дзеля каханья я ўсё змагу!» (16+)**.  
 15.05 «Давай пажэнімся!» (16+)  
 16.20, 1.00 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).  
 17.20, 18.20, 23.45 «На самай справе» (16+).  
 18.50 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).  
 18.55 «Няхай гавораць» (16+).  
 20.00 **Час**.

21.10 «Маркаў. Нічога асабістага» (16+).  
 21.40 **Серыял «Трыгер» (16+)**.  
 22.45 «Док-ток» (16+).

**С СТБ**

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ».  
 6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 **Навіны «24 гадзіны»**.  
 9.00, 23.00 «Загадкі чалавецтва» (16+).  
 10.40 **Дакументальны спецпраект (16+)**.  
 12.20 «Вадзіць па-руску» (16+).  
 12.35, 21.40, 0.35 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).  
 13.45, 20.50 «Тайны Чапман» (16+).  
 14.40 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).  
 15.25, 16.50 «**Жоўтае вока тыгра**». **Серыял (16+)**.  
 20.00, 22.55 «СТБ-спорт».  
 20.05 «Сталічныя падрабязнасці».  
 20.15 «Міншчына».  
 20.30 «Спецыяльны рэпартаж СТБ».

**М МІР**

6.00 **Серыял «Закон і парадак. Злачынны намер» (16+)**.  
 8.50, 10.10 **Серыял «Закон і парадак. Аددзел аператыўных расследаванняў» (16+)**.  
 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 **Навіны (бягучы радок)**.  
 13.15 «Справы судовыя. грошы вярніце!» (16+)  
 14.10 «Справы судовыя. Бітва за будучыню» (16+).  
 15.05 «Справы судовыя. Новыя гісторыі» (16+).  
 16.15, 19.20 «**Вяртанне Мухтара-2» (16+)**.  
 19.45 «Гульня ў кіно» (12+).  
 21.15 «Сусветныя гульні розуму» (0+).  
 21.50 **Серыял «Выкідала» (16+)**.  
 0.00 «Начны экспрэс» (12+).  
 1.00 «Сямейныя гісторыі» (16+).  
 2.00 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).  
 2.30 «Гарады Беларусі» (16+).  
 3.20 **Канцэрт (16+)**.  
 4.50 «Мая-твая ежа» (16+).  
 5.20 «Здароўе» (16+).

**БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь**

7.00 «Новая раніца».  
 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 **Весткі**.  
 11.25 «Пра самае галоўнае» (12+).

12.35 «Лёс чалавека» (12+).  
 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь**.  
 14.40 **Серыял «Тайны следства» (12+)**.  
 17.25 «60 хвілін».  
 18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).  
 20.40 **Серыял «Жаночыя сакрэты» (16+)**.  
 22.30, 23.10 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

**НТБ—Беларусь**

6.05 «Астрапрагноз».  
 6.10 **Спорт-мікс**.  
 6.20 «50 рэцэптаў першага» (12+).  
 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Сёння**.  
 7.10 «Здароўе» (12+).  
 8.20, 10.20 **Серыял «Дзікі» (16+)**.  
 9.35, 22.05 «НЗ.бу».  
 10.45 **Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+)**.  
 12.35 **Спецыяльны рэпартаж (12+)**.  
 13.25, 16.30 **Агляд. Надзвычайнае здарэнне**.  
 14.00 **Пракурорская праверка (16+)**.  
 15.00, 17.00 **Баявік «Марскія д'яблы» (16+)**.  
 16.25, 19.40, 23.30 **Сёння. Галоўнае**.  
 18.00 «ДНК» (16+).  
 19.55 **Дэтэктыў «Пёс» (16+)**.  
 21.00, 22.30 **Дэтэктыў «Неўскі. Праверка на трываласць» (16+)**.  
 23.45 **Серыял «Таптуны» (16+)**.

**3 мой 8 канал**

7.00, 15.20, 20.00, 21.05, 1.15 «На двор'е» + «Эрана».  
 7.05 «Мультипарад». «Мой маленькі поні».  
 7.30, 15.25 «Гумарынка».  
 7.35 **Трылер «Вайна светаў Z»**.  
 9.35, 20.05 **Драма «Ардынатар» (16+)**.  
 10.30 «Прызнайся, што смачна!»  
 10.50 **Трылер «Небяспечныя сакрэты» (16+)**.  
 12.40, 18.25 **Серыял «Унутры» (16+)**.  
 14.15 **Серыял «Закінутыя ў космасе» (12+)**.  
 15.30 «Мультипарад» (0+).  
 15.40 **Камерыя «Офіс» (16+)**.  
 16.10 **Прыгоды «Закінутыя ў ільдах» (16+)**.  
 17.50 «Гатуй як шэф».  
 18.10 «Фэшн is ту прафэшн».  
 20.55 «Вечарніца».  
 21.10 **Драма «Піяніст» (16+)**.  
 23.40 **Трылер «Гульня на выжыванне» (16+)**.

**ВТВ ВТВ**

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).  
 7.20 «Лаві момант» (16+).  
 8.35 **М/ф «Тры каты» (0+)**.  
 8.55 **М/ф «Цімон і Пумба» (0+)**.  
 9.30 **Баявік «Васабі» (12+)**.  
 11.20 **Скетч-шоу «Даеш маладосць» (16+)**.  
 12.05 **Серыял «Пекар і прыгажуня» (16+)**.  
 14.05, 1.20 **Серыял «Белаводдзе. Тайна закінутай краіны» (16+)**.  
 16.00, 3.05 «**Супермамачка» (16+)**.  
 17.00 **Серыял «Шчаслівыя разам» (16+)**.  
 18.00, 19.00, 0.25 «**Уральскія пельмені» (16+)**.  
 20.00 **Серыял «Бамбізы» (16+)**.  
 21.00 **Серыял «Філатаў» (16+)**.  
 22.00 **Драма «Другі шанц» (16+)**.  
 4.00 **Серыял «Бязмоўны сведка» (16+)**.  
 5.20 **Скетч-шоу «6 кадраў» (16+)**.

**КУЛЬТУРА Культура**

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 **Навіны культуры**.  
 6.35 «Пешшу...» **Масква царская**.  
 7.05, 20.05 «Правілы жыцця».  
 7.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон: жыццё, смерць і бяссмерце». Дак. фільм [СЦ].  
 8.25 «**Легенды сусветнага кіно**». Зіновій Герт.  
 8.50 «Першыя ў свеце». Дак. серыял.  
 9.05, 22.15 «**Марыя Тэрэзія**». **Серыял [СЦ]**.  
 10.15 «Назіральнік».  
 11.10 **Да 75-годдзя з дня нараджэння рэжысёра. XX стагоддзе**. «Бенефіс Яўгена Гінзбург». Частка 1-я. 1999 год.  
 12.15, 18.45, 0.40 «Гульня ў бісер».  
 13.50 «Абсалютны слых».  
 14.30 «Рэгтайм, або Разарваны час» [СЦ].  
 15.10 **Навіны. Падрабязна. Тэатр**.

15.25 **Пернікавы домик**. «Кунгур — пуп Зямлі» [СЦ].  
 15.50 «2 Вернік 2».  
 16.40 «Дні хірурга Мішкіна». Маст. фільм.  
 18.00 **Шапэну прысвячаецца...** **Ланг Ланг**. Чатыры скерца.  
 19.45 **Галоўная роля**.  
 20.30 «Добрай ночы, малыя!»  
 21.35 «Энігма». Андрэй Золатаў. «Гутарка пра Мравінскага».  
 23.10 «**Адлюстраваны час**». Дак. серыял [СЦ].  
 0.00 **Чорныя дзіркі**. **Белыя плямы**.  
 1.20 **XX стагоддзе**. «Майстры мастацтваў. Народны артыст СССР Яўген Лявонаў».  
 2.25 **Прыгожая планета**.  
 2.40 **А. Вусцін. Sine Nomine для аркестра**. **Уладзімір Юроўскі і Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Расіі імя Я. Ф. Святланава**.

**НОСТАЛЬГІЯ Настальгія**

6.00 «**Быў час**» з Аляксандрам Палітоўскім: «Дыктары». 2006 год (12+).  
 7.00, 9.45, 11.00, 14.30, 15.45, 17.00, 18.55, 21.45, 23.00, 2.50, 3.45, 5.00 **Музычная настальгія (12+)**.  
 7.15 **Дак. фільм «Яўген Габрыловіч» (16+)**.  
 8.25 **Фільм-канцэрт «Міняцюры**. 1975 год (12+).  
 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «**Мінулы час**» (12+).  
 10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «**Народжаныя ў СССР**» (12+).  
 12.00 «Спяем, сябры!» з **Наталляй Казялкавай (12+)**.  
 13.15 **Маст. фільм «Людзі і манекены» (12+)**.  
 18.00 «**Яловая субмарына**» з Аляксандрам Ліпніцкім: «**Гісторыя рускага рока**». «**Майк з гурта «Зоопарк» (16+)**».  
 19.10 **Маст. фільм «На прывязі ля ўзлётнай паласы» (16+)**.  
 20.20 **Дак. фільм «Фільм пра фільм. «Я крочу па Маскве» (12+)**.

23.00 «Мне 90 гадоў, яшчэ лёгкая хада...» **Фільм-маналог Анастасіі Цвяткавай**. 1989 год (12+).  
 0.00 **Тэлеспектакль «Зойкіна кватэра**. 1988 год (16+).

**EUROSPORT 1 EuroSport 1**

1.50, 9.00 **Веласпорт (трэк)**. Чэмпіянат свету (12+).  
 2.30, 8.00, 12.30 **Веласпорт**. «Тур ААЭ» (12+).  
 3.30 **Лыжныя гонкі**. **Кубак свету (6+)**.  
 5.00, 10.30, 16.00, 21.20 **Снукер**. The Players Championship (6+).  
 7.00 **Фрыстайл**. **Кубак свету (12+)**.  
 15.30, 19.50 **Горныя лыжы**. **Кубак свету (12+)**.

**КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя**

0.40 **Мачаха (12+)**.  
 3.00 **Таксі-3 (16+)**.  
 4.55 **Таксі-4 (16+)**.  
 6.35 **Скандынаўскі фарсаж (16+)**.  
 8.25 **Скандынаўскі фарсаж**. **Гонкі на лёдзе (16+)**.  
 10.20 **Плэйбой пад прыкрыццём (18+)**.  
 12.05 **Запалі гэтым летам (16+)**.  
 13.50 **Сямейнае рабаванне (16+)**.  
 15.35 **Статус: «свабодны» (16+)**.  
 17.35 **Манашкі ва ўцёках (16+)**.  
 19.30 **Аналіз гэта (16+)**.  
 21.25 **Найноўшы запавет (16+)**.  
 23.35 **Мілка (18+)**.

**ТВ 3 ТБЗ**

6.00 **Дакументальная калекцыя «Беларусьфільм» (12+)**.  
 6.15 **М/ф (6+)**.  
 6.40 «**Школа доктара Кармароўскага**» (6+).  
 7.20 «**Доктар I...**» (16+)  
 7.50 «**Жаночая версія**». **Серыял (12+)**.  
 9.35, 23.30 «**Улегць» (12+)**.  
 10.05, 15.25, 4.30 «**Суд ідзе**». Дак. серыял (16+).  
 11.05, 18.30 «**Сляпяя**» (16+).

12.10, 19.40 «**Варажбітка**» (12+).  
 13.15, 17.25 «**Містычныя гісторыі**» (12+).  
 14.15, 2.50 «**Паляўнічыя на прывідаў**» (16+).  
 16.25 «**Знакі лёсу**» (16+).  
 20.50 «**Следства па целе**». **Серыял (16+)**.  
 22.40, 3.45 «**Знак якасці**» (16+).  
 0.00 «**Звышнатуральнае**». **Серыял (16+)**.  
 0.45 «**Фарсаж-5**». **Баявік (16+)**.

**TV 1000 ТВ1000**

6.10, 18.15 **Паляўнічыя на прывідаў-2 (12+)**.  
 8.15 **Востраў праклятых (16+)**.  
 10.45 **Ілгун, ілгун (12+)**.  
 12.15 **Фрыда (16+)**.  
 14.25 **Вялікія вочы (16+)**.  
 16.20 **Паляўнічыя на прывідаў (12+)**.  
 20.10 **Іншапланецянін (6+)**.  
 22.15 **12 гадоў рабства (16+)**.  
 0.35 **Рэальныя ваўкалакі (16+)**.  
 2.10 **Сомерсбі (16+)**.  
 4.00 **Тайна сямі сясцёр (16+)**.

**ТВ1000 Рускае кіно**

7.00 **Параграф 78: фільм другі (16+)**.  
 8.45 **Царэўна-жабка (6+)**.  
 9.25 **Міфы (16+)**.  
 11.15 **72 метры (12+)**.  
 13.30, 19.00 **Апостал (16+)**.  
 15.20 **Нязломны (16+)**.  
 17.00 **Ласкавы май (16+)**.  
 20.55, 5.30 **Якому не даравалі (16+)**.  
 23.00 **Тройца (18+)**.  
 0.30 **Месца, якое прайгралі (16+)**.  
 2.15 **Кривавая лэдзі Баттары (16+)**.  
 4.00 **На кручку! (16+)**.

**NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic**

6.00 **Навуковыя недарэчнасці (16+)**.  
 6.25 **Асушыць акіян (16+)**.  
 7.15, 11.25, 2.55 **Аўта-SOS (16+)**.  
 8.00 **Дзікі тунец: Поўнач супраць Поўдня (16+)**.

8.50 **Верф (16+)**.  
 9.40 **Мора ценяў (16+)**.  
 12.10 **Сапраўдны суперкар (16+)**.  
 12.55 **Закінутыя тайны Бібліі (16+)**.  
 13.40 **Міжнародны аэрапорт Дубай (16+)**.  
 14.30, 18.15, 20.35, 22.10, 1.20, 3.40 **Расследаванні авіякатастроф (16+)**.  
 16.00, 21.25 **Служба бяспекі аэрапорта: Перу (16+)**.  
 16.40 **Еўропа з вышынй птушынага палёту (16+)**.  
 17.25 **Інстынкт выжывання (16+)**.  
 19.45 **У дзікай прыродзе з Беарам Грылсам (16+)**.  
 23.00 **Мяжа (16+)**.  
 23.45 **Пачатак (16+)**.  
 2.05 **Злавіць кантрабандыста: аэрапорт Кенэдзі (16+)**.  
 5.15 **Суперзбудаванні: цуды інжынерыі (16+)**.

**Discovery Discovery**

8.00 **Невядомая экспедыцыя (16+)**.  
 8.50, 15.45, 22.10 **Махінатары (12+)**.  
 9.40, 16.40, 21.40, 5.00, 21.15 **Як гэта ўстроена? (12+)**.  
 10.30, 17.35, 2.40 **Мяцежны гараж (16+)**.  
 11.20, 23.05 **Паляўнічыя на рэліквіі (12+)**.  
 12.15, 6.30 **Голья і напалюханья ХЛ (16+)**.  
 13.6 **НАСА: невыдуманая матэрыялы (12+)**.  
 14.00 **Забытая інжынерыя (12+)**.  
 14.50 **Вялікае і Рычард Хаманд (12+)**.  
 18.30, 4.15 **Паляўнічыя на старызну (12+)**.  
 19.25 **Сібірская рулетка (16+)**.  
 20.20 **Чалавек супраць мядзведзя (12+)**.  
 0.00 **Залатая ліхаманка (16+)**.  
 1.50 **Выжыць любой цаной (16+)**.  
 3.30 **Загадкі высадкі на Месяц (12+)**.  
 5.45 **Войны за малюскаў (16+)**.  
 7.15 **Дальнабойшчык у Амерыцы (12+)**.

ШТО ХВАЛЮЕ?

# Бяспека ў шырокім сэнсе

**Ч**лен Савета Рэспублікі, галоўны ўрач Брэсцкай абласной бальніцы Аляксандр КАРПІЦКІ правёў прамую тэлефонную лінію і асабісты прыём грамадзян у Камянцы. А паколькі прыём праходзіў 17 лютага, праз два дні пасля Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы таксама наведаў маці салдата, які загінуў падчас вайны ў Афганістане.



Аляксандр КАРПІЦКІ і Лідзія ІГНАЦЮК.

Цікава, што першы званок на прамую лінію паступіў менавіта з вёскі Шышова, у якую пазней і накіраваўся сенатар. Аднавяскоўцы салдацкай маці скардзіліся, што аўтакрама замест ранейшых трох разоў у тыдзень стала заходзіць да іх два разы. Пазней прадстаўнік райспажыўсаюза растлумачыў сітуацыю. У названай вёсцы жыве 20 чалавек, а ўсяго ў Камянецкім раёне больш за 230 населеных пунктаў. Вельмі цяжка наладзіць графік заезду аўтакрамы, каб уключыць у яго тры наведванні кожнай з малых вёсак. І калі пенсіянерка Лідзія Ігнацюк лічыць дастатковым два прыезды крамы, то яе аднавяскоўцы, як бачым, хацелі бачыць гандлёвую машыну часцей. Мясцовая ўлада разам са спецыялістамі райспажыўсаюза будзе яшчэ раз сустрэцца з людзьмі і дамаўляцца наконт гандлёвага абслугоўвання.

Пенсіянеркі з дома № 27 па вуліцы Брэсцкай прасілі паспрыць, каб іх не пазбаўлялі агародаў. Справа ў тым, што перад домам гадамі разбітыя невялікія градкі,

якія па перыметры людзі для эстэтыкі абсаджваюць кветкамі. Дык вось, ім паведамілі, што вясной тэрыторыя будзе заараная, там пасеюць траву. Людзі не згодныя з такой пастаноўкай пытання. Тым больш што траву ўжо аднойчы засявалі, яна расла па поясе, псавала выгляд наваколля, і жылцы ўсё вярнулі як было. Аляксандр Карпіцкі пасля прыёму выехаў на месца і на свае вочы ўбачыў тыя двары з невялічкай акуртанай агароджай. Аляксандр Сяргеевіч пагадзіўся з наведвальніцамі і паабяцаў накіраваць ліст кіраўнікам жыллёва-камунальнай гаспадаркі, каб прыслухаліся да пажаданняў грамадзян.

Усе астатнія звароты, якія паступілі ў дзень прыёму, тым ці іншым чынам датычыліся бяспекі людзей. Напрыклад, жылцы дамоў па вуліцы 1 Мая скардзіліся на патак велікагрузаў, якія не толькі робяць больш складаным рух, разбіваюць дарогу, але і ўяў-

ляюць сабой пагрозу для жыцця і здароўя. «Асабліва летам, калі шмат дзяцей гуляе на вуліцы, страшна бывае глядзець, калі па вуліцы рухаецца шматтонная фура, — даводзіла заяўніца. — А з-за вялікай машыны, калі яна стаіць на ўзбочыне, няма ніякага агляду для кіроўцаў легкавікоў, што выязджаюць». На ўказанай вуліцы месціцца малакаапрацоўчае прадпрыемства, і туды прыходзіць грузавікі з малаком. Але ж пытанне патрабуе вывучэння і прыняцця мер разам з ДАІ і іншымі службамі. Рух велікагрузных машын фактычна па цэнтры горада трэба неяк абмежаваць і ўпарадкаваць, згадзіўся член Савета Рэспублікі і ўзяў пытанне на заметку.

Медсястра раённай бальніцы скардзілася на аварыйную сітуацыю, якая ўзнікае на пад'ездзе да 2-й школы кожны ранак. Вядома, школа была пабудаваная ў той час, калі ў яе хадзілі дзеці. А ця-

пер, калі шторанак сюды пад'язджае дзве-тры сотні машын, на якіх падвозяць школьнікаў, раз'ехацца спакойна і бяспечна становіцца складана. Таму прадстаўнікам Дзяржаўтінспекцыі неабходна разам з кіраўніцтвам школы выпрацаваць маршруты, паставіць дадатковыя знакі для кіроўцаў.

І самае, відаць, складанае пытанне гэтага прыёму ўзняў гараджанін Яўген Касцючак. Побач з яго домам працуе прадпрыемства па вытворчасці палімернай прадукцыі і ўпакоўкі. Прадпрыемства працуе дзесяць гадоў, а цяпер мае намер пашыраць вытворчасць. Людзі часта пакутуюць ад смуроду, асабліва летам. Пісалі шматлікія звароты, але праверкі мясцовага ўзроўню нічога не далі. Заяўнік лічыць, што фільтры, якія ёсць на прадпрыемстве, працуюць не заўсёды ў патрэбным рэжыме, бо перыядамі бывае непрыемны пах, асабліва адчувальны ён летам. Яшчэ Яўген Уладзіміравіч звязвае хваробы верхніх дыхальных шляхоў сваіх дзяцей менавіта з блізкасцю прадпрыемства.

Праблема ўзнята сур'ёзная, датычыцца здароўя людзей. Сенатар Карпіцкі, вядомы ў вобласці хірург, доктар медыцынскіх навук, паабяцаў накіраваць запыт для вывучэння ў абласны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. Вядома, даводзіцца здзіўляцца, якім чынам дзесяць гадоў таму давалі дазвол на адкрыццё падобнай вытворчасці ў горадзе. Цяпер, вядома, усе хапаюцца за аргумент існавання 150 рабочых месцаў. Калі ўжо гэтае прадпрыемства ёсць,

функцыянуе, трэба яго хоць прымусіць бездакорна выконваць патрабаванні бяспекі.

Былі ў гэты дзень сярод наведвальнікаў і такія, хто не выказваў просьбаў, не агучваў скаргаў, а прыйшоў пагаварыць. Напрыклад, настаўнік на пенсіі Сяргей Валкавыцкі заклапочаны тым, што некаторыя медыкі з'язджаюць на работу за мяжу. Аляксандр Сяргеевіч, вядома, падзяляе такую заклапочанасць як кіраўнік найбуйнейшай медыцынскай установы вобласці. Паводле яго слоў, за тры гады паехалі на работу ў Еўропу дзесяць урачоў абласной бальніцы. Заслонай на гэтым шляху, на думку галоўнага ўрача, можа ў пэўным сэнсе стаць лячэбна-дыягнастычны цэнтр на гаспадарча-разліковай аснове, які хутка адкрыецца ў бальніцы. Там будучы расцэнкі на ўзроўні рыначных, і кваліфікаваныя ўрачы змогуць падпрацоўваць на месцы.

Пасля прыёму член Савета Рэспублікі наведаў Лідзію Ігнацюк у вёсцы Шышова. У 1981 годзе Лідзія Канстанцінаўна атрымала цынкавую труну з цэлам старэйшага сына з Афганістана. Яе Васілію было ўсяго 20 гадоў. Бацька перажыў сына толькі на дзесяцігоддзе. Лідзія Канстанцінаўна ўсё жыццё працавала, была даяркай у калгасе, трымала вялікую ўласную гаспадарку. Цяпер яе радасцю застаецца сям'я малодшага сына. Нявестка, трое ўнукаў не забываюць бабулю. Пасля размовы з маці салдата, уручэння падарункаў сенатар усклаў кветкі на магілу Васілія Ігнацюка.

**Святлана ЯСКЕВІЧ,**  
Камянецкі раён.

БЛІЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ

# ДЭПУТАТ У РЭЖЫМЕ ONLINE

**Д**агледжанай тэрыторыяй і парадкам, Дякі пануе ў акрузе, сустрэкае ўсіх Гомельская абласная сельскагаспадарчая доследная станцыя Акадэміі навук Беларусі, што ў Доўску Рагачоўскага раёна. Апошні дзясятка гадоў яе кіраўніком быў Сяргей КРАЎЦОЎ. Тут ён прайшоў шлях ад агранома да кандыдата сельскагаспадарчых навук, дацэнта. Урадженец невялікай вёскі Сычман, што на мяжы Рагачоўскага і Кармянскага раёнаў, атрымаў тры вышэйшыя адукацыі. Зусім нядаўна Сяргей Уладзіміравіч абраў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу сёмага склікання, намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы.



100 чалавек. Навукоўцы праводзяць селекцыю збожжавых, выводзяць новыя сарты. Найлепшыя з іх потым прадаюцца гаспадаркам вобласці і краіны.

— Наша высокатэхналагічная лінія па дапрацоўцы насення — адзіная ў сваім родзе ў Беларусі, — расказвае Сяргей Краўцоў. — За 11-12 гаўдзін ачышчаецца да 100 тон збожжа. Ручной працы няма наогул.

Сельскагаспадарчая доследная станцыя актыўна працуе і на экспарт. У мерыстэмнай лабараторыі прадпрыемства штогод вырабляюць да 120 тысяч адзінак прабірачных раслін здароўленага матэрыялу бульбы. Гэта бяз уліку пладовых культур, якія таксама вырошчваюцца ў лабараторыі як самы чысты пасадачны прадукт.

— Мы выйшлі на высокі ўзровень і ў пладаводства: прадаём 100 тысяч саджанцаў толькі семечкавых культур, яблынь. Іх у нас 76 сартоў. Усе прадстаўлены ў калекцыйным садзе.

Разам з тым доследная станцыя, якая амаль 100 гадоў таму была заснаваная з мэтай селекцыі злакавых траў, працягвае развіваць і гэты кірунак. Тут пабудавалі адзіную ў краіне лінію па дапрацоўцы і

ачыстцы траў. Чатыры гады таму ў Доўску ачысцілі і зарыбілі мясцовыя азёры, добраўпарадкавалі тэрыторыю. Цяпер у гаспадарцы назіраюць выдатны эканамічны эфект і ад праекта па вырошчванні азёрнай рыбы.

У сувязі з пераходам на дэпутацкую пасаду Сяргей Краўцоў нядаўна пакінуў крэсла кіраўніка прадпрыемства. Але ж дагэтуль працягвае дапамагаць парадамі пераемніку. Дэпутат гаворыць пра тое, што народны выбраннік не павінен быць для людзей «па-за зонай доступу». Трэба не завязнуць у кабінетнай рабоце, на афіцыйных нарадах, а сумяшчаць актыўную дзейнасць па заканатворчасці і дапамогу ў вырашэнні праблем людзей. Важна выпрацаваць новую сістэму камунікацый паміж грамадзянамі і мясцовай уладай. Таму штодзень ідзе работа на месцах са зваротамі грамадзян.

— Як я і абяцаў падчас перадвыбарчай кампаніі, мой план — цалкам змяніць падыход да зносін з насельніцтвам. Я і мая каманда працуем над тым, каб у рэжыме анлайн з дапамогай мабільнай праграмы можна было задаваць любое пытанне і атрымліваць адказ за некалькі гаўдзін. У сацыяльных сетках ужо адкрыты мае афіцыйныя старонкі. Карыстальнікі мабільных дэвайсаў змогуць накіроўваць запыты праз мабільную праграму «Краўцоў online». Акрамя таго, штодзень мае прадстаўнікі, а таксама адказныя асобы будучы праводзіць прамыя лініі з насельніцтвам і адказваць на пытанні ў рэжыме анлайн. Магу адзначыць: у маёй акрузе неабябавявы і вельмі ініцыятыўныя жыхары.

Сяргей Краўцоў кажа, што справядзача аб праведзенай рабоце будзе публікавацца ў інтэрнэце штомесяц. І дадае: у гэтым кірунку трэба працаваць толькі ў цесным узаемадзеянні з органамі мясцовай улады.

Цяпер вызначаны месцы прыёмаў грамадзян у розных населеных пунктах. Людзі актыўна звяртаюцца як са звычайнымі жыццёвымі праблемамі ці скаргамі на недапрацоўкі камунальных службаў, так і з калектывнымі абгрунтаванымі прапановамі таго ці іншага новаўвядзення.

Сумяшчаць работу з людзьмі на месцах і плённа працаваць як намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы даволі складана, кажа дэпутат Палаты прадстаўнікоў:

— Лічу, што вельмі важная дапамога каманды, удзел саміх грамадзян-актывістаў, а таксама падтрымка органаў мясцовай улады. Мая мара — зрабіць «Лічбавы горад». Гэта так званы электронны ўрад, у якім будучы магчымыя анлайн-аплата паслуг, падача заяў, запіс да спецыялістаў, сацыяльныя групы ў месенджарах, стварэнне актыўнай раённай медыясуполкі, дзе будучы падымацца і абмяркоўвацца самыя розныя пытанні.

**Наталля КАПРЫЛЕНКА,**  
фота аўтара.

**У 2013 годзе старшыня прэзідыума НАН уручыў Сяргею Краўцоў падзяку за дасягненні ў сферы сельскай гаспадаркі. У 2017 годзе ён быў узнагароджаны Ганаровай граматай Мінсельгасхарча, у 2018-м — памятным знакам НАН Беларусі і медалём «За працоўныя заслугі». Акрамя таго, у 2017-м намінаваны да ўзнагароджання вышэйшым ордэнам грамадскага прызнання «Ганаровы грамадзянін Еўразійскага саюза дзяржаў» за асабісты ўнёсак у сацыяльна-эканамічнае развіццё падначаленага яму сельгаспрадпрыемства.**

# «Я САМ ПАДМАНВАЦЦА РАДЫ...»

Раз-пораз на стужках інфармацыйных агенцтваў з'яўляюцца навіны аб тым, што чарговы пенсіянер стаў ахвярай ашуканцаў. І перадгісторыя пытанняў адрозніваецца хіба што толькі ў дэталях. У дзверы звоніць рэспектабельны чалавек, які пачынае рэкламаваць цуда-тавары, якія ёсць у яго пры сабе. «Забалбатаўшы» чалавека паважнага ўзросту, гошць пераводзіць дыялог да таго, па што і прыйшоў, — заключэння здзелкі. І здаецца, усё як мае быць: пакупнік атрымлівае тавар, а прадавец — грошы. Аднак менавіта тут і пачынаецца самае цікавае.



лад, спрабуюць прадаць цукровы сіроп пад выглядам меду...

Усё гэта, як правіла, спакавана ў прыгожую прэзентабельную каробку. Аднак д'ябал, як вядома, хаваецца ў дробязях. Прамысловыя тавары ў такіх прадаўцоў за вельмі рэдкім выключэннем зроблены ў краінах Паўднёва-Усходняй Азіі і па сутнасці з'яўляюцца таннымі нізкакаснымі падробкамі. Нярэдка яны набываюцца на аптовых рынках, а пасля выдаюцца за якасныя еўрапейскія з адпаведнымі цэнамі.

І нярэдка на гэта ідуць грошы, якія стары чалавек не адзін год збіраў для сваіх патрэб. Васіль Шупляк прыгадвае адзін паказальны выпадак.

— Летась мы затрымалі злачынную групу з Расіі. Сутнасць яе дзеянняў была ў наступным. Некалькі чалавек прыязджала на

легкавым аўтамабілі ў пэўны мікраараён, пасля група раздзялялася. Прыкмеціўшы патэнцыйную ахвяру, да яе падыходзіў малады хлопец і вельмі культурна і ветліва пачынаў гаворку. Ён прадстаўляўся экскаватаршчыкам, які выкапаў скарб на будоўлі. Але, маўляў, паколькі ён замежнік, то не ведае мясцовых парадкаў і прапануе адправіцца ў ламбардці пункт па скупцы золата, каб праверыць наяўнасць каштоўнага металу. І калі так, то ўступіць за адпаведную цану. Залішне казаць, што перад праверкай лёгкім рухам рукі з кішэні даставалася сапраўдная манета. Спецыялісты пацвярджалі: так, тут сапраўды ёсць золата або серабро. Такім жа лёгкім рухам рукі гэтая манета коштам некалькі соцень рублёў пасля мянялася на падробку, візуальна ідэнтычную натураль-

най, цана якой — не больш за тры рублі. І быў выпадак, калі злачынцаў нават праводзіў дадому аднаго пенсіянера, які выграб усе назапашаныя дома грошы і яшчэ тэлефанаваў жонцы, каб яна даляжыла свае зберажэнні.

Падобныя злачынствы даволі моцна расцягнуты ў часе. Падман выкрываецца праз некалькі тыдняў ці месяцаў, калі адведаць падманутага старога прыезджаюць яго родныя. На радасцях чалавек паказвае — маўляў, глядзіце, якую добрую і каштоўную рэч я купіў! І толькі пасля яму тлумачаць, што насамрэч на ім добра зарабілі... Часавы фактар мае і іншы, на першы погляд, нечаканы аспект.

— З'яўленне такіх людзей у вас у доме не заўжды азначае, што проста зараз у дачыненні да вас будзе здзейснена злачынства, — кажа суразмоўнік. — Але магчыма, што вашу кватэру або прыватны дом ужо сканіруюць пільным вокам разведчыка, каб зразумець, наколькі зможна вы жывяце. І не выключана, што да вас наведваюцца яшчэ раз, але калі вас дома ўжо не будзе...

Тут трэба разумець, што, запускаючы ў сваё жытло незнаёмага чалавека, які можа прадставіцца кім заўгодна, хоць работнікам сацыяльнай службы, вы ўжо рызыкуеце пазбавіцца нейкіх грошай або каштоўных рэчаў. Заходзячы ў кватэру, яе гаспадара спрабуюць адвесці на кухню і там пачаць з ім гутарку.

Але ўваходныя дзверы ў гэты момант застаюцца незачыненыя! Яшчэ некалькі злачынцаў пранікаюць у кватэру і пачынаюць даследаваць жылыя пакоі. Усё, што знаходзіцца каштоўнага, — забіраюць сабе. А паколькі ніхто штогадзіны не правярае, дзе ляжаць каштоўныя рэчы ці грошы, то і па гарацых слядах затрымаць зладзеяў немагчыма.

— Як правіла, злачынцу няважна, які склад злачынства ён зараз здзяйсняе, — працягвае суразмоўнік. — Былі ў нас выпадкі, калі ў чалавека проста вырывалі скрутак з грашыма і збягалі.

Як жа засцерагчыся ад такіх выпадкаў? Элементарна, як казаў Шэрлак Холмс.

— Проста не адчыняйце дзверы незнаёмым і памятайце, што бясплатны сыр бывае толькі ў пацсты, — раіць Васіль Шупляк. — Мы заўважылі, што людзі да 40 гадоў пападаюцца на вудачку са-лодкагалосых ашуканцаў вельмі і вельмі рэдка. Пэўна, яны ў гэтым сэнсе больш асцярожныя. Калі ж візіцёр прадстаўляецца супрацоўнікам нейкай службы, то патэлефануйце ў яе і папрасіце запытаць да апарата чалавека, чыё прозвішча назваў незнаёмы гошць. Калі на месцы яго няма — распытайце, ці сапраўды да вас ён пайшоў на абыход. Такія меры залішнімі дакладна не будуць. Саромецца іх не трэба — памылка з вашага боку можа каштаваць вельмі дорага.

Валяр'ян ШКЛЕННІК.

**ООО «ШАРКОН-2018»** сообщают о проведении 24.03.2020 торгов в форме открытого аукциона по продаже следующего имущества с условием: 1) Незавершенное законсервированное капитальное строение № 614-44468 «здание неустановленного назначения площадью участка 0,102 га, доля в праве аренды земельного участка, адрес расположения: Минская обл., Смолевичский район, Озеричко-Слободской с/с, д. Прилепы, (уч-к 48)» — 137 300,00 бел. руб.; 2) Незавершенное законсервированное капитальное строение № 614-44469 «здание неустановленного назначения площадью участка 0,102 га, доля в праве аренды земельного участка, адрес расположения: Минская обл., Смолевичский район, Озеричко-Слободской с/с, д. Прилепы, (уч-к 45)» — 137 300,00 бел. руб.; 3) Незавершенное законсервированное капитальное строение № 614-44467 «здание неустановленного назначения площадью участка 0,14 га, доля в праве аренды земельного участка, адрес расположения: Минская обл., Смолевичский район, Озеричко-Слободской с/с, д. Прилепы, (уч-к 49)» — 188 400,00 бел. руб.; 4) Незавершенное законсервированное капитальное строение № 614-44441 «здание неустановленного назначения площадью участка 0,082 га, доля в праве аренды земельного участка, адрес расположения: Минская обл., Смолевичский район, Озеричко-Слободской с/с, д. Прилепы, (уч-к 53)» — 110 300,00 бел. руб., подробную информацию можно узнать на сайте bankrot.gov.by»

## СУД ДЫ СПРАВА

# Кватэрнае махлярства

Уладальнікі некалькіх кватэр у сталіцы і прысталічным рэгіёне страцілі свае «квадраты» і грошы. Шкода ацэньваецца больш чым у 400 тысяч рублёў.

натуральна, канчатковы разлік не адбываўся або рабіўся, але часткова. У выніку мужчына завалоўдаў трыма кватэрамі ў Мінску і прысталічным рэгіёне.

У 2014-м за такія злачынствы яго пакаралі пазбавленнем волі ў выпраўленчай калоніі тэрмінам на сем гадоў. Але ж і там ён працягваў сваю «рыэлтарскую» дзейнасць: прапаноўваў іншым асуджаным, якія жадалі прадаць нерухомасць, дапамагчы ў гэтай справе. А каб не фігураваць у махлярскай схеме, прыцягнуў у якасці памагатага 49-гадовага работніка агенцтва нерухомасці.

Мінчанін пераконваў асуджаных, што яго знаёмы дапаможа ў продажы. Дзеля гэтага «кліенты» падпісалі даверанасці на яго «кампаньёна-рыэлтара» на права распадраджацца ўсёй маёмасцю пацярпелых. А далей усё як па нотах: продаж нерухомасці і завалоданне грошамі або перарэгістрацыя аб'екта на сябе ці падкантрольных асоб.

У 2015-м ён вызваліўся з месцаў пазбаўлення волі па амністыі і працягнуў сваё чорнае рыэлтарства ў складзе арганізаванай групы. У выніку абвінавачаны завалоўдаў ча-



тырма кватэрамі і грашыма грамадзян агульным коштам больш за 400 тысяч рублёў. А каб легалізаваць такі даход, махляр стварыў таварыства з абмежаванай адказнасцю. Пры гэтым на першапачатковым этапе дзейнасці арганізацыі цалкам адсутнічалі легальныя крыніцы фінансавання.

— Следчымі быў праведзены вялікі аб'ём работы дзеля высвятлення ўсіх абставін супрацьпраўных дзеянняў. Так, у межах расследавання праведзена больш за сотню допытаў сведкаў і пацярпелых. Каб забяспечыць пакрыццё шкоды, на маёмасць абвінавачаных (у тым ліку кватэры, дамы, зямельныя участкі, дарагія аўтамабілі) быў накладзены арышт агульным коштам больш за 480 тысяч рублёў, —

расдумалі ў Следчым камітэце.

Па выніках расследавання 46-гадоваму мінчаніну прад'явілі абвінавачанне па частцы 4 артыкула 209 (за паўторнае махлярства ў буйным памеры і ў складзе арганізаванай групы) і частцы 2 артыкула 235 (легалізацыя, адмыванне) сродкаў, атрыманых злачынным шляхам) Крымінальнага кодэкса Беларусі. Ён арыштаваны.

Яго 49-гадовага кампаньёна абвінавачваюць па частцы 4 артыкула 209 Крымінальнага кодэкса, і ён знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе ў сувязі са станам здароўя.

Расследаванне завяршана, крымінальная справа перададзена пракурору для накіравання ў суд.

Вольга АЛЯКСАНДРАВА.

## ОАО «Амкодор-КЭЗ» Витебская обл., Толочинский район, г. п. Коханово, Промышленная зона, ул. Промышленная, 3

Извещение о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров общества.

Собрание состоится 30 марта 2020 г. в 14.00 по адресу: Витебская обл., Толочинский район, г. п. Коханово, Промышленная зона, ул. Промышленная, 3, зал заседаний Общества.

Орган, созывающий собрание: совет директоров ОАО «Амкодор-КЭЗ». Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13.00 до 13.55.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц — акционеров — документом, подтверждающим статус руководителя).

### Повестка дня

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2020 год.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

3. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) за 2019 год.

4. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2020 год.

5. Об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 9 марта 2020 года, а с иной информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 23 марта 2020 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО «Амкодор-КЭЗ» (Витебская обл., Толочинский район, г. п. Коханово, Промышленная зона, ул. Промышленная, 3) с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания — по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Амкодор-КЭЗ»

УНП 300028841

БУДЗЬ ПІЛЬНЫ

# ХТО СТУКАЕ Ё ДЗВЕРЫ ДА ВЯСКОЎЦА?

**Махляры ўсіх масцей ідуць у нагу з часам. Яны працуюць разнастайна і выкарыстоўваюць любую нагоду, каб стварыць падобную на праўду легенду. Летась па краіне пракацілася хваля крадзяжоў з картак, дзе таксама сыгралі на даверы пажылых людзей. З выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій падманвалі пераважна гарадскіх пенсіянераў. А вось у вёсках прайдзісветам дзейнічаць яшчэ лягчэй. Памятаеце, як пасля аб'яўлення дэнамінацыі нягоднікі «мянялі» грошы? Яны могуць умела сыграць, напрыклад, на эпідэміі сезонных захворванняў.**

Пакуль не чуваць, каб ад каранавіруса праводзілі «прафілактыку», а вось супрацьгрыпозную «кампанію» некалькі гадоў таму ў Столінскім раёне, што на Брэстчыне, махляры арганізавалі. Да пенсіянера пастукаліся дзве жанчыны, назваліся медыцынскімі работнікамі. І не хацелі 77-гадовы мужчына пусіцца адразу, бо яго прайнструктавалі дзеці, але ж жанчыны былі ў белых халатах, з сумачкамі — усё як мае быць. І так настойліва і перакананна гаварылі пра пагрозу эпідэміі грыпу, пра неабходнасць усеагульнага абследавання і прафілактыкі, што здаўся наш герой. Ну а калі ўпусціў у хату, то кабеты пачалі «абследаванне», па выніку якога пенсіянеру прызначылі «масаж». Калі ж за справу ўзялася лжэмасажыстка, ён і не заўважыў, як у памяшканне прабралася трэцяя махлярка і правяла падрабэтны выбыск. Потым візіцёркі ветліва развіталіся і спакойна пайшлі. Ну а ў пенсіянера, як няцяжка здагадацца, прапалі грошы — 500 рублёў.

І калі апісанае вышэй адносіцца да вышэйшага пілатажу ў дзейнасці махляроў,

то вясковыя п'яніцы, дармаеды і падобныя элементы дзейнічаюць больш прымітыўна: залез у дом, украў ці, яшчэ горш, абрабаваў старога чалавека з дапамогай пагроз альбо сілы, ды і пайшоў ладзіць банкет.

Літаральна днямі ў дом да пажылой жанчыны з вёскі Радзэж прабраўся зладзюжка ды вынес шмат сала з маразілікі і сёе-тое з рэчаў. Як расказаў **старшыня Олтушкага сельскага Савета Малаарыцкага раёна Вітольд ПЯТКЕВІЧ**, міліцыянеры зладзюжку хутка вылічылі, ім аказаўся непрацуючы жыхар суседняй вёскі.

У гэтым жа сельсавеце некалькі гадоў таму мы з Вітольдам Мечыслававічам наведвалі адзінокую бабульку, заслужанага работніка, былога калгаснага кіроўцу. Надзея Сямёнаўна расказала тады, як яе, інваліда з хворымі нагамі, моцна пакрыўдзілі злыдні. Жыла сталая жанчына крыху на водшыбе, амаль на хутары. Ведалі, што, нават калі крычаць будзе, ніхто яе не пачуе, хадзіць жа амаль не можа. Таму паводзілі сябе нахабна, бралі ў двары і ў хаце што хацелі, яшчэ і пасмейваліся. З той пары — казал яна — старалася манціроўку трымаць не ў каморы, а пад рукамі... Падобныя прыклады, на жаль, можна сустрэць у крымінальнай статыстыцы любога раёна.

— Летась па вобласці было здзейснена 1003 правапарушэнні ў дачыненні да пажылых грамадзян. Гэта прыблізна на сотню больш, чым за папярэдні 2018 год, — расказаў **начальнік упраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі УУС Брэсцкага аблвыканкама Генадзь ВАЙТОВІЧ**. — За год у тры разы павялі-

чылася колькасць махлярстваў з прымяненнем інфармацыйных тэхналогій, на 11 працэнтаў знізілася колькасць злачынстваў гвалтоўнага характару.

Абсалютную большасць у прыведзеных лічбах складаюць крадзяжы. Крадучь бульбу і агародніну, веласіпеды, хатнія рэчы, прадукты, ну а найчасцей — грошы. Паменшыць размах злачыннасці ў дачыненні да старых можна толькі бесперапыннай тлумачальнай работай, на мове супрацоўнікаў міліцыі — прафілактыкай. Нядрэнна зарэкамендавала сябе практыка дзейнасці рабочых груп, якія ствараюцца з ліку работнікаў міліцыі, МНС, мясцовых выканкамаў, часта да іх далучаюцца прадстаўнікі сацыяльнай службы. Гэтыя групы наведваюць населеныя пункты, дзе сустракаюцца з пажылымі людзьмі. Найперш пенсіянерам тлумачаць правільны паводзін пры з'яўленні незнаёмых людзей, расказваюць, што дом трэба трымаць на замку, калі знаходзішся ўнутры і калі выходзіш нават на непрацяглы час.

Падчас такіх гутарак звычайна распываюць сталых вяскоўцаў, што іх непакоіць найбольш, хто крыўдзіць альбо вызначае асацыяльнымі паводзінамі. Бывае, адзінокія пенсіянеры расказваюць, што суседа-п'яніцу яны літаральна пабойваюцца, бо праз дзень спрабуе пазычыць грошы і такія просьбы становяцца ўсё больш навязлівыя. Здаралася, што пасля гэтых сустрэч некаторых парушальнікаў грамадскага спакою даводзілася ізаляваць. Іх накіроўвалі ў лячэбна-працоўныя прафілакторыі. У дачыненні да іншых узмацнялі выхаваўчую работу ўчастковыя.

Яшчэ ў абласным упраўленні ўнутраных спраў раскавалі, што міліцыя цяпер выка-

рыстоўвае любую магчымасць, каб лішні раз нагадаць пенсіянерам пра бяспеку. Вось, скажам, на семінары па ахове гандлёвых аб'ектаў спажывецкай кааперацыі, акцэнт зрабілі на асветніцкай рабоце сярод пенсіянераў. Прасілі прадаўцоў, загадчыкаў крам заўсёды напамінаць пакупнікам аб неабходнасці клапаціцца пра грошы і маёмасць. Бывалі выпадкі, калі кралі веласіпеды, якія людзі пакідалі каля крамы. Здараецца, паставіць пенсіянер свой веласіпед каля сцяны магазіна, а сам пасля куплі прадуктаў зойдзе на пошту, ФАП. Вяртаецца — а двухколавай машыны няма. Калі ж прадавец напамініць наведвальнікам пра падобныя выпадкі, то гаворка зойдзе і пра падманы, махлярствы. Глядзіш, і праведзена пэўная тлумачальная работа. Сельская крама сёння — найбольш папулярнае грамадскае месца.

Махляроў і аматараў пажывіцца, на жаль, хапае. У вёсках часта расказваюць, як да старых людзей, нібы смала, чапляюцца гандляры танным шырспажывам. Здавалася б, яны не крадучь, не адбіраюць сілай. Але ж яны імкнуцца прадаць рэч у разы даражэй, чым яна каштуе, і пры гэтым паводзяць сябе вельмі навязліва. Нядаўна знаёмая раскавала, як да яе маці ў вёсцы Пескі Кобрынскага раёна ўбілася такая гандлярка. Дык яна нязваную візіцёрку ледзьве выставіла за парог. А пажылы чалавек часта не можа справіцца з такой псіхалагічнай агрэсіяй і страчвае ўласныя грошы, па сутнасці, выкідае іх на вецер. У такім выпадку павінна дзейнічаць жорсткае правіла: не адчыняць дзверы незнаёмцу.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

## ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» проводит повторные торги по продаже имущества предприятия

**Продавец:** ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК».  
**Организатор торгов:** РУП «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь», 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1А, комн. 513. Рукводитель торгов электронных торгов — Вашемирский Максим Петрович.  
Тел.: 200-64-11, тел./факс: 200-95-63, 200-73-33, <https://torgi.gov.by/>. Публичные торги в электронной форме в процедуре ликвидации (далее — электронные торги) будут проведены 3 марта 2020 г., в 8.00, на электронной торговой площадке <https://torgi.gov.by/>, окончание — 3 марта 2020 г., 16.00. Заявки на участие в торгах принимаются по 2 марта 2020 г. включительно. Шаг аукциона — 5%.  
Для участия в торгах необходимо: 1. Перечислить задаток по выбранному лоту в размере 5% от начальной цены, 2. Подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте <https://torgi.gov.by/>.  
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат на организацию и проведение торгов в течение 5 рабочих дней со дня проведения на основании представленного организатором торгов либо продавцом извещения о возмещении затрат. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 7 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.  
Более подробная информация о проведении торгов на сайте <https://torgi.gov.by/>.

№ лота	Предмет торгов	Местонахождения	Начальная цена предмета торгов, бел. руб. с НДС	Шаг торгов (5%), бел. руб.	Сумма задатка (5%), бел. руб.
1	Картофелеуборочный комбайн DR1500 GRIMME 06, инв. № 62	Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68	21 240,00	1062,00	1062,00
2	ПКК-1-0100000 измельчитель, инв. № 126	Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68	660,00	33,00	33,00
3	ПКК 0350000 подборщик, инв. № 148	Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68	1200,00	60,00	60,00
4	Агрегат АДД-4004 МУ, инв. № 49	Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68	1740,00	87,00	87,00
5	Грабли роторные ГР-700, инв. № 128	Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68	4560,00	228,00	228,00
6	Машина для формирования гребней MR20, инв. № 7	Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68	1080,00	54,00	54,00
7	Окучник-культиватор-гребнеобразователь ОКГ-4,0, инв. № 104	Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68	1440,00	72,00	72,00
8	ПКК-0400000А-1 жатка для трав, инв. № 149	Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68	4260,00	213,00	213,00
9	Лот в составе: - капитальное строение с инв. № 642/С-12106 (назначение — здание многоквартирного жилого дома,) на земельном участке с кадастровым номером 622881304100000001 по адресу: Минская область, Копыльский район, Тимковичский с/с, д. Новоселки, ул. Гриба, 23, - забор бетонный с сеткой металлической	Копыльский район, д. Новоселки, ул. Гриба, 23	3756,38	187,82	187,82
10	Лот в составе: - капитальное строение с инв. № 642/С-30375 (назначение — здание специализированное для бытового обслуживания населения) на земельном участке с кадастровым номером 622885003001000205 по адресу: Минская область, Копыльский район, Тимковичский с/с, д. Новоселки, - капитальное строение с инв. № 642/С-11283 (назначение — здание специализированное розничной торговли) на земельном участке с кадастровым номером 622881304101000107 по адресу: Минская область, Копыльский район, Тимковичский с/с, д. Новоселки, ул. Жижика, 68В, - счетчик электрический СЕ102, - забор металлический.	Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68	16 786,04	839,30	839,30
11	Косилка КДН -3,1, инв. № 00000105	Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68	2580,00	129,00	129,00

## Уважаемые акционеры ОАО «Завод «Белпласт»

**24 марта 2020 года в 14.00** состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Завод «Белпласт» по адресу: г. Минск, ул. Гусовского, дом 2, 3-й этаж, зал заседаний.

### Повестка дня собрания

- Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях развития Общества на 2020 год.
- Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году.
- Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
- Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2019 год. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году.
- Установление суммы безвозмездной спонсорской помощи на 2020 год.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания проводится в день собрания в приемной ОАО «Завод «Белпласт» (3-й этаж) с 13.00 до 14.00.

Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера — доверенность и документ, удостоверяющий личность.

С информацией о деятельности Общества за отчетный период можно ознакомиться с 4 марта 2020 года с 13.00 до 15.00, а с иной информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, с 17 марта 2020 года по 23 марта 2020 года с 14.00 по 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Гусовского, 2 в приемной ОАО «Завод «Белпласт», по месту проведения собрания 24 марта 2020 года.

Наблюдательный совет ОАО «Завод «Белпласт»

УНП 100008342

**Информация о формировании реестра акционеров ОАО «Амкор-КЭЗ», Витебская обл. Толочинский район, г. п. Коханово, промышленная зона, ул. Промышленная, 3, на основании решения Совета директоров общества от 14 февраля 2020 года для проведения очередного (годового) общего собрания акционеров определило дату формирования реестра акционеров — 1 марта 2020 года.**  
УНП 300028841

Утерянную круглую печать и утерянное свидетельство о государственной регистрации ООО «Эксист» (УНП 191167230) считать недействительными.

Утерянную круглую печать и утерянное свидетельство о государственной регистрации СООО «Эксист-Бел» (УНП 191037495) считать недействительными.



- Организация аукционов
- Оценка всех видов имущества

### Извещение о проведении повторного аукциона

<b>Организатор аукциона</b>	ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703		
<b>Продавец</b>	Минское областное потребительское общество, г. Минск, ул. Бровки, 24		
<b>Предмет аукциона</b>			
<b>Месторасположение: Минская обл., Минский р-н</b>			
<b>Наименование</b>	<b>Общая площадь</b>	<b>Инвентарный номер</b>	<b>Адрес</b>
<b>Лот № 1</b>			
<b>Магазин № 4</b>	348,1 кв. м	600/С-132768	<b>Михановичский с/с, д. Бордиловка</b>
Составные части и принадлежности: пристройка			
<b>Сведения о земельном участке:</b> пл. 0,3767 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания здания магазина № 4 в д. Бордиловка. Ограничения (обременения) прав: охранная зона линий электропередачи до 1000 вольт, пл. 0,0210 га			
<b>Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 163 560,00 бел. руб.</b>			
<b>Лот № 2</b>			
<b>Здание магазина</b>	98,7	600/С-165553	<b>Крупичский с/с, д. Дедовка, 1А</b>
Составные части и принадлежности: сарай			
<b>Сведения о земельном участке:</b> пл. 0,1334 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений магазина			
<b>Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 34 650,47 бел. руб.</b>			
<b>Задаток 10 %</b> от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBVY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»			
<b>Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней</b> после проведения аукциона			
<b>Условия оплаты предмета аукциона</b>			
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора купли-продажи			
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов <a href="http://www.cpo.by">www.cpo.by</a>			
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 28.01.2020			
<b>Аукцион состоится 04.03.2020</b> в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и <b>необходимые документы принимаются по 03.03.2020</b> до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8044-704-92-06. <a href="http://www.cpo.by">www.cpo.by</a> . E-mail: <a href="mailto:auction@cpo.by">auction@cpo.by</a>			

# Метэастанцыя ў дапамогу

Ураджай агуркоў, таматаў, капусты розных відаў і іншай зеляніны з філіяла «Цяплічны» РУП «Віцебскэнерга», што ў гарадскім пасёлку Арэхаўск Аршанскага раёна, будзе чаканы для жыхароў Віцебскай, Магілёўскай, Мінскай абласцей і суседняй Расіі. Каля фірменных гандлёвых пунктаў па продажы смачных дароў прыроды з поўначы Беларусі заўсёды чэргі. І латкі ў буйных гандлёвых сетках хутка пусцеюць, бо попыт вялікі.

Дзякуючы галандскім тэхналогіям лічбы пладавітасці ўражаюць. Напрыклад, тут з квадратнага метра збіраюць каля 80 кілаграмаў агуркоў, а ў некаторых выпадках – больш за 90 кіло. Даўжыня сцябла дасягае 13 метраў.



А яшчэ ж усяго толькі пару гадоў таму ў старых цяпліцах ураджайнасць тых жа агуркоў была прыблізна ў 2,5 раза меншая.

Сакрэт фантастычных змен у тым, што агуркі і зеляніна растуць у ідэальных для іх умовах. Штучны інтэлект кантралюе ўсё да дробязяў. У цяплічнай гаспадарцы падача святла, вільготнасць і тэмпературны рэжым – на неабходным узроўні.

Цікава, што, каб вытворчасць была максімальна эканомная, ваду выкарыстоўваюць двойчы. Лішкі яе пасля

паліву трапляюць ў дрэнаж, пасля чаго іх апрацоўваюць ультрафіялетавымі праменямі – і зноў паліваюць...

Эканомія ўгнаенняў у цяпліцах – 20–30 %.

Кіраўнік аддзялення закрытага грунту Алеся ДУБІНЕЦ расказала, што высокі ўраджай круглы год пры любым надвор'і гарантаваны. Дзеля гэтага ў філіяле ёсць нават уласная метэастанцыя. І гэты комплекс з рознымі датчыкамі і электронікай літаральна як кавалер клапоціцца пра тое, каб цяпліца адчувала сябе ў бяспецы. Каб вельмі крохкаму на першы погляд збудаванню было ўтульна і камфортна пры любых умовах надвор'я, прадуманы шэраг узроўняў захавання і мінімізацыі выдаткаў ад эксплуатацыі. І ў прыватнасці, паста-

на агурках 1400 рублёў у месяц! І гэта не мяжа, але пры адным нюансе – максімальным зборам.

Працаваць у такіх умовах прэстыжна. Восем агурочных майстроў вельмі задаволены. Таму людзі цэняць сваю работу. І прыблізна за трыццаць кіламетраў не лянуюцца штодня ездзіць з райцэнтра і назад. Дзе ў Оршы столькі заплацяць за параўнальна не вельмі цяжкую работу?

Тыя, хто даўно працуе на прадпрыемстве, памятаюць першыя гады дзейнасці. А пачыналася ўсё ў 1991-м. Як і большасць ў тых часы, дзяржаўнай фірме было складана. Аднак сельскагаспадарчы кірунак дазволіў не толькі выжыць, але і паспяхова развівацца. Летась пачаў працаваць цэх глыбокай замарозкі. Сумесі з агародніны паспяхова рэалізуюцца як у краіне, так і за яе межамі. Замарожваюць і дармавую сыравіну – ягады і грыбы. Акцэнт робяць на пашырэнне геаграфіі экспарту.

А яшчэ ў гаспадарцы вельмі развітае земляробства: на сённяшні дзень плошча сельскагаспадарчых угоддзяў складае каля 3,3 тысячы гектараў, у тым ліку амаль 3,2 тысячы гектараў раллі.

Далёка за межамі раёна гаспадарка таксама вядомая дзякуючы сваёй малочнай жывёлагадоўлі. Ферму на 1,2 тысячы галоў нядаўна здалі пад ключ. У аб'ект укладзена каля 20,5 мільёна рублёў. Планаваны гадавы надой з каровы – ад 8,5 тысячы літраў. Запланаваная рэнтабельнасць складае каля 30 %. Адпаведна, гэта гарантыя паспяхова дзейнасці і добрых заробкаў.

На прадпрыемстве часта бываюць не толькі аграрыі з Беларусі, але і замежныя фермеры, прадстаўнікі карпарацый сельскагаспадарчага профілю. Тыя ж галандцы, а таксама немцы, французы, ізраільцяне, не раз канстатавалі, што беларускія цяпліцы нічым не адрозніваюцца ад тых, якія эксплуатаюцца ў іх.

Перазагрузка ў Аршанскім раёне ў рамках выканання прэзідэнцкага Указа № 50б працягваецца паспяхова. І гаспадарка – адзін з прыкладаў правільнасці выбраннага шляху.

**Аляксандр ПУКШАНСКІ.**  
Фота аўтара.

### РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже автомобилей УП «МФ»

<b>Лот № 1:</b> ZIL-45085 (самосвал), кузов (рама) ХТР45085030000383/494 56033472600, г. в. – 2003. Начальная цена с НДС, руб. – 5 824,44. Задаток, руб. – 582,44. <b>Лот № 2:</b> GAZ-33023 (бортовой тентовый), кузов (рама) 33023070067038/Х9633023072189664, г. в. – 2006. Начальная цена с НДС, руб. – 2 070,50. Задаток, руб. – 207,05. Местонахождение: г. Минск, пр-т Независимости, 84. <b>Шаг аукциона – 5 %</b>
<b>Условия аукциона:</b> 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения аукциона после предъявления Продавцу копии платежного документа об оплате стоимости затрат Организатора аукциона на организацию и проведение аукциона. 2. Оплатить стоимость приобретенного Объекта(-ов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи Объекта(-ов). 3. Оплатить стоимость затрат Организатора аукциона на организацию и проведение аукциона на основании счета-фактуры в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения аукциона. 4. Передача Объекта(-ов) Покупателю осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца
Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 1000,00 бел. руб.
<b>Аукцион состоится 25.03.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4</b>
Полный текст извещения и порядок оформления участия в аукционе содержатся на сайте Организатора аукциона <a href="http://ino.by">ino.by</a> .
<b>Продавец:</b> УП «МФ», г. Минск, пр-т Независимости, 84, тел. 8 (017) 377-37-90. <b>Организатор аукциона:</b> РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИС банка BPSBY2X. <b>Получатель</b> – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе УП «МФ» 25.03.2020 (Лот №...). Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 23.03.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объектов – Шаститко Владимир Адамович, тел. 8 (029) 627-05-04
<b>Организатор аукциона:</b> 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-59 • <a href="http://www.ino.by">www.ino.by</a> • e-mail: <a href="mailto:torgi@ino.by">torgi@ino.by</a>

### ОАО «Лидапещеконцентраты» сообщает, что 23 марта 2020 года в 11.00 состоится годовое общее собрание акционеров

Место нахождения общества: г. Лида, ул. Тавлая, 11.  
Место проведения собрания: помещение актового зала, расположенного по адресу: г. Лида, ул. Тавлая, 11.  
**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Лидапещеконцентраты» в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Лидапещеконцентраты» за 2019 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2019 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и убытков, годовому отчету ОАО «Лидапещеконцентраты». Ознакомление Общества с заключением аудитора.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Лидапещеконцентраты» на 2020 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Лидапещеконцентраты».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Лидапещеконцентраты».
9. О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Акционеры (их представители) имеют право ознакомиться с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания в рабочие дни с 3 марта 2020 года по 23 марта 2020 года с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Лида, ул. Тавлая, 11 (приемная секретаря руководителя), а в день проведения собрания – во время и в месте его проведения.  
Регистрация участников собрания – с 10.30 до 10.50 по месту проведения собрания.  
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.  
**Наблюдательный совет.**

УНП 500021268

### Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

извещает о внесении изменений в извещение о проведении аукциона по продаже имущества ОАО «ВолМет» г. Волковыск, назначенном на 25.02.2020 г., следующего содержания

**Аукцион состоится – 28 февраля 2020 г. в 11.00.** Последний день приема заявлений – 26 февраля 2020 г. до 15.00

**Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»**  
<http://grodnoino.by>

УНП 500173502



РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Выдавец — рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

[www.zviazda.by](http://www.zviazda.by)

e-mail: [info@zviazda.by](mailto:info@zviazda.by)

(для зваротаў): [zvarot@zviazda.by](mailto:zvarot@zviazda.by)

**АДРАС РЕДАКЦЫІ:**

220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 287 18 31;

e-mail: [info@zviazda.by](mailto:info@zviazda.by)

Газета адрэкавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 14.804.

Нумар падпісаны ў 19.30 20 лютага 2020 года.